

**У нумары:****✓ Крэпасці
не здаюцца**Пленум Саюза пісьменнікаў
Саюзнай дзяржавы**✓ Княгіня
Лебедзь**Мецэнатка беларускага
адраджэння Магдаліна Ра-
дзівіл**✓ Асаблівы
стан душы**Пра сакрэты работы
і не толькі расказвае
кніжны графік Валерыі
Слаук**✓ Уцёкі — гэта
не выйсце...**Чым скончыўся эксперы-
мент на сцэне Рэспублі-
канскага тэатра бела-
рускай драматургіі?**✓ Раман Матульскі:
«Усе разам
мы фарміруем
сусвет ведаў»**Якая будучыня чакае біб-
ліятэкі?**З юбілеем, фестываль!**Лана ІВАНОВА,
фота Віктара Кавалёва
і з архіва рэдакцыі,
каляж Віктара Калініна

Гадзіннік на старажытнай Віцебскай рагушы пачаў адлічваць фестывальны час, бо стракатае шумнае свята апанавала берагі Дзвіны яшчэ да яго афіцыйнага адкрыцця. Ужо два вечары і дзве ночы запар на галоўнай пляцоўцы “Славянскага базара” — канцэрты: у сераду сюды прыйшлі фанаты французскіх гасцей Дзідзье Маруані ды групы “Спэйс”, учора — прыхільнікі расіянікі Надзеі Кадывавай ды яе “Золотага кольца”, і следам — сапраўдныя эстэты, якія не маглі прамінуць канцэрт славутага Хору Турэцкага.

Чым будзе адметны сённяшні віцебскі вечар? Урачыстай цырымоніяй адкрыцця фестывалю. Вялікім канцэртам з удзелам вядомых айчынных і замежных салістаў, творчых асоб, музычных і танцавальных ансамбляў, фальклорных і эстрадных дзіцячых калектываў. Ці варта іх пералічваць? Сёння кожны наш суайчыннік, хто цікавіцца падзеямі на “Славянскім базары”, мае магчымасць паглядзець па тэлебачанні або паслухаць у радыёэфіры жывую трансляцыю імпрэзы. А дзякуючы спадарожнікаваму тэлеканалу пабываць у святочным Віцебску змогуць мільёны жыхароў іншых краін! Наогул жа, ва ўсюдыснасці ды апэратыўнасці асвятлення “Славянскага базара” нават штодзённым газетам не параўнацца з электроннымі СМІ, фестывальнымі відэазапісамі, рэпартажамі. Адзін з іх, безумоўна, будзе прысвечаны адкрыццю імяной зоркі народнага артыста СССР Ігара Лучанка на сімвалічнай Алеі зорак, дзе гэтыя адмысловыя знакі ўсталёўваюцца ў гонар уладальнікаў спецыяльнай узнагароды Прэзідэнта Беларусі “Праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення”. І сёлета гэтая ўзнагарода будзе ўручана нашаму знанаму творцу, старшыні Беларускага саюза кампазітараў Ігару Лучанку.

Нягледзячы на складаныя эканамічныя ўмовы, арганізатарам свята ўдалося захаваць і яго фармат, і традыцыі. Аднак было вырашана адмовіцца ад некаторых нерэнтабельных праграм, на якія масавы глядач неахвотна купляў білеты (праект славутага харэографа Б. Эйфмана, вечар гумару М. Галкіна, сольны канцэрт А. Агурбаш), пра што гаварылася на нядаўняй прэс-канферэнцыі, праведзенай у Мінску. Прытым генеральны дырэктар дырэкцыі фестывалю Радзівон Бас падкрэсліў: калі б у перыяд эканамічнага крызісу фестываль не меў дзяржаўнай падтрымкі, ён не адбыўся б. Дапамагло тое, што дзяржустаны, якія былі фінан-

сёння ўвечары адбудзецца ўрачыстае адкрыццё “Славянскага базара ў Віцебску” — міжнароднага фестывалю мастацтваў, які мае і свае непаўторныя традыцыі, і сусветную вядомасць, і ўжо даволі працяглую адметную гісторыю. Так, “Славянскі базар у Віцебску” — свята з гісторыяй: сёлета яно ладзіцца дваццаты раз, таму ў праграме гэтага папулярнага штогадовага праекта з’явіўся заўважны юбілейны акцэнт.



савымі партнёрамі, сталі цяпер спонсарамі “Славянскага базара”. Істотна падтрымалі фестываль Беларуская чыгунка, Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта, Палац Рэспублікі, Міністэрства культуры са свайго бюджэту, запланаванага на іншыя мерапрыемствы, віцебскія аблвыканкам, гарвыканкам і гасцінічная гаспадарка Віцебска. Сёлета, як ніколі раней, дапамагі фестывалю і самі гледачы: тыдзень таму было раскуплена амаль 92 працэнты білетаў, большая частка якіх набывалася па безнаўнім разліку арганізацыямі, у тым ліку турыстычнымі кампаніямі, прытым упершыню — з дапамогай Інтэрнэта.

Кожны фестывальны дзень — гэта чарада размаітых падзей па-за межамі галоўнай пляцоўкі. Віцебск прыме спектаклі Маскоўскага акадэмічнага тэатра імя У. Маякоўскага, Тэатра Рамана Вікцюка, Міжнароднага тэатральнага цэнтру “Шанс” з Расіі. Адбудуцца кінапаказы, у тым ліку беларускія прэм’еры — да-

кументальнай стужкі “Базарны век” рэжысёра Надзеі Гаркуновай і мастацкага фільма для дзяцей “Рыжык у Залюстрэччы” Алены Туравай. Чакаецца шоу барабанаў “Богі рытму” з удзелам беларускіх, літоўскіх ды польскіх перкусіяністаў, канцэрт Даўгаўпілскага камернага аркестра. Выставачная зала “Духоўскі круглік” прывабіць экспазіцыяй, прысвечанай гісторыі віцебскіх замкаў ды 20-годдзю “Славянскага базара”, а Мастацкі музей — прэзентацыяй выстаўкі з Латвіі “Народныя касцюмы Латгаліі”... У Летнім жа амфітэатры, як заўсёды, пройдуць канцэрты, прымеркаваныя адпаведна да фестывальнага Дня Беларусі, Расіі, Украіны і Савознай дзяржавы.

Галоўны юбілейны сюрпрыз рыхтуецца на 12 ліпеня. Запланаваны на гэты вечар святочны канцэрт “3 юбілеем, фестываль!” збор на сцэне Летняга амфітэатра лаўрэатаў і пераможцаў міжнародных конкурсаў, што ладзіліся ў межах “Славянскага базара” з

1992 па 2010 гады. Удзельнікам будзе і чулы партнёр як маладых канкурсантаў, так і сусветна прызнаных зорак эстрады, — Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга. Пад акампамент знамага аркестра будуць спяваць і прэтэндэнты на лаўры міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні “Віцебск-2011”. Іх сёлета 20, нашу краіну прадстаўляе салістка прадзюсарскага цэнтру “Спамаш” Алена Ланская. Паводле ўмоў дзіцячага конкурсу на “Славянскім базары” Беларусь будзе прадстаўлена дзвюма юнымі выканаўцамі: мінскімі школьніцамі Ганнай Атрошчанкай ды Аляксандрай Няхай.

Вынікі конкурсу “Віцебск-2011”, журы якога ўзначаліць міністр культуры Беларусі Павел Латушка, будуць вядомыя ў сераду.

Урачыстае закрыццё “Славянскага базара” — 14 ліпеня, але свята затрымаецца ў Віцебску яшчэ на пару дзён.

Пункцірам

✓ Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка даў згоду на назначэнне Алега Сільвановіча генеральным дырэктарам рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Нацыянальная кінастудыя “Беларусьфільм”.

✓ У Славеніі ўпершыню адкрыліся Дні Беларусі. Гэта мерапрыемства, якое распачалося 5 ліпеня, прымеркавана да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Нашу краіну прадставяць Беларускі дзяржаўны харэаграфічны ансамбль “Харошкі”, а таксама маладыя мастакі Надзея Гадун і Яна Ярэска, выстава якіх прапанавана ўвазе славацкіх глядачоў. Праграмай таксама прадугледжана прэзентацыя беларускіх інвестыцыйных і турысцкіх магчымасцей.

✓ Унесены ў генеральны план Полацка карэктывы дазваляць вылучыць больш за 100 гектараў для стварэння турыстычнай інфраструктуры ў цэнтральнай частцы горада. Шматфункцыянальны турыстычны комплекс з’явіцца ў раёне Спаса-Еўфрасіннеўскага манастыра. Будзе пабудаваны пешаходны мост праз Заходнюю Дзвіну, які злучыць раён Задзвінне з цэнтральнай часткай горада. Шэраг вытворчых аб’ектаў будзе вынесены за межы горада.

✓ Экспазіцыя выстаўкі “Беларусь стваральная”, падрыхтаваная фотакарэспандэнтамі БЕЛТА, прадстаўлены ў дзвюх буйнейшых установах культуры Гомеля — Палацы Румянцавых-Паскевічаў і Палацы культуры чыгуначнікаў. Увазе наведвальнікаў прапанаваны каля сотні фотаработ з аднайменнага альбома, выдадзенага Беларускім тэлеграфным агенцтвам у канцы мінулага года. Знаёмства з імі дае магчымасць гамяльчанам і гасцям горада атрымаць цікавую інфармацыю пра ўзвядзеныя за апошнія гады ў нашай краіне аб’екты і будынкi.

✓ Міністэрствы адукацыі Беларусі і Расіі праводзяць турыстычны злет навучэнцаў Саюзнай дзяржавы. Цырымонія яго адкрыцця адбылася ў гістарычных месцы — Мірскім замку. Асноўныя ж турыстычныя спаборніцтвы праходзяць у Стаўбцоўскім раёне. На злет з’ехалі больш за 600 чалавек — 34 расійскія і 8 беларускіх каманд. Пераможцы атрымаюць кубкі і памятныя прызы.

✓ Скульптура “Дзеці вайны” ўсталявана ў Парку партызанскай славы імя Міная Шмырова ў Віцебску. Кампазіцыя скульптара Валерыя Магучага ўяўляе сабой дзве дзіцячыя постаці — хлопчыка-падлетка і маленькай дзяўчынка, якія сядзяць на прыступках разбуранага дома. Хлопчык трымае ў руках кавалак хлеба.

✓ Памятныя знакі страчаным храмам усталяюць у Гродне. Гродзенскі гарвыканкам абвясціў конкурс на распрацоўку эскізаў знакаў, якія паўстануць на месцы разбураных цэркваў. У конкурсе прымаюць удзел прафесіяналы з мастацкай і архітэктурнай адукацыяй.

✓ Польскія вучні, пераможцы Усяпольскай алімпіяды па беларускай мове пабывалі ў Беларусі. Экскурсія была арганізавана дыпламатычнай місіяй Беларусі ў Варшаве. За тры дні 17 польскіх вучняў з Беластока, Гайнаўкі і Бельска-Падляскага наведалі Гродна, Навагрудак, Ліду і Мір.

Падрыхтавала Ірына АЛЯКСАНДРАВА

У Саюзе пісьменнікаў Беларусі

У мінулым нумары “Літаратура і мастацтва” расказала пра Пленум Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, які праходзіў у Брэсце. Няма сумневу, што творчыя людзі, якія прынялі ўдзел у Пленуме, кожны па-свойму бачаць гэту сустрэчу. Сёння мы прапануем вам нагатакі аднаго з удзельнікаў — погляд творцы і прафесіянала.

Васіль ШЫРКО,
галоўны рэдактар часопіса
Саюза пісьменнікаў
Саюзнай дзяржавы Беларусі
і Расіі “Белая вежа”

Добры дзень,
Алесь Іванавіч!

У музеі Брэсцкай крэпасці-героя затрымаліся на доўга. Углядаліся ў твары абаронцаў легендарнай цвярдні над Бугам, цікавіліся зброяй, задавалі пытанні экскурсаводу. А я чакаў сустрэчы са сваім уздзенскім земляком, светлым, сардэчным чалавекам, добрым, неканфліктным, якога любілі, бадай, усе, хто яго ведаў. Любілі за шчодрасць душы, гасціннасць. У яго мінскай кватэры неаднойчы начаваў Сяргей Смірноў, пабывалі ці не ўсе абаронцы Брэсцкай крэпасці, якія прыязджалі ў Беларусь.

Чакаў гэтай сустрэчы, і яна адбылася. З фатаграфіяй, знятай спраўдзеным майстрам, на мяне глядзеў, быццам жывы, Алесь Іванавіч Махнач. Сарамліва-журботная ўсмішка, даверлівы пагляд з-пад акулераў. Здаецца, падымецца, высокі, прыгожы, перакіне кіек у левую руку, а правую працягне мне: “Дзень добры, Васіль! Як там нашы землякі маюцца? Нябось, сонца дапякло? Дажджу чакаюць...”

— Гэты здымак Алесь Іванавіч Махнач, абаронцы Брэсцкай крэпасці, сьлыннага драматурга, зроблены ў апошні яго прыезд у Брэст, — пачуў голас экскурсавода. — Ён часта наведваў наш музей, нярэдка з самім Сяргеем Смірновым. Падарыў свае кнігі, у тым ліку “Гаўрошы Брэсцкай крэпасці”. Спектаклі паводле гэтай пранізлівай патрыятычнай драмы ішлі ў дзясятках тэатраў краіны, толькі ў Львове “Гаўрошы...” ставіліся на падмошчых абласнога тэатра больш як пяцьсот разоў!

Раніца, 22 чэрвеня 1941 года. Цішыня, “як дзюбы птушанят, што васьць-васьць праклонюць шкарлупінне”. Аддэжжалі, перасталі браць свае каленцы салаўі прыгранічча, яшчэ не прачнулася птаства. І раптам выбухі: артабстрэл, бамбёжка. Са ста дваццаці байцоў у роце засталася менш чым дваццаць. Камандзір адзін, ён, Алесь Махнач, дзевятнаццацігадовы юнак, выпускнік ваеннага вучылішча, які толькі суткі як прыбыў служыць па размеркаванні ў крэпасць.

— Ро-ота! Я — лейтэнант Махнач... Слухай маю каманду... — выгукнуў Алесь.

Адбіты фашысцкія атакі, адна, другая, трэцяя... Жменька байцоў стрымлівала шалёны наступ фашыстаў, якія разлічвалі ўзяць крэпасць за дзевяць гадзін. Нашы з хвіліны на хвіліну чакалі дапамогі. Яе не было. На другі дзень абаронцы знайшлі цудам ацалелую рацыю. Радыст загінуў, і Алесь (ён вывучаў рацыю ў вучылішчы) пасылаў у эфір пазыўныя. Адказвалі паўсюль толькі фашысты. Замянілі антэну. Закінулі дрот на абгрызеныя снарадамі сцены, павялічылі радыус работы станцыі, але і за сотню кіламетраў сваіх не было. Стала ясна: радзіме цяжка, няма адкуль чакаць дапамогі, трэба адбівацца самім. Гадзіны здаваліся доўгімі, як дні, а дні, як тыдні. Цяжкае раненне, палон. Пасля вайны Алесь Іванавіч некалькі год ляжаў у ваенным шпіталі, а як стаў на ногі, вярнуўся на родную Уздзеншчыну: загадваў Прысьняўскай сельскай бібліятэкай, пасля — Забалацкай, пісаў аднаактоўкі, удзельнічаў у мастацкай самадзейнасці, калясіў на веласі-

Крэпасці
не здаюцца

педзе ад вёскі да вёскі.

Аднойчы будучы драматург асмеліўся паслаць сваю аднаактоўку ў штотыднёвік “Літаратура і мастацтва”. Надрукавалі. Праз год Васіль Вітка запрасіў драматурга-пачаткоўца на пастаянную працу ў “ЛіМ”.

А памяць усё часцей і часцей вяртала Алесь Іванавіч у Брэсцкую крэпасць, згадвалася апаленая вайной маладосць.

“Напішы пра крэпасць, — сказаў аднойчы Сяргей Смірноў. — Гэта, Алеська, твой абавязак!” І ён напісаў “Дзеці крэпасці”. Дакументальная аповесць пра юных герояў Пецо Клыпу, Колю Новікава, Валодзьку Казьміна, Пецо Кацельнікава, Валю Зенкіну, Нюру Кіжаватаву разышлася за лічаныя дні. Аўтар атрымаў дзясяткі лістоў ад дзяцей, юнакоў, іх бацькоў. Гэта не магло не радаваць, натхняць на

І ў гэтым, канечне, вялікая заслуга старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца і яго расійскага калегі Валерыя Ганічова. Яны пастаянна тэлефануюць адзін аднаму, абмяркоўваюць прапановы, планы на будучае.

У снежні 2009 года ў Мінску ў вялікай зале Нацыянальнай бібліятэкі адбыўся ўстаноўчы сход Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Гэта падзея, пра якую марыў старшыня Міжнароднага згуртавання пісьменніцкіх Саюзаў Сяргей Міхалкоў, не засталася незаўважанай у брацкіх краінах. Дэлегатаў з’езда віталі прэзідэнты Аляксандр Лукашэнка і Дзмітрый Мядзведзеў, Старшыня Дзяржаўнай Думы Федэральнага Схода Расійскай Федэрацыі Барыс Грызлоў, Дзяржаўны сакратар Саюзнай дзяр-



новыя творы. Хутка ўбачыла свет дакументальная кніга пра Героя Савецкага Саюза, легендарнага маёра Гаўрылава, які больш за месяц кіраваў абаронай Усходняга форта. Каб не здацца ў палон, ён кінуўся на штыкі фашыстаў. Здзіўлены яго мужнасцю, адвагай, нямецкі афіцэр загадаў цяжка параненага абаронцу крэпасці вылучыць і быццам сказаў сваім салдатам, што мужнасць савецкага маёра заслугоўвае найвялікшай павагі. Дзякуючы такім людзям, як Пётр Міхайлавіч Гаўрылаў, наш зямляк Алесь Іванавіч Махнач, удалося зламаць хрыбет фашыстам.

Пісьменнікі падарылі бібліятэцы музея кнігі, копію Сцяга Перамогі, які будзе тут захоўвацца вечно.

Былі зборы нядоўгімі

Празаікі, паэты, публіцысты Беларусі і Расіі заўсёды падтрымлівалі цесныя сувязі. І ніколі гэтыя сувязі не давалі трэшчыны. Літаратары перакладалі лепшыя творы на мовы сваіх народаў. Часта сустракаліся. Любы беларускі школьнік, які вывучае творчасць Купалы і Коласа, ведае, што яшчэ да рэвалюцыі аб нашых сьлінных паэтах цёпла адгукнуўся Максім Горкі. Шчыра сябраваў Гвардоўскі і Куляшоў, Быкаў і Астаф’еў, Ісакоўскі і Панчанка... У свой час, калі я працаваў на тэлебачанні загадчыкам аддзела літаратурнай рэдакцыі, мы аб’ехалі паў-Расіі, распытваючы пра пісьменніцкія стасункі двух брацкіх народаў. Прыемна адзначыць, што гэтыя стасункі падтрымліваюцца і сёння, і больш за тое, мацнеюць.

жавы Павел Барадзін, Патрыярх Маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт. У адраз з’езда прыйшлі віншаванні ад многіх пісьменнікаў краін бліжняга і далёкага замежжа.

Праз паўгода ў Курску адбыўся вялікі сумесны Пленум Саюза пісьменнікаў Беларусі і Расіі. І вось аўтобус імчыць дэлегацыю беларускіх літаратараў у Брэст на чарговы Пленум Саюза пісьменнікаў Беларусі і Расіі. Тэма пленума — “Роль літаратуры ў захаванні гістарычнай праўды аб подзвігу савецкіх народаў у гады Вялікай Айчыннай вайны і патрыятычным, грамадзянскім выхаванні суайчыннікаў”.

Музы не павінны
маўчаць...

На Пленуме панавала добразычлівая атмасфера. І Мікалай Чаргінец, і Валерыя Ганічаў згадвалі паэтаў, празаікаў, муза якіх у гады вайны не маўчала. “Трэба сёння, — адзначалі пісьменнікі, — выходзіць у маладога пакалення любоў да роднай зямлі, нашых продкаў, людзей, якія сваёй працай памнажаюць багацце радзімы”.

— Я першы раз у Брэсце, — гаварыў Станіслаў Куняеў. — Нашы ворагі, фальсіфікатары гісторыі бессаромна хлусяць, сцвярджаюць, што савецкія воіны не любілі савецкую ўладу, не хацелі ваяваць. Сведчанне мужнасці — Брэсцкая крэпасць-герой, якую абаранялі рускія, беларусы, украінцы, азербайджанцы, узбекі...

Такім жа ўсхваляваным было выступленне дзевяностадвухгадовага Міхаіла Гадэнка, паэта, празаіка, ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, кавалера многіх ордэнаў і медалёў.

— Гады калі не ўмораць, то скрываць. Не думаў, што дажыву да таго, калі немаладога і нават не сталага, а старэчага ўзросту. На вайне гінулі маладыя. Я ніколі не хаваўся за спіны сваіх таварышаў. І не вінаваты, што іх, маіх сяброў, няма цяпер побач. А раз застаўся жывы — хачу расказаць людзям пра перажытае. Выступаю ў школах, перад студэнтамі. Вельмі рады, што літаратурныя сувязі нашых брацкіх славянскіх народаў мацнеюць. Быў я на аб’яднаным з’ездзе ў Мінску, і вось тут, у Брэсце, хачу сказаць: якое шчасце, што мы разам, як кажуць беларусы, у адной сябрыне.

“Наша літаратура ў пасляваенныя гады глыбока і праўдзіва адлюстравала гераічнае мінулае народа, — гаворыцца ў прынятай рэзалюцыі Пленума, — стварыла яркі вобраз абаронцы Айчыны на франтах і ў тыле ворага...”

Пленум лічыць неабходным звярнуць увагу ўсіх літаратараў Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы, а таксама кіраўнікоў і супрацоўнікаў літаратурнай перыядыкі, заснавальнікамі якіх з’яўляецца наша творчая арганізацыя, на неабходнасць актуальнасці тэмы Вялікай Айчыннай вайны, подзвігу народа ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў...

Пленум Саюза пісьменнікаў Саюзнай дзяржавы мае на мэце супрацьпаставіць сваю творчасць, патрыятычную грамадзянскую пазіцыю лобным спробам непрыяцеляў апашліць, сказаць праўду аб вайне, роллю савецкага народа ў вызваленні свету ад фашысцкага ярма. Пісаць пра вайну праўдзіва — грамадзянскі абавязак пісьменніка, бо літаратура застаецца ў стагоддзях, а яна павінна данесці гістарычную праўду будучым пакаленням”.

Сустрэчы, сустрэчы

У знакамітым на ўсю Беларусь СВК “Астремчава” Брэсцкага раёна пісьменнікаў сустракаў старшыня гаспадаркі Аляксей Скакун. Васмітысячныя надой малака, кілаграмавы прывагі на адкорме буйной рагатай жывёлы, цудоўныя сады — гэта толькі, вобразна кажучы, бачная частка айсберга ад поспехаў славаўтага калектыву, пра нязменнага кіраўніка якога Уладзімір Ліпскі напісаў дакументальную аповесць “Мужык”. У Ліпскага сустракалі як свайго. Але большасць з нас трапілі ў “Астремчава” ўпершыню. Валерыя Ганічаў шчыра дзячыў удзельнікам мастацкай самадзейнасці, спевакам, танцорам.

...Сустрэчы, сустрэчы. Цікавы, цёплы аповед аб вобласці Леаніда Цупрыка, намесніка старшыні Брэсцкага аблвыканкама. І ўжо зусім нечаканы паворот: удзельнік Пленума з Расіі Юрый Носаў з’ездзіў у Кобрын і адшукаў дом, дзе яго сям’я жыла да вайны... семдзесят чэрвеняў таму.

— Мне было пяць год, але добра памятаю, як бацька, афіцэр Чырвонай Арміі, развітваўся з мамі, апошні раз у жыцці пацалаваў мяне. Памятаю, як па дарогах шынельнага колеру выходзілі з мамы з акружэння. Заплюшчу вочы і бачу тату ў афіцэрскай форме, людзей, суседзяў, якія бескарсліва дапамагалі нам. Беларусь цяпер для мяне — другая радзіма.

Слухаць такую споведзь без хвалявання нельга, як і нельга перадаць у невялікім артыкуле ўсе ўражанні ад Пленума.

На здымку: Мікалай Чаргінец і Валерыя Ганічаў.

Літабсягі

У прасцяг шырокі

Аповесць Уладзіміра Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха” была перакладзена і ўпершыню надрукавана на беларускай, рускай, украінскай і англійскай мовах асобнаю кнігаю ў 2010 годзе. Яна выйшла літаральна за 10 дзён да дня нараджэння пісьменніка і прэзентавалася найперш у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, а ў дзень народзінаў Уладзіміра Караткевіча — на яго радзіме ў Оршы. Цяпер пра кнігу, выданне якой ініцыявала Міністэрства культуры Беларусі і выдаў Беларускі фонд культуры, ведаюць не толькі ў Беларусі. Як паведамляе прэс-служба Міністэрства культуры Беларусі, прэзентацыі кнігі адбыліся ў 10 краінах свету – Азербайджане, Арменіі, Казахстане, Латвіі, Літве, Малдове, Польшчы, Расіі, Украіне, Эстоніі.

Ярына РЫГАМІНСКАЯ

Пісьменнік заставаўся нястомным у сваім жаданні адкрываць чытачу ў мастацкіх творах сваю радзіму, яе гістарычнае мінулае. І чытач выйшаў за межы адной краіны.

Як вядома, нядаўна была адкрыта бібліятэка імя Уладзіміра Караткевіча ў Таліне. Прэзентацыя кнігі беларускага аўтара была з цікавасцю прынятая яе заўсёднямі. У Латвіі прэзентацыя адбылася ў Акадэмічнай бібліятэцы, бібліятэцы Латвійскага ўніверсітэта і Рыжскай беларускай школе. У рамках XII Міжнароднага кірмашу кніга прэзентавалася ў Вільнюсе.

Артлінія

Віктар КАВАЛЁЎ,
фота аўтара

Тудар Збырня скончыў Рэспубліканскае мастацкае вучылішча імя І. Рэпіна і адзяленне жывапісу ўніверсітэта мастацтваў імя Дж. Енеска ў горадзе Ясы (Румынія), з’яўляецца членам саюзаў мастакоў Малдовы і Румыніі, узначальвае секцыю жывапісу. Ён удзельнік больш як 200 калектыўных і персанальных выставак у Бельгіі, Германіі, Галандыі, Італіі, Літве, Расіі, Фінляндыі, Францыі...

Падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай выстаўцы, дырэктар НММ Беларусі Уладзімір Пракашчоў і Тудар Збырня падпісалі рамачную дамову аб творчым супрацоўніцтве паміж музэямі.

Выступаючы перад прысутнымі, Тудар Збырня падкрэсліў, што вельмі складана спалучаць дзве прафесіі — мастака і дырэктара музэя. Мастак павінен пастаянна працаваць, думаць, шукаць новыя формы выяўлення. У яго творчасці чатыры асноўныя сімвалы: цэнтр, кола, квадрат і крыж. Крыж не заўсёды азначае хрысціянскі пачатак, ён як бы злучае гарызанталі і вертыкалі нашага жыцця.

Повязі

Лізавета БАГАДЗЯЖ,
фота Кастуся Дробава




Безумоўна, усе мерапрыемствы, якія праходзяць у сценах Дома Коласа, маюць пэўнае дачыненне да славутага гаспадара. Вось і згаданая вечарына, прысвечаная Мірмухсіну Мірсаідаву, была запланавана невыпадкова. Праз імя і паэт, народны пісьменнік Узбекістана, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Узбекістана, Мірсаідаў з’яўляўся яшчэ і проста сябрам Якуба Коласа. Сябрам, нягледзячы на вялікую розніцу ва

У Расіі беларускі фаліант змаглі пабачыць і пачытаць жыхары Санкт-Пецярбурга, Навасібірска, Іжэўска. Творчыя вечарыны па беларускай спадчыне, яскрава прадстаўленай у творы Уладзіміра Караткевіча, праходзілі ў Рэспубліканскім доме-музеі П. Чайкоўскага ў Воткінску і Удмурцкай Рэспубліканскай нацыянальнай бібліятэцы.

Чатырохмоўны варыянт аповесці беларускага аўтара і асабліва пераклад на ўкраінскую высока ацэнены ў Кіеве — пры ўдзеле прадстаўнікоў беларускай дыяспары, студэнтаў, якія вучаюць беларускую мову, грамадскіх і прэсы. Прэзентацыя

аповесці ў краіне-суседцы была арганізавана Пасольствам Беларусі ва Украіне і Нацыянальнай бібліятэкай. Тры асобнікі кнігі перададзены беларускім пасольствам Нацыянальнай бібліятэцы і Нацыянальнаму музэю літаратуры Украіны, Цэнтру беларускай мовы і культуры пры Інстытуце філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта. “Плануецца, — заўважыў карэспандэнт “ЛіМа” старшыня Беларускага фонду культуры Уладзімір Гілеп, — што падчас адкрыцця ў Кіеве помніка Уладзіміру Караткевічу адбудзецца яшчэ адна ўрачыстая прэзентацыя кнігі, а разам з тым — і на-



шай Беларусі, якая прысутнічае ў кожным творы аўтара”. Ва ўсіх краінах прэзентацыі адбываліся пры ўдзеле беларускіх таварыстваў і суполак.

Зусім нядаўна, у чэрвені, кнігу і творчы калектыў яе выдаўцоў сустракалі на філалагічным факультэце Варшаўскага ўніверсітэта і ў Культурным цэнтры Беларусі ў Польшчы. Арганізатарамі акцыі па прэзентацыі выступілі Міністэрства культуры, Міністэрства замежных спраў, Беларускі фонд культуры, дыпламатычныя і консульскія ўстановы Рэспублікі Беларусь за мяжой.

Сімвалічны свет творцы

Нацыянальны мастацкі музэй Рэспублікі Беларусь запрашае наведаць выстаўку “Архетыпальная прастора” малдаўскага мастака, генеральнага дырэктара Нацыянальнага мастацкага музэя Малдовы Тудара Збырні. Экспазіцыя прысвечана 20-годдзю Незалежнасці Рэспублікі Малдова і арганізавана НММ нашай краіны і Пасольствам Рэспублікі Малдова ў Беларусі.

Прадстаўленыя работы напісаны цягам апошніх гадоў. Аўтар аб’яднаў у сваёй экспазіцыі частку сваіх пошукаў у галіне геаметрычных форм і асіметрычных структур, што вельмі складана ў жывапісе. Бо сіметрыя на плоскасці вельмі складаная і рызыкаўная, стварае статычнасць. Творца ўвёў час шукае дынаміку ў сіметрыі. Гэта частка яго самаго, яго свету. Тудар Збырня адзначаў, што ў Малдове вялікая ўвага надаецца маладым творцам: іх запрашаюць у журы, ладзяць шматлікія конкурсы

ды выстаўкі. Бо без развіцця моладзі не будзе і працягу творчага жыцця.

Румынскі жывапісец Марын Герасім адносіць Тудара Збырню да плеяды тых, хто даследуе пры дапамозе мастацтва вобласць эстэтыкі і этыкі, а дакладней сказаць, эстэтыку, арганічна пераплеценую з этыкай... Па яго азначэнні, Тудар Збырня з’яўляецца маралістам, які медытуе над сэнсам быцця, але робіць гэта строга з дапамогай мастацтва, робіць гэта знутры, не дадаючы малюнку залішніх знешніх дыскурсаў.



Экспрэсіўнае напружанне, характэрнае для работ Т. Збырні, ёсць вынік разважанняў пра месца чалавека ў гэтым свеце. Яно цесна пераплецена з разважаннямі пра прыроду жывапісу. Пры гэтым экспрэсіўнізм майстра добра дазіраваны. Мастак не скажае формы да непазнавальнасці і нячаста выкарыстоўвае кантраст колеру і тоны. У яго работах няма гратэску, крыку адчаю, жэсту безнадзейнасці.

На здымку: Тудар Збырня “Плэсты памяці II”.

Узбекскі сябра Коласа

Сярод культурных праектаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музэя Якуба Коласа вылучаецца адзін — “Мы родам з СССР”. У межах яго музэйныя супрацоўнікі арганізуюць вечарыны, падчас якіх згадваюцца і ўзнаўляюцца сувязі паміж народамі былога Савецкага Саюза і іх выдатнымі творцамі. Чарговая вечарына “З узбекаем песню адной мовай складалі аб вайне” была прысвечана 90-годдзю з дня нараджэння ўзбекскага класіка Мірмухсіна Мірсаідава.

ўзросце — амаль сорак гадоў. Адным з тых, хто гасцінна прыняў беларускага паэта ў Ташкенце ў жніўні 1941 года.

Вайной, крывавай і бязлітаснай, былі запоўнены ўсе нашы думкі, усе радыёэфіры, усе старонкі газет і часопісаў. На беларускай зямлі змагаліся з фашыстамі сярод іншых і ўзбекі. А ў Ташкенце плакалі над лёсам беларускіх гарадоў і вёсак. Мірмухсін Мірсаідаў, пазнаёміўшыся з творчасцю Якуба Коласа, палюбіў яе. І — гэта вельмі натуральна — пераклаў яго творы на ўзбекскую, прадставіўшы іх сваім землякам.

На вечарыне ў Доме Коласа шмат казалі пра любоў і павагу ўзбекскага народа да нашага песняра. Прысутныя даведліся, што ў далёкім 1942 годзе культурны асяродак Ташкента цэпла і шырока адзначыў 60-годдзе Коласа. Некаторыя з падарункаў, прывітальных лістоў, віншавальных тэлеграм, атрыманых пісьменнікам, сталі экспанатамі музэя Коласа ў Мінску. Разам з іншымі дакументамі таго часу, рукапісамі вершаў

нашага класіка і артыкуламі, напісанымі ім у гады вайны, яны былі прадстаўлены на выстаўцы, спецыяльна падрыхтаванай да вечарыны супрацоўнікамі музэя.

Вечарыну вёў знакаміты беларускі паэт і перакладчык, знаўца прыгожай ўзбекскай славаўнасці Мікола Мятліцкі. На мерапрыемства быў запрошаны малодшы сын Якуба Коласа Міхаіл Міцкевіч, які падзяліўся сваімі ўспамінамі пра паездку сам і ва Узбекістан. Супрацоўнік музэя, пісьменнік і журналіст Мікола Жыгоцкі расказаў пра тое, як шукаў ва Узбекістане каштоўныя дакументы і ўспаміны людзей, што кантактавалі з Коласам. У мастацкім выкананні гучалі ваенныя вершы Якуба Коласа, напісаныя на ўзбекскай мове, некаторыя — у перакладзе на ўзбекскую. Цудоўным музычным аздабленнем вечара стала выступленне паэта-барда Дзмітрыя Пятровіча.

На здымку: Мікола Мятліцкі распавядае пра Мірмухсіна Мірсаідава.

3-пад няра

Пісьменнік Сяргей Трахімёнак быў запрошаны ў якасці кіраўніка аднаго з семінараў Міжнароднай нарады маладых літаратараў, што адбылася ў Каменску-Уральскім Свядрдоўскай вобласці. Сярод тых, хто прыехаў у Каменск-Уральскі, было нямала мэтраў расійскай паэзіі і прозы. Разам са сваімі калегамі, пісьменнікамі з Малдовы, Эстоніі, Украіны і Беларусі, яны выступілі ў якасці настаўнікаў для пісьменнікаў-пачаткоўцаў, якія з’ехаліся, каб паказаць вядомым ўжо аўтарам свае творы. На нарадзе маладых літаратараў дзейнічала сем семінараў: тры — паэзіі, два — прозы, адзін — дзіцячай літаратуры і адзін — крытыкі. Вынікам нарады сталі рэкамендацыі сямі маладым аўтарам для ўступлення ў Саюз пісьменнікаў Расіі.

Аляксей ГАРБУНОЎ

Ганаровы знак Беларускага прафсаюза работнікаў культуры ўручаны Паўлу Саковічу, рэдактару аддзела — члену рэдакцыйнай калегіі альманаха “Вожык”. Віктар Маліноўскі, старшыня Мінскай гарадской арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў культуры, адзначаў, што ведае Паўла Саковіча як чалавека, неаб’якавага да культуры, няўрымслівага і творчага. І таму гэты ганаровы знак — яшчэ адно пацверджанне заслуг творцы.

Таццяна МАСТОЎСКАЯ

У Вялікай зале Беларускай дзяржаўнай філармоніі прайшоў дабрачынны аўтарскі канцэрт кампазітара Леаніда Левашкевіча для ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны і дзяцей вайны “Дарога любові”. Канцэрт быў прымеркаваны да Дня вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і стаў своеасаблівым падарункам ветэранам ад беларусаў Санкт-Пецярбурга. Сам кампазітар, які плённа працуе ў розных музычных жанрах і з’яўляецца дырэктарам Санкт-Пецярбургскага сімфанічнага аркестра “Маэстра”, — ураджэнец Вілейкі. Этнічнымі беларусамі з’яўляюцца і многія музыканты гэтага калектыву. Ініцыятарамі праекта выступілі Міжнародная асацыяцыя беларусістаў, аб’яднанне беларусаў свету “Бацькаўшчына” і Беларускае грамадска-культурнае таварыства Санкт-Пецярбурга.

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА

На рахунку ў пісьменніцы Эмы Усціновіч — ужо шэсць кніг. А днямі ў Маскве выйшаў яе чарговы паэтычны зборнік “Вячэрняя промні”. Выданне даволі аб’ёмнае, з густым аформленнем. Ёсць тут вершы філасофскія, пра каханне, прыроду, родныя мясціны. У кнізе змешчаны некалькі паэм. Для кожнага творцы новыя кнігі нібыта родныя дзеці, доўгачаканыя, цяргліва гадаваныя, любімыя і непаўторныя. Пісьменнік прыдзірліва назірае за “першымі крокамі” свайго “дзіцяці” ў свеце, ловіць кожны чыгакі водгук. Новая кніга Эмы Васільеўны ўжо знайшла водгук у сэрцах яе гомельскіх прыхільнікаў.

Галіна МІКАЛАЕВА

Саюз пісьменнікаў Беларусі смуткуе з прычыны смерці пісьменніцы ЯВАР (САЧАНКА) Святланы Барысаўны і выказвае шчырыя спачуванні родным і блізкім.

Мінскае гарадское аддзяленне Саюза пісьменнікаў Беларусі глыбока смуткуе ў сувязі з заўчаснай смерцю пісьменніцы ЯВАР (САЧАНКА) Святланы Барысаўны і выказвае спачуванні родным, блізкім і прыхільнікам яе творчасці.

Кастусь ЛАДУЦЬКА

Зямлі прыцягненне і вольнае неба



чытачоў: “Выклала думкі на аркуш паперы. / Слова — ад сэрца, не хцівы падман”. Трывога, непакой за гэтую шчырасць і выступаюць рухавіком у мастацкіх пошуках Марыі Кобец. Калі нешта і перашкаджае ёй, то, як мне падаецца, некаторая боязь чыстага мастацтва, мастацкасці. Але ж і мастацтва тады сапраўднае, калі яно шчырае, адкрытае, пазбаўлена цемры і пустаслоўя, няхай сабе і прыгожага пустаслоўя.

Падстаў свой светлы твар над гэты цёплы, Лагодны дождж, ласкавы, веснавы! Далоні працягні, у іх не кроплі — Гаючая вільгота для травы!

У іх нябеснай шчодрасці свячэнне, У іх жыццё ўсяго, што на зямлі. Яны, як быццам, просяць прабачэння У вас, мае лясы, лугі, палі.

Шумі, мой дождж, такі доўгачаканы! Дыхне хай водарам палескі край! Так кроплі і ў мой лёс наканаваны, І я нясу іх праз зямны свой рай... (Кроплі)."

Ніякаму постмадэрністу такія радкі і не сніліся! Не, я далёкі ад думкі, што постмадэрнізм — гэта ўсё, што пазначана знакам “мінус”, што “ПМ уся літаратурная шушара”. Справа, відавочна, у светабачанні, у тым, што рэалізм — гэта свежая, незамутнёная вада, незамутнёная свядомасць, у пэўнай ступені першароднасць. Прырода, палескія, у большасці сваёй светлыя, пазбаўленыя цывілізацыйных уплываў,

лясныя, рачныя, азёрныя прасторы ствараюць выключна адзіна правільную атмасферу існавання паэзіі Марыі Кобец. Так, ёсць у напісаным элеменце “краёвасці”. І не толькі ў вершы “Мой край”. На сустрэчу з “краёвасцю” ўжо ў прадмове да кнігі настройвае Анатоль Шушко, вылучыўшы кагорту паэтак-зямлячак: “...Піншчына сваёй адметнай прыроднай прыгажосцю, чалавечых стасункаў ейных тубыльцаў, натхніла і надала сілаў для палёту ў неабсяжныя даляглыды паэтычнага свету крылам Валлянціны Коўтун, Любові Тарасюк, Ніны Гарагляд, Наталлі Прыступы, Надзеі Парчук і, канечне ж, “ластаўчыным” незабыўнай Яўгеніі Янішчыц. Ды “краёвасць”, выпеставаная дома, у роднай вёсцы, яе ваколліцах, у ляску з назвай Хваросна, у грыбных мясцінах ля Залесся, ля пінскіх ручаёў і рачулак, — фундамент, аснова, якія паядноўваюць вёскурадзініцу з усім Сусветам (“І раптоўна шлях дамоў / Знікнуў у Сусвеце”). Праўда, гэтая аднасць можа поўніцца і журбой, сумам, якія прыходзяць пасля страты “зорачкі маёй”, тады становіцца лёс палыном, жыццё — гаркатой-назолай.

Паэту па самой прыродзе яго таленту дадзена шмат болей, чым іншым насельнікам планеты Зямля. Ці болей дадзена паэту ў пінскай старонцы, чым, прыкладам, у горадзе сталічным, закаваным у бетонныя сцены, у горадзе, стомленым ад мітусні штодзённай?.. Пытанне няпростое. Адной вольнай прасторай і свежым паветрам, нават судакрананнем з некранутай прыродай стыхію, усю глыбіню паэтычнага таленту, філасафічнасць яго мыслення наўрад ці можна патлумачыць. І ўсё ж, і ўсё ж...

*Абясцелі крылы, Няма моцы на ўзлёт! Дасягнуць небасхілы. Мая мара — палёт. Дакрануцца аблокаў У свабоднай цішы, Без аглядкі навокал, Без напрокаў душы. Няма вольнасці ў крылах, Не пад сілу і ўзлёт. Я — не птах шызакрылы. Чаму ж сніцца палёт? (***Абясцелі крылы...).*

“Жахліва адзінае пачуццё — выканаць немагчымае”

(Аляксандр Блок). “Палёт”, жаданне адарвацца ад рэчаіснасці змрочнай, перанесціся ў вышыні, няхай сабе і трымаючы за спінай цяжар трывогі, — усё гэта жыве ў большасці вершаў, што склалі зборнік “Кроплі”. Жыве і ў вершах, якія складаюць тую частку кнігі, што ўвабрала ў сябе інтымную лірыку паэтэсы. Ад гэтай мастацкай прасторы заўсёды чакаеш яркіх па сэнсе вобразаў, фарбаў адкрытай душы. Здаецца, усё метафарычна праўдзіва якраз і прысутнічае ў вершах Марыі Кобец пра каханне. Але і ў гэтай спакушальнай плыні з пункта гледжання выкладання аўтарскага “Я”, атаясамлення паэта са сваім лірычным героем прысутнічае мастакоўскі, мастацкі пошук (“***Аксамітны вечар...”, “***Калі пажоўклы ліст асыплецца кляновы...”, “***У белым ветразі завей...”).

У зямлячкі Марыі Кобец — Яўгеніі Янішчыц ёсць верш “Паэт”. Не буду сцвярджаць, да якой ступені ў ім выкладзена праграма мастакоўскага, паэтычнага веравызнання, а толькі працігую дзве страфы з гэтага наўздзіў дасканалга твора:

Ты залатую мрою не дагоніш, А толькі словам немату загоіш І выйдзеш зноў — без слова і пяра... І ты душу сасмяглую напоіш Сівай расою з роднага двара.

Усё, што знаў, з маленства ты запомніш І калыханкай ўсё, што меў, напоўніш, Нібы Купала, Пушкін ці Саят... Ты ад расколу свет не абароніш, Дык дзякуй хоць за тое, што аброніш Шчымылівы і распытлівы пагляд.

Марыя Кобец з вышыні сваёй пінскай, палескай прасторы, з вышыні роднай вёскі Валішча бароніць сябе, адстойвае пры гэтым і права чытача на пільны позірк вакол, а галоўнае — развівае жаданне працаваць душой, трывожыцца сэрцу. І ўжо гэтым кніга “Кроплі” выконвае важную паэтычную задачу. Выконвае ярка, вобразна, пераканаўча. Будзем жа чакаць наступных кніг Марыі Кобец!

Школа добрых пачуццяў



Сакаўная старонка ў кніжчыне быцця

Раіца БАРАВІКОВА

Гэта было ў мінулым стагоддзі, напрыканцы шасцідзясятых... Масква. Прасторнае фэ Цэнтральнага Дома літаратараў, дзе, як заўжды, — гаманліва і шматлюдна. І раптам усё заціхае, позіркі скіроўваюцца да бялявай, прыгожай, са статнай паставай жанчыны, якая з’яўляецца ў дзвярах... Ясны твар, на якім чытаецца моцны характар і нават своеасабліва ганарыстасць, сіняя, ручной ажурнай вязкі сукенка, да якой прышпілены надзвычай вялікі і вельмі блішчасты медаль, на які і ўтаропліваюцца многія... “Хто такая?” — чую за сваёй спінай шэпт. Азіраюся і не без гонару адказваю дзвюм стальным жанчынам: “Гэта — вядомая беларуская паэтэса Еўдакія Лось”.

З яе паэзіі, з успаміну пра Яе самую я і хачу распачаць новую рубрыку ў “ЛіМе” — “Школу добрых пачуццяў”, якой, па сутнасці, і з’яўляецца літаратура. І найперш паэзія. Толькі яна на сваіх лепшых узорах можа выхаваць ва ўсіх адносінах прыгожага сваім унутраным светам Чалавека. Успомнім Аляксандра Пушкіна: “...І доўго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал”.

Еўдакія Якаўлеўна Лось сваёй паэзіяй, якую цанілі і якой захапляліся, была “любезна” надзвычай шырокаму колу чытачоў. Яе ведалі далёка за межамі Беларусі, нават пра той медаль, прышпілены да ажурнай сукенкі, складзена была цэлая легенда. Казалі, што яго асабіста ўручыў Еўдакіі Якаўлеўне кіраўнік тагачаснай Манголіі Цэдэнбал. Тут я магла б згадаць і глыбокія, надзвычай кранальныя словы пра яе, у тым часе маладога, але такога ўжо вядомага на абсягах Савецкага Саюза, казаха Алжаса Сулейменава, якому і яна сама прывясціла цудоўны верш “Музычныя елкі”. Але ляжаць перада мною на стале два яе разгорнутыя томкі: “Лірыка ліпеня” (з аўтаграфам і пажаданнем “...хай спраўдзіцца ўсе надзеі”) і “Валюшка на мяжы” (кніга, выдадзеная праз сем гадоў пасля яе сыходу ў свет іншы). У прадмове Варлена Бечыка ёсць такія словы: “...Было ў яе творах шмат святла і радасці, бо чуйна адчулася яна на прыгожае, добрае. Была прага тварыць, адкрываць, прылучацца да жыцця і спраў народных, гаварыць пра сваё заповітнае, мацаваць пазіцыі добра, чалавечнасці”.

Перагортваю старонку за старонкай... Кладуцца на сэрца, абуджаюць той ці іншы ўспамін, а то і проста вярэцца душа радкі з розных вершаў: “На травіцы пад вясёлкай крошка-кропелька дрыжыць. І спявае перапёлка ў Бараўлянах: “жыць” ды “жыць!”, “Падзеце, дружа, ва Ушачы! Там зараз вясна ды вясна...”; “Дзень мой, дзень, зялёная старонка у змястоўнай кніжчыне быцця!”, “Літаратура любіць прыгажосць”, “Жыла я цяжка — тут не адхілю, жыла нязручна — гэта не мана. Любіла толькі тых, каго люблю, сярод любімых — вечная адна...”; “Люблю цябе, мой добры край, — я прыняла тваё падданства, а з ім — любоў і пастаньства і ўсе даброты цераз край”...

Яна пражыла кароткае жыццё: нарадзілася ў 1929 на Віцебшчыне, памерла ў 1977 у Мінску. У маёй памяці жыве самай рознай — урачыстай і крылатай падчас чытання вершаў на вялікіх сцэнах, зажуранай ад нейкай кароткай крываўды ці ўласнага жаночага болу, нават самавітай у шыкоўным футры на праспекце, і ў звычайным хатнім халаце, няхай сабе і ў цэнтры Мінска, але ў такой маленькай кватэры з малюпеснячымі па сённяшніх мерках пакойчыкамі... І над усім гэтым — галоўнае: Еўдакія Якаўлеўна Лось — Паэт, да вершаў якога трэба дакранацца душою, каб узяць з многіх радкоў прыклад пачуццяў сардэчнасці, цёпліны, чысціні і любові.

Дар’я КАСКО

Шукайце «сваю» кнігу!

Мы часта спрачаемся. Канечне ж, мае суразмоўцы глыбока памыляюцца. І, як мне здаецца, у многім вінаватыя іх бацькі, пазіцыя якіх у адносінах да роднай мовы — калі падрасце, сам вырашыць, патрэбна гэта яму альбо не — выклікае пратэст. Наша мова больш мілагучная і пывучая, чым руская, і таму ўспрымаецца значна прасцей — па сабе ведаю. Якія цудоўныя беларускія народныя казкі! А творы для дзяцей М. Багдановіча, У. Караткевіча, М. Чарняўскага, В. Гардзея, іншых

пісьменнікаў прывіваюць любоў да роднай мовы і роднага краю. Многія мае знаёмыя сыходзяцца ў меркаванні, што кніга — лепшы падарунак. Напрыклад, я ўжо нагледзела кнігу, якой парадую сваю сяброўку ў дзень нараджэння. Гэта зборнік з трох апавесцей Алеся Бадака, Раісы Баравіковай і Алеся Наварыча пад агульнай назвай “Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца”. Мой любімы беларускі пісьменнік — Уладзімір Ка-

раткевіч. Ні ў кога са знакамітых аўтараў я не знайшла настолькі блізкага і зразумелага мне стылю. Чаму людзі шукаюць адлюстраванне асаблівасцей свайго жыцця, перажыванняў у творах замежных аўтараў і пры гэтым ігнаруюць сваіх суайчыннікаў? Адна з маіх любімых кніг — роман Вітаўта Чаропкі “Храм без бога”. Чачу параіць маладым чытачам паспрабаваць пашукаць “свайго” аўтара, “свае” творы. І вам абавязкова гэта спадабаецца.

Вольга ПАСІЯК

ЛіМ: 1937 год...

“29 кастрычніка 1937 года, у дзень Ленінскага камсамола і, відаць, у гонар 20-годдзя кастрычніцкага перавароту ў сталіцы Беларусі Мінску адбылася акцыя, аналагаў якой яшчэ не ведала гісторыя чалавецтва. На працягу ночы былі расстрэляны 20 (!) беларускіх і яўрэйскіх літаратараў...” — такімі словамі пачынае сваю кнігу “Вынішчэнне” знакаміты даследчык Л. Маракоў. Сярод ахвяраў — празаікі Міхась Зарэцкі (35 г.) і Платон Галавач (34 г.), паэты Аляксандр Дудар (32 г.) і Міхась Чарот (40 г.), а таксама іншыя таленавітыя аўтары...

30-я гады XX стагоддзя справядліва лічацца адным з самых жорсткіх перыядаў у гісторыі Савецкага Саюза. Камуністычная партыя самым папулярным метадам абароны сваіх інтарэсаў абрала рэпрэсіі. На жаль, актыўным памочнікам у гэтай справе сталі сродкі масавай інфармацыі, якія стваралі адпаведную атмасферу і інфармавалі народ згодна загадам кіраўніцтва. Такія старонкі ёсць у гісторыі большасці выданняў таго часу, і “ЛіМ” не выключэнне. Пагартаем гэта выданне за 1937 год. Кожны нумар стаў своеасаблівым дакументам эпохі і напамінам — такое нельга забыць.

Асаблівая ўвага ў культурным асяродку надавалася выкрыццю ворагаў народа ў тэатральнай і кінатэатральнай сферах, што актыўна асвятлялася на старонках прэсы: “Упраўленню неабходна раз-жа стварыць камісію і дасканала правесці дзейнасць Языкава (дырэктар і мастацкі кіраўнік Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета — В. П.) ў гэтым тэатры і высветліць яго палітычны твар: сувязь з ворагамі народа Мутных, былым дырэктарам Вялікага тэ-

атра, а таксама работу Языкава ў опернай студыі пры Вялікім тэатры, пазней распушчанай як не апраўдаўшай сябе новым кіраўніцтвам тэатра” (ЛіМ, 1937, 22 ліст.).

Ці варта казаць, што пералічаныя прозвішчы знаходзім у спісе рэпрэсіраваных...

Чарговы нумар — і ўвагу прыцягваюць тэатральныя рэцэнзіі, дзе фармулююцца некаторыя патрабаванні для супрацоўнікаў культурнай сферы. Вось, скажам, рэцэнзія на пастаноўку “Вочная стаўка” ў Віцебскім тэатры. Чаго варты вытрымкі з гэтага тэксту: “Выкрытых ворагаў не аітуюць, а знішчаюць”; “Толькі на вочнай стаўцы з Вальтэрам Івановым, над цяжарам неабвержаных доказаў, Келер (Сяргейчык) здымае маску і мастацка раскрывае звычайную істоту заклатага ворага савецкага народа” (ЛіМ, 1937, 5 снеж.).

Асобнай старонкай у гісторыі сродкаў масавай інфармацыі 1930-х гадоў стала публікацыя своеасаблівых нарысаў, героямі якіх становіліся тыя, хто ўсё жыццё аддаў справе барацьбы з ворагамі народа. Яскравы прыклад — надрукаваны ў “ЛіМе” нарыс “Камдыў Гарачоў” за подпісам Глазырына, дзе ўвазе чытача прапануюцца наступныя аспекты біяграфіі “героя”: “Асобнае пясджэнне Вярхоўнага суда. Перад судом — раскрытая органамі НКВД падлая прадажная згара фашысцкіх агентаў і ішчэнаў-збрэднікаў нашай радзімы, нечуваных злчынцаў. У складзе суда камандзір корпуса камдыў тав. Гарачоў. Усё жыццё ён змагаўся з ворагамі радзі-



мы і рэвалюцыі, змагаўся са зброяй у руках, крою і жыццём. Да подлых наймітаў фашызма ён працягвае бязлітасна і да канца. Смерць гадом!” (ЛіМ, 1937, 22 ліст.).

Самая папулярная тэма гэтага часу — сельскагаспадарчая — таксама нярэдка адлюстроўвалася праз культурную прызму, дзе роля ў “правільнай” падчы інфармацыі адводзілася тэатрам, якія рабілі пастаноўкі пра жыццё сялян: “Глядач пакідае тэатр з пачуццём глыбокай нянавісці да ворагаў народа і гарачай любові да нашай цудоўнай радзімы” (ЛіМ, 1937, 5 снеж.).

“Трэцяя і самая “доўгая” хваля арыштаў пачалася (па гэтак званай “разнараджке”) увосень 1936 года і працягвалася да пачатку-сярэдзіны 1938 г. За паўтара года рэпрэсі-

равана больш за 200 чалавек (шмат хто паўторна)”, — працягвае Леанід Маракоў, апавядаючы толькі пра літаратурную (!) сферу.

Але трапілі ў лік рэпрэсіраваных і тыя, хто не супраціўляўся дыктатуры Сталіна. Напрыклад, у адным з нумароў “ЛіМа” вылучаецца артыкул Кузьмы Чорнага “Палкаводзец сацыялістычнай арміі”: “На працягу ўсяго часу сваёй слаўнай дзейнасці Кіім Ефрэмавіч [Варашылаў] збіраў масы навокал партый, выкрываў эсэраўска-меншавісцкіх ворагаў партый, бязлітасна змагаўся са здраднікамі радзімы. Разам з таварышам Сталіным ён да канца і паслядоўна вёў барацьбу з ворагамі народа” (ЛіМ, 1937, 26 ліст.). Амаль праз год, 14 кастрычніка 1938 года, К. Чорны быў рэпрэсіраваны...

Чытачы “ЛіМа” атрымалі артыкул “Успаміны” за подпісам Янкі Купалы (з паэтам улады вялі спецыфічную гульню, у якой песьняры выходзілі далёка не пераможцам): “Так, я сам лічу сябе беспартыйным большэвіком і гэтым ганаруся. Я з радасцю буду выконваць усе твае задачы, якія паставіць перад мною партыя балшыаўскоў. Я аддам усю сваю творчасць, а калі трэба будзе — і жыццё за вялікую справу нашай савецкай бацькаўшчыны, за справу Леніна-Сталіна” (ЛіМ, 1937, 6—7 ліст.).

Даследчык Д. Лапо адзначае: сёння ўжо складана высветліць праўду да канца. Па-першае, большасць з тых, хто вяршыў так званае правасуддзе, не дажылі да нашых часоў. Па-другое, поўнае раскрыццё гэтай праўды можа прывесці да “новага кола рэпрэсій, да масавай істэрыі”. Тым не менш, дакументальнае сведчанне злчынстваў тых часоў захавалася, хоць і не цалкам (многія кампраметуючыя матэрыялы знішчаны — выразаны з нумароў “Літаратуры і мастацтва”, “Чырвонай змены” і іншых выданняў). Вынікі гэтага перыяду ў гісторыі жахлівыя: усяго ахвярамі палітычных рэпрэсій з 1917 да пачатку 1950-х гг. сталі каля 600 тыс. грамадзян Беларусі, толькі ў 1935—1940 гг. былі расстрэляны больш за 28 тыс. А родныя загінуўшых атрымалі кароткае, пазбаўленае эмоцыі павадамленне: “Ваш бацька памёр ад інфаркту (інсульту, сухотаў...) у турэмнай бальніцы (на дарозе дамоў...)”.



Сяргей ЧЫГРЫН

Спраўды, цікавы факт, хаця і асоба Янкі Лучыны ў беларускай літаратуры і гісторыі ў цэлым таксама цікавая і загадкавая. І тут можна пагадзіцца з Людмілай Рублеўскай, якая ў артыкуле “Не ради славы иль расчёта...” (у газете “СБ. Беларусь сегодня” ў 2006 г.) піша, што ў біяграфіі паэта “шмат белых плямаў”. “Белай плямай” застаюцца і адносіны Янкі Лучыны з рускай паэткай Вольгай Чумінай. Але што яны былі добра знаёмыя — гэта дакладны факт.

Руская паэтка і перакладчыца Вольга Чуміна нарадзілася ў Ноўгарадзе. У канцы XIX ст. актыўна друкавалася ў пецяярбургскіх часопісах, займалася перакладамі твораў Шэкспіра, Буржэ, Гюго, Пецэфі, Байрана, Мільтана, а таксама Уладзіслава Сыракомлі на рускую мову. Яна пераклала і Сыракомлеву паэму “Нядзеля”. Пераклад працягтаў нека Янка Лучына, але яму ён не спадабаўся. Вядома ж, Іван Неслухоўскі ў сто разоў лепш ведаў польскую мову, чым тая ж Чуміна. Да таго ж, “Нядзелю” на рускую мову Уладзіслава Сыракомлі пераклаў і сам Янка Лучына. Упершыню паэму на рускай мове паэт апублікаваў

Белыя плямы біяграфіі Лучыны

Упершыню пра рускую паэтку і перакладчыцу Вольгу Чуміну (1858—1909) на старонках сваіх кніг згадаў беларускі даследчык літаратуры XIX стагоддзя Уладзімір Мархель. Уладзімір Іосіфавіч з’яўляецца выдатным знаўцам жыцця і творчасці пачынальніка новай беларускай літаратуры Янкі Лучыны (Івана Неслухоўскага). Дзякуючы даследчыку ў 1988 годзе пачылася свет кніга вершаў, нарысаў, перакладаў і лістоў Янкі Лучыны “Творы”. У ёй, а таксама ў іншых публікацыях, Уладзімір Мархель і расказвае пра Вольгу Чуміну і Янку Лучыну. Аўтар мяркуе, што паэт, напэўна, перапісваўся з Вольгай Чумінай, каб наладзіць кантакты з часопісам “Вестник Европы”. “Невядома таксама, ці быў аўтар “Паляўнічых акварэлек...” асабіста знаёмы з Чумінай? Гэта старонка біяграфіі Лучыны пакуль таксама не адгорнута”, — піша Уладзімір Мархель у сваёй кнізе “Крыніцы памяці”.

у “Северо-Западном календаре на 1892 год” (Мн., 1891). Таму Неслухоўскаму прыйшлося дапамагаць Чумінай сваімі парадамі. І ён дапамагаў (гл. “Вестник Европы”, 1888, № 8. С. 553).

Янка Лучына быў старэйшы за Вольгу Чуміну на 7 гадоў. У 1870 годзе ён прыхаў у Пецяярбург. Вучыўся год у Пецяярбургскім універсітэце, потым у тэхналагічным інстытуце. І за гэты час наш зямляк добра вывучыў горад на Няве, пасябраваў з творчай інтэлігенцыяй, быў знаёмы з многімі беларусамі, якія там жылі і вучыліся, наведваў рэдакцыі газет і часопісаў. І толькі ў 1877 годзе беларускі паэт пакінуў Пецяярбург, бо быў накіраваны на працу ў Тыфліс.

У гэты час у Пецяярбургу часта бывала і Вольга Чуміна, якая актыўна супрацоўнічала з часопісамі “Вестник Европы”, “Северный Вестник”, “Русское богатство”, “Дело” і іншымі. У адным з выданняў — магчыма, гэта быў часопіс “Вестник Европы” — літаратары пазнаёміліся. Як піша Уладзімір Мархель, Янка Лучына выказаў жагданне знаёміць праз пецяярбургскія выданні рускую публіку з польскай паэзіяй, у прыватнасці з перакладзенымі ім на рускую мову вершамі польскага

паэта Адама Асныкі (1838—1897). Аднак супрацоўніцтва з рускім часопісам не атрымалася. Чаму — невядома. Не склалася яно і з іншымі пецяярбургскімі выданнямі. Ва ўсялякім разе пакуль не ўдалося знайсці на іх старонках вершаў ці перакладаў Івана Неслухоўскага. У асноўным ён свае творы друкаваў у “Северо-Западном календаре”, газетах “Минский листок”, “Życie”, “Prawda” ў Мінску і ў Варшаве.

Што да перапіскі Янкі Лучыны з Вольгай Чумінай, дык тут таксама ёсць сумнеў. У Інстытуце рускай літаратуры (Пушкінскі дом) Расійскай Акадэміі Навук захоўваецца шмат дакументаў, звязаных з жыццём і творчасцю Вольгі Чумінай (па мужу Міхайлавай). Там зберагаюцца творы, дзённікавыя запісы, віншавальныя паштоўкі, тэлеграмы і г.д. а таксама лісты. Ёсць лісты да Чумінай ад Неміровіча-Данчанкі, Станіслаўскага, Гіпіус, Бацюшкава, Слонімскага, Чукоўскага, Баратынскага, Чэхава, Мерхольда і іншых вядомых асоб. Але сярод іх няма ніводнага ліста ці паштоўкі ад Неслухоўскага-Лучыны.

Магчыма, Вольга Чуміна і Янка Лучына перапісваліся. Наш паэт і перакладчык не мог без дазволу паэткі, напрыклад, перакладаць і друкаваць яе творы



“У сеці” і “Маракі” на польскай мове. А яны былі змешчаны ў ягоным зборніку “Poezje” (Варшава, 1898). І гэты зборнік магла трымаць у руках паэтка, хаця перакладчыка ўжо не было на гэтым свеце. Магчыма, і наш паэт меў два зборнікі Вольгі Чумінай “Стихотворения” (1889, 1897), скулы ён браў для перакладу яе творы. А кнігі Чумінай выйшлі з друку далёка ад Мінска, дзе дажываў апошнія гады і дні Янка Лучына.

І яшчэ. Як сцвярджае Уладзімір Мархель, у “Выбраныя творы” (Мн., 1953) Янкі Лучыны быў уключаны верш “Вось з мною, прада мною...” у беларускім перакладзе Піліпа Пестрака. Аднак гэта не арыгінальны твор паэта, напісаны па-польску, а, як аказалася, яго пераклад на польскую мову верша Вольгі Чумінай “Оглянься ли кругом”, напісанага пад уплывам папулярнага “Лірніка вяскована” Уладзіслава Сыракомлі (“Вестник Европы”, 1888, № 1; Ольга Чумина. Стихотворения. СПб., 1889). Дарэчы, некалькі вершаў рускай паэткі ў перакладзе Янкі Лучыны на польскую мову знаходзяцца ў рукапісах і яшчэ не публікаваліся.

На здымках: Янка Лучына, Вольга Чуміна



Праект — лаўрэат VII Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ “Залатая Ліцера”

Слова краязнаўцы



Мечыслаў Супрон з Бярозаўкі, што ў Лідскім раёне, разважае пра веданне свайго радаводу як часткі спадчыны:

— Я — гэта тысячы маіх продкаў. Кожны ведае сваіх бацькоў, бабуль і дзядуль, рэдка — прабабуль і прадзедкаў. Асноўнай прычынай гэтаму з’яўляецца той факт, што іх ужо няма ў жывых, а нашчадкі не захавалі звестак ад бацькоў. З самага маленства мяне цікавіла, кім былі мае продкі, дзе жылі, чым займаліся. Вельмі любіў слухаць аповеды пра мінулыя часы. Асабліва цікавілі ўспаміны бабуль пра даўніх родзічаў. З часам цікавасць перарасла ў грунтоўныя даследаванні. Паступіўшы ў Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы на гістарычны факультэт, пачаў працаваць у архіве...

Так, дзякуючы матэрыялам метрычных запісаў, удалося скласці ўласнае родавае дрэва, якое верхавінкамі “галін” сягае да дзвятага калена. На дадзены момант у маім “дрэве” 198 асоб — прамых продкаў, а калі ўлічваць іх дзядзеч, то лічба складзе 520 чалавек. Усе мае родныя нарадзіліся ў межах былога Лідскага павета. Самыя блізкія продкі паходзяць з вёсак Ерамеевічы, Любары, Хадзьюкі і блізкіх да іх хутароў. Але па меры глыбейшага даследавання высветліў, што тэрыторыя рассялення прадстаўнікоў нашага роду даволі шырокая. Яна ўключае ў сябе трохкутнік, па вузлах якога размешчаны горад Ліда, мястэчкі Жалудок і Забалац — усяго звыш трох дзясяткаў населеных пунктаў, якія адносяцца да парафіяльных касцёлаў у Лідзе, Нячечы, Белагрудзе, Забалаці, Жалудку і Вавёрцы.

Згодна з метрычнымі дакументамі, мае продкі былі сялянамі, мяшчанамі, шляхтай. І, напэўна, самым цікавым момантам у даследаванні з’яўляецца пошук “шляхецкай жылкі”. Найбольш заможнымі шляхціцамі з маіх продкаў былі Забелы (Zabiello), якія валодалі фальваркам у Ціжоўшчызне. Іх родавы герб — “Гапор”. Але большасць маіх продкаў былі сялянамі. Я высветліў і тое, што яны прымалі непасрэдна ўдзел у паўстанні 1863 — 1864 г. Шмат хто з іх жыў каля вёскі Мохавічы, той самай, дзе паўстанцы пацярпелі паразу. Ян Часноўскі — мой прапрапрадзед — быў пажыццёва сасланы ў Сібір.

Цяпер, пасля складання часткі родавага дрэва (менавіта часткі, бо яго яшчэ можна працягнуць і працягнуць — аж да канца Сярэднявечча), цяжка нават уявіць, што за кожным яго імем хаваецца чалавечы лёс, лёс маіх продкаў, які ўвабраў у сябе частку гісторыі народа.

Беларускі музей у Вільні

Чэслава ПАЛУЯН

У Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь прайшоў “круплы стол”, прысвечаны 130-годдзю з дня нараджэння Івана Луцкевіча і 90-годдзю заснавання Віленскага гісторыка-этнаграфічнага музея імя І. Луцкевіча. Падчас “крулага стала”, у рабоце якога прынялі ўдзел гісторыкі, культуролагі, мастацтвазнаўцы, супрацоўнікі музеяў, архіваў і бібліятэк, былі закрануты пытанні першых спроб стварэння Беларускага музея ў Вільні, лёсу яго бібліятэкі, калекцый кніжных выданняў і фотаздымкаў, помнікаў сфрагістыкі і іншых.

Музейны ўнікат

Касмічная адысея Сакалова

Кожны музей захоўвае ў сваіх фондах вялікую колькасць цікавых і рарытэтных прадметаў. Калі не сказаць, што ўсе экспанаты — найвялікшыя рарытэты. А самае цікавае — іх гісторыя. Аднак заўсёды ёсць прадметы, якімі музейшчыкі ганарацца найбольш. Для Вілейскага краязнаўчага музея такой з’яўляецца карціна знакамітага расійскага мастака-Андрэя Сакалова “Над Аралам”.

Сяргей ГАНЧАР

Як магла апынуцца работа вядомага мастака за тысячы кіламетраў ад яго радзімы? Справа ў тым, што Андрэй Канстанцінавіч у сярэдзіне 1970-х гадоў пабудаваў лецішча на берэзе Вілейскага вадасховішча, у маляўнічай вёсачцы Сосенка. Спачатку ён праводзіў тут кожнае лета, а потым заставаўся ў вёсцы амаль цэлы год. Менавіта ў Сосенцы А. Сакалоў да сваіх знакамітых касмічных карцін далучыў дзясяткі палатнаў з мясцовымі пейзажамі.

Нарадзіўся народны мастак РСФСР Андрэй Сакалоў у 1931 годзе ў Ленінградзе. Яго бацька, Канстанцін Міхайлавіч, быў адным з кіраўнікоў будаўніцтва касмадрома Байканур, а таксама Астанкінскай тэлевежы і аўтазавода “ВАЗ”. Пасля заканчэння Маскоўскага архітэктурнага інстытута ў 1955 годзе А. Сакалоў працаваў па спецыяльнасці. Аднак творчая натура ўзяла сваё. І ўжо з 1955 года ён — удзельнік мастацкіх выставак. А паколькі Андрэй Канстанцінавіч з дзяцінства любіў фантастыку, свае першыя работы ў жанры навукова-фантастычнага жывапісу прысвяціў раману Рэя Брэдберы “451 градус па Фарэнгейту”.

Пасля запуску першага штучнага спадарожніка Зямлі ў 1957 годзе ўся творчасць А. Сакалова прысвечана тэме асваення космасу. І ён стаў першым у свеце мастаком, які маляваў космас, не выходзячы з майстэрні.

За гады, што Андрэй Канстанцінавіч пражыў на берэзе Вілейскага вадасховішча, вілячане тройчы змаглі атрымаць асалоду ад яго выставак. Кожны наведвальнік адзначаў, што карціны мастака вылучае падрабязная прамалёўка дэталей,


канструкцый касмічных караблёў, касмічных пейзажаў і з’яў, нібы мастак сам неаднойчы быў у космасе. Гэта як ілюстрацыі да фантастычнай аповесці, гэта цэлы свет, да якога можна дакрануцца.

З 1965 года суаўтарам А. Сакалова стаў касманаўт Аляксей Лявонаў. А ў 1990 годзе Андрэй Канстанцінавіч удзельнічае ў сумеснай працы з амерыканскім мастаком Робертам Макколам. Вілячане ганарацца тым, што работы мастака, якія дэманстраваліся ў Смітсанавым

інстытуце (ЗША), Дрэздэнскай галерэі і музеях Берліна, Токіа, можна было пабачыць і ў мясцовай зале выставак.

Дзясяткі карцін Андрэя Сакалова доўгі час захоўваліся ў Вілейскім музеі і толькі пасля смерці Андрэя Канстанцінавіча ў 2007 годзе былі перададзены яго пляменніку ў Маскву. Засталася на памяць пра вельмі таленавітага і цікавага чалавека яго работа “Над Аралам”.

На здымку: Андрэй Сакалоў “Над Аралам”.



На здымку: Андрэй Сакалоў “Над Аралам”.


На здымку: Андрэй Сакалоў “Над Аралам”.

Беларускія прыватныя гербы

Знакі годнасці і гонару

Герб «Бядута»

Гербакарыстальнік: Дага



Герб “Бядута”

Герб «Дубіна»

Гербакарыстальнік: Фабрыцыгуш



Герб “Дубіна”

Герб «Дэ Вальдэн»

Уласны герб роду Дэ Вальдэнаў




Герб “Дэ Вальдэн”

Герб «Мянціцкі»

Уласны герб роду Мянціцкіх

Герб «Рука»

Гербакарыстальнікі: Чурскі, Шчурскі




Герб “Мянціцкі”



Герб “Рука”

Герб «Шырма»

Уласны герб роду Шырмаў



Герб “Шырма”

Віктар ХУРСІК

Княгіня Лебедзь

Яна магла б быць першай лэдзі, пані, фраў, а абрала жыццё ў глушы, шлях незразумелага па тых часах садзеяння халопам. Двойчы выходзіла замуж. За першага мужа яна была маладзейшай амаль на трыццаць год, за другога — старэйшай на дзевятнаццаць. Магдаліна Завішына — эксцэнтрычная, загадкавая асоба, якая шмат рабіла для беларускага адраджэння — бяследна знікла ў гісторыі. Што засталося пасля яе, дык гэта рэшткі палаца і кальвінскага збора ў былым маёнтку Кухцічы на Уздзеншчыне, а таксама забруджаныя смеццем ліпавыя прысады на месцы маёнтка ў асіповіцкай Жорнаўцы. Ды яшчэ чыгунка Верайцы — Градзянка, якой у гэтым годзе споўніцца 100 год.



А былі ж часы... У афіцыйным выданні Народнага сакратарыята міжнародных спраў Беларускай Народнай Рэспублікі ў 1918 годзе сярод асоб, якія з кола "чынных інтэлігенцкіх сіл" вызначыліся нацыянальнай работай, імя княгіні Магдаліны Радзівіл (Завішынай) згадана ў адным шэрагу з Янкам Купалам, Якубам Коласам, Яўхімам Карскім, Браніславам Эпімах-Шыпілам, Раманам Скірмунтам, Браніславам Тарашкевічам. Значыць, і справы яе сапраўды вартыя ўвагі.

Ян (Іван) Завіша напрыканцы XIX стагоддзя быў буйнейшым землеўладальнікам Мінскай губерні. У гісторыю ён увайшоў як выдатны этнограф і археолаг, вядомы не толькі ў Санкт-Пецярбургу і Варшаве, але і ў Вільні і Мінску (дарэчы, пры саісканні вучонай ступені кандыдата навук ад сучасных археолагаў патрабуюць ведання яго працы). Гэты чалавек меў у распараджэнні выдатны сямейны архіў і дасканала ведаў свой радавод. На высокай ноце нацыянальнай годнасці выхоўваліся і яго дзеці, у прыватнасці старэйшая дачка Магдаліна, якая вельмі ганарылася сваім гербам "Лебедзь". Бліскачэе хатняе велікавецкае выхаванне ў Варшаве не здолела заглушыць у ёй цікаўнасці да продкаў, якія займалі дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. Пасля смерці першага мужа, польскага магната Красінскага, Магдаліна пераязджае з Польшчы на пастаяннае

жыхарства ў Мінскую губерню, часта наведвае Мінск. Тут разам з сястрой Марыяй яна выступае фундатаркай бясплатных ложкаў для хворых у шпіталі Мінскага дабрачыннага таварыства, а ў 1906 годзе выходзіць другі раз замуж — за маладога афіцэра Мікалая Радзівіла, як можна меркаваць, сапраўднага сябра, таксама шчырага прыхільніка беларускасці.

Пасля лотаўскага паўстання 1905 года ўсе народы імперыі ўбачылі нетрываласць самадзяржаўя, пачаўся пошук шляхоў да нацыянальнага вызвалення, які перамяжоўваўся з ростам агульнарасійскіх палітычных партый розных кірункаў. У гэтай сітуацыі і беларусы рызкнулі распачаць нацыянальную работу. Ніякага арганізуючага цэнтра ў іх не было, усё трымалася на прыватнай ініцыятыве. Тон задавалі дасведчаныя ў гісторыі навукоўцы, з'явіліся пакуль нікому не вядомыя маладыя пісьменнікі, паэты, нават палітыкі, якія спрабавалі зладзіць беларускую сацыял-дэмакратыю. У расійскай сталіцы і дома беларусы інтэнсіўна абменьваліся думкамі. Легальным быў шлях асветніцтва. Ён пралягаў праз адраджэнне мовы як асновы абуджэння нацыянальнай свядомасці.

Княгіня Магдаліна Радзівіл, якая вызначалася адукаванасцю, веданнем гісторыі і, што надзвычай важна, трывалым фінансавым становішчам, пачала таксама шукаць сваё месца ў руху за нацыянальнае адраджэнне. Разам з мужам Мікалаем яна пастаянна знаходзілася ў віры падзей. Нягледзячы на тое, што княгіня шмат ездзіла, яе сядзіба ў Жорнаўцы паступова ператварылася ў сапраўдны "штаб фінансавай дапамогі". Сучаснікі сведчаць, што дзверы ў яе так званы "белы дом" не зачыняліся. Дапамагла Магдаліна ў асноўным выдаўцам, але не шкадавала сродкаў і для творцаў, якія яе час ад часу ашуквалі і спажаўвалі грошы на іншыя мэты. Пры фінансавай падтрымцы Магдаліны Радзівіл была створана беларуская бібліятэка пры Санкт-Пецярбургскай рымска-каталіцкай духоўнай акадэміі, дзе Браніслаў Эпімах-Шыпіла працаваў выкладчыкам. Пачынаючы з 1906 года і да моманту закрыцця ў 1915 г. яна фінансавала і аплочвала даўгі часопіса "Belarus", выступіла фундатарам дзейнасці першай беларускай выдавецкай суполкі "Загляне сонца і ў наша аконца" і самых розных прыватных ініцыятыў. Значныя сродкі накіроўваліся ёю на выданне першай беларускай газеты "Наша ніва". Звычайна яны перадаваліся ў Вільню кур'ерамі, але і сам рэдактар газеты Аляксандр Уласаў любіў наведваць Жорнаўку, дзе нават у адсутнасць княгіні патрабаваў, каб яго накармілі. Высокі, ладны, ён казаў гэта зычным голасам, з жартам. Але пажаданне імгненна выконвалася. Потым

ён, прычкакаўшы гаспадыню, вёў з ёй гутарку пра выдавецкія справы, ды і не толькі. Атмасфера была сяброўскай. Колькасць грошай, накіраваных ёю на выдавецкія праекты, падлічыць цяжка. Але гаворка можа ісці пра сотні тысяч царскіх рублёў. Як успамінаў юрыст княгіні Гаўрыла Царык, ён асабіста на пачатку 1913 года перадаў у Вільні братам Луцкевічам і Уласаву 20 тысяч рублёў. Але гэта ўсяго частка таго фінансавання, што ўжо ішло сем гадоў.

Да гонару Магдаліны належыць грашовая падтрымка кніжкі вершаў Максіма Багдановіча "Вянок". Выданне пабачыла свет з яе фамільным гербам "Лебедзь" на тытульнай старонцы і паклала пачатак фінансаванню серыі кніг, у якую ўвайшлі творы Канстанціі Буילו, Ядвігіна III, Якуба Коласа. Зразумела, што мецэнацтва было нелегальным. Побач ішла публічная гаспадарчая і грамадская дзейнасць княгіні. Кожны яе праект выклікаў шмат водгукі. У 1906 годзе Магдаліна Радзівіл пабудавала ў Лондане касцёл, ды забараніла палякам карыстацца ім, правяла ў Жорнаўцы тэлефон, у 1912 г. прапанавала ў Мінскую гарадскую Думу праект пабудовы велічнага касцёла са шпіталем для хворых і дзіцячым прытулкам (Дума ўжо і пагадзілася была, але Пецярбург не дазволіў). З пачаткам Першай сусветнай вайны мінскія ўлады ўключылі Магдаліну ў склад кіраўніцтва "Таварыства дапамогі ніжнім чынам", але яна адмовілася ад пасады і ўзяла на ўтрыманне на лета ў Жорнаўку дзяцей, чые бацькі загінулі. У 1918 г. пры немцах, яна перавяла справаводства ў сваіх маёнтках на беларускую мову, паспела адкрыць тры беларускамоўныя школы і заснаваць рамесную вучэльню на Уздзе. Гэта была яе апошняя справа на карысць Беларусі.

З прыходам большавікоў да ўлады княгіня Магдаліна з'ехала ў Швейцарыю, дзе і памерла рахманай манахай у манастыры ў 1945 годзе.

У беларускай савецкай гістарыяграфіі імя Магдаліны Радзівіл ніколі не згадвалася. Хаця яе міралюбівыя дзеі і шчодрое мецэнацтва заслугоўваюць самай высокай пашаны. У вянок гонару слаўнай беларускай княгіні — сённяшняй публікацыя.

На здымку: княгіня Магдаліна Радзівіл з дачкой Людвікай, 1880—1890 гг.



Вандроўнік у нябёсах

Першы летні месяц выкраў з беларускай літаратуры адразу некалькі чалавек, якія шмат у чым вызначалі яе твар. Адным з гэтых неардынарных творцаў быў Юрась Малаш, зусім не стары яшчэ мастак, краязнаўца, філосаф, адметны кніжнік. Яго не стала 13 чэрвеня.

Нячастым, але жаданым гоццем быў ён і ў "лімаўскіх" калідорах. У выдавецтве ў 2002 годзе пабачыла свет яго па-свойму ўнікальная кніга "Пагаемнае наўныя мастакоў Беларусі". Былі ў Юрася і іншыя сур'ёзныя задумы... Добрыя вочы, вялікая барада рабілі яго мудрым старцам, а быў ён вельмі сціплы, гаварыў ціха і мала, нібы саромеючыся суразмоўцы. І толькі пасля смерці даведаліся, што было Ю. Малашу ўсяго крыху больш за 50 гадоў (нарадзіўся 16 студзеня 1957 года).

Галоўным ягоным захапленнем быў Язэп Драздовіч. Ён так палюбіўся мастаку, што, здавалася, увасобіўся пэўным чынам у ім самім. Вольны дух глыбокага астрафізіка і касмолага стаў родным Юрасю Малашу: доўгія гады ён збіраў яго літаратурную спадчыну, каб выдаць нарэшце асобнай кнігай. На жаль, гэтага так і не адбылося. Вельмі шкада. Бо якраз тыя кнігі атрымліваюцца, якія робяцца апантанымі людзьмі, што цалкам аддаюцца любімай справе і што сталі спецыялістамі не па змусу, але згодна з уласным пакліканнем.

Наследуючы традыцыі Драздовіча, Малаш і сам стаў мастаком-самавукам, вандроўнікам, краязнаўцам, літаратарам. Ён выдаваў рукапісныя кнігі ў некалькіх экзэмплярах, якія ўласнаручна ілюстравалі. Гэткая праява мадэрнасці ў нашы інфармацыйныя часы выглядала амаль што архаікай, але тым не менш выклікала захапленне і павагу да самотніка-творцы, што спрабуе прабіль сцяну шаблонанасці голымі рукамі. Тым больш, многае Юрасю Малашу сапраўды ўдавалася зрабіць для ўшанавання памяці былых мастакоў-наватараў — Я. Драздовіча, А. Кіш, К. Малевіча. Нямала мастак папрацаваў для гісторыка-культурнага музея-запаведніка "Заслаўе".

Будзем спадзявацца, што нехта ўсё ж прадоўжыць справу Малаша — выдаць спадчыну Драздовіча, будзе ствараць творы інсітнага (прымітыўнага) мастацтва, — але, мабыць, падобных людзей вакол нас няма. Фактычна — адзінкі. І вельмі адчувальна, калі замест гэтых адзінак пачынае з'яўраць пустэча.

Мір табе, вольны мастак.

Рэдакцыя газеты "Літаратура і мастацтва"

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота аўтара

Апошнія гады Гарадок абавязкова сустракае надыход лета ўрачыстасцямі. У горадзе ўжо трэці раз прайшло свята народнай творчасці, беларускай паэзіі і фальклору "Гарадоцкі Парнас".

Ля яго вытокаў стаяла Вольга Каўрыга, начальнік аддзела культуры Гарадоцкага раёна. У 2009 годзе свята яшчэ мела вузкі, раённы маштаб. Але ўжо праз год выйшла на ўзровень вобласці: у Гарадок з'ехаліся майстры з Полацка і Віцебска. Першыя два гады фэст меў назву "Вераніцкі Парнас", што лёгка выглумачыць. Як устанавілі навукоўцы, менавіта Канстанцін Вераніцын, які нарадзіўся ў вёсцы Астрадаўны на Гарадоччыне, з'яўляецца аўтарам легендарнай паэмы "Тарас на Парнасе", што доўгі час лічылася ананімнай. Сёлага мерапрыемства атрымала назву "Гарадоцкі Парнас".

Урачыстасці распачаліся на цэнтральнай плошчы горада, дзе адбылося святочнае адкрыццё фэста з удзелам аркестра народных інструментаў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі (г. Горкі) і ансамбляў з самога Гарадка "Яблыніцы" і "Гарадоцкія музыкі". А потым жыхары і госці горада сталі гледачамі канцэрта "Вечарынка на Парнасе". Далей мерапрыемствы плаўна перамясціліся ў сквер, дзе адбыўся "Кірмаш ля Парнаса". Там у гледачоў літаральна разбягаліся вочы. Арганізатары падзялілі прастору на шэраг падворкаў, гаспадарамі якіх з'яўляліся прадстаўнікі вёскі ці прадпрыемства. На тэрыторыі кожнага з іх ладзіліся гульні і забавы, гучалі песні і дэгуставаліся стравы нацыянальнай кухні. Побач госці свята змалі ўбачыць выстаўку

На гарадоцкім Парнасе



работ, якую падрыхтавалі майстры народных рамёстваў з Гарадка і Віцебска, завітаць на кірмаш сувенірнай прадукцыі і майстар-класы па ўнікальных рамёствах (лозапляценні, ткацтве і іншых). Там жа дэманстраваліся кросны, якія зусім нядаўна прэзентавалі беларускую культуру ў далёкай Венесуэле.

Тым часам у Доме рамёстваў адбылося адкрыццё выстаўкі работ, падрыхтаваных майстрамі клуба "Роўша" (кіраўнік Ніна Ярмук), створанага пры Полацкім цэнтры традыцыйных культур і рамёстваў. Яго сябры, што працуюць у тэхніцы лапшакавага шпцыя, паказвалі свае працы ў Полацку, Віцебску, Санкт-Пецярбургу. У рамках выстаўкі быў прэзентаваны міжнародны праект "Раўнд Робін", ажыццёўлены майстрыхамі Беларусі і Даніі. Яго сэнс

заклучаецца ў тым, што працу пачынае адна майстрыха, працягвае іншая і г.д. А заканчвае ў рэшце рэшт першая. Прызнаюся, выстава пакінула наймацнейшае ўражанне. Упэўнены: лепшыя творы, у прыватнасці трыпціх на тэму Вялікадня, меў бы несумненны поспех сярод сталічнай публікі.

Мерапрыемствы працягнула свята паэзіі і песні "Гарадоцкая ліра", якое стала сімвалічным увасабленнем сувязей паміж мінулым, сучасным і будучым. Традыцыйна сімвалізавала тэатралізаваная пастаноўка, падчас якой калектыў Народнага тэатра з мясцовага Дома творчасці прадставіў сваю версію паэмы "Тарас на Парнасе". Сучаснасць выдатна ўвасобілі госці ўрачыстасцей. Не будзе перабольшаннем сказаць, што самым яркім атрымалася выступленне ўраджэнца Гарадоччыны, паэта і перакладчыка Уладзіміра Скарынікіна. А вось літаратурную будучыню сімвалізавалі ўдзельнікі і пераможцы конкурсу "Гарадоцкая ліра", арганізаванага літаратурным клубам "Гарадок". Падчас пад'ядзнення вынікаў былі вызначаны лепшыя гумарыстычныя творы ў жанрах прозы, паэзіі, аўтарскай песні і сцэнічнага жарту.

Напрыканцы свята адбылася выязная экскурсія па маршруце "Гарадок — Астрадаўны — возера Лосвіда — Гарадок", падчас якой госці наведлі радзіму К. Вераніцына і адчувлі ўсю прыгажосць краявідаў беларускага Падзвіння.

На здымку: памятны знак, устаноўлены ў Гарадку ў гонар паэмы "Тарас на Парнасе".



АНАТОЛЬ
АЎРУЦІН

Дзе кожны дзень — умоўна-безумоўны.

Ну, закрычы, наводмаш адсябруй,
Пакінь хоць цень
на гурбе светларуннай,
Якая ўся — з бадай нябачных бруй,
Ды бачу дзве і чую: змоўклі бруі.

Бясконцы свет пусці ў гемаглабін
Святла асколкам, жылкай, мармытаннем,
Каб вышыня фантаніла з глыбінь
І цішыня здымала ўсе пытанні.

Слязінаю падвойваўся пагляд,
Які ўбіраў завулак зааконны,
І зноў яго разгублена дваяць
У слэз біноклік сціснутыя клёны.

Да клёна ад слязінкі — паўрукі,
Паўжэста, паў-дрыготкага кранання.
Сляза збяжыць па зарыве шчакі,
Адпрэчыўшы грахі і пакаянні.

Заўсёды так...
Дзе выспа — там і вір,
Бо гэты свет, па сутнасці, дваякі.
Прыгледзіся —
вось ідал... вось кумір...
Абернеіся — ні памяці... ні знаку...

Дажджы... Ды такая патрэба
Глядзець у вышынную ноч.
Хай плача дзіравае неба
Ў дзіравыя тазікі воч.

Няхай падаецца наўнай
Спякота на схіле вясны,
Калі красавіцкія ліўні
Гудзяць пад карой у сасны.

Дажджы... Мітуслівае лета
Брыдзе пад плашчом наўздагад,



Фота Кастуся Дробава

Блакiтны наш пачаўся дзень.
І воблакаў ёсць трохі.
А сцежка нас з табой вядзе
У белы свет чаромхаў.

Трыміці ты, нібыта пчала,
Між кветак гэтых, лісця...
З чаромхаў беллага святла
Няма, здаецца, выйсця.

Гартаю кнігу дзён
Каханна залатога.
Які пачуццяў плён!
І як старонак многа!

Хапала дзіўных кроз.
Але ў часы спатканняў
Вялікі геній-лёс
Стварыў іздэўр каханна.

Дзе каханне было —
як патухлы ўжо кратар.
Як і некалі, мне не ісці на падман:
Ты ў жыцці для мяне —
найвялікшая страта,
Хоць пачуццяў калісь вывяргаўся вулкан...
О, якая была залацістая лава!
І, успомніўшы тое, скажу я адно:

Ды песня зялёная спета,
І новая будзе наўрад.

У ліпені восень ці трэба?
Ды толькі прыледзься наўзбоч:
Сачыцца дзіравае неба
Ў дзіравыя тазікі воч...

Круг разарваны... Хто павінны?
Вадзіцы ў студні — ні глытка,
Адно гнілое рабацінне
На хвалях мутнага стаўка.

Шчэ гарачынь, яшчэ груваста
Пагрэціца вытаўзуць вужы.
Сабраны хлеб. Цяпер нечаста
Людзей спаткаеш ля мяжы.

І ты прасветла застываеш,
Калі між скошаных палёў
Глядзіш, як птушка агнявая
Ў пятлі знікае стрымгалоў.


Не цемнату глумлю, а цьму,
Ды на яе гляджу да змогі,
Хоць і не ведаю, каму
Хто прыйдзе з нас на дапамогу,

Калі з бяздоннай сінявы
Ўраз палыхне падземны полым
І ўстане водсвет агнявы
Над цемрай — ісцінай бясполай.

Ды, абагнаўшы стогн зямны,
Свяціла бяклае павісне,
А, значыць, будучыя сны
Мне ўжо прысніліся калісьці,

Чаго і ў розум не вазьму,
Хоць груз нялёгка за плячыма...
І я на зманлівую цьму
Гляджу азяблымі вачыма.

З рускай пераклаў Мікола Шабовіч



Пятро
Ліпай

Паэт Пятро Ліпай нарадзіўся ў першы дзень вайны — 22 чэрвеня 1941 года, у вёсцы Вялікае Залужжа Смалявіцкага раёна, а дзяцінства і юнацтва яго прайшлі на Уздзеншчыне, радзіме бацькі, вясковага настаўніка, які загінуў пад Варшавай. Пасля заканчэння Белдзяржуніверсітэта творца працаваў у рэдакцыях літаратурных часопісаў, у Міжнароднай асацыяцыі “Культура — свету”, друкаваў свае вершы і пераклады з украінскай і рускай моў у рэспубліканскіх выданнях. На яго словы напісаны вядомыя песні “Лясныя абеліскі”, “З вякоў — на векі”, “Сэрца Беларусі” і іншыя, якія гучаць на канцэртах і ў радыёэфіры. У мінулы годзе Пятро Ліпай, на жаль, заўчасна пайшоў з жыцця. Прапануем увазе чытачоў некалькі вершаў паэта.

Мой дзень

Светлай памяці мілай матулі
Надзеі Іванаўны

Я нарадзіўся ў першы дзень вайны —
У чорны дзень, людзьмі навек пракляты,
У дзень, калі з крыжамі груганы
З выцём ішлі ў піке над нашай хатай.

І побліз, над Маскоўскаю шашою,
Па бежанцах страчылі з кулямётаў,
Па дзетках іх — з нявіннаю душой!
Фашысты ж асы шчэрыліся потым...

А паміж бежанцаў — скрозь плач, агмень,
Пад кулямі, ад смерці за паўрыскі —
Знямоглая матуля цэлы дзень
Раджаць мяне брыла у вёску,
несла з Мінска...

Сляза Вялікага Адама

Між тых палёў сцяжынка ў жыцце...
Пад старажытнымі дубамі —
Расінка долаў нашых, Свіцязь,
Сляза Вялікага Адама...
Яна, крыштальная, упала,
Як травы з неба гаманілі,
У летню ноч на Ян-Купалу —
А па каханай, па Марылі...
І ў люстры возера скрозь ночы
Не зоры зіхацяць да ранку,
А свеціцца Адама вочы,
Яго чароўнай Свіцязянкі.
Завоссе, Наваградак, Шчорсы,
Варонча, Камень Філарэтаў...
Праз два стагоддзі незарослы
На сцежках тых сляды Паэта.
Блукаю берагам прывольскім,
І ў ішціце дрэў пад хваляў плюскат
Адамаў чую голас польскі —
З туюю шчырай беларускай.
Амыў ён тут вадой навекі —
Самгне іх доля на чужыне —
І песню праспяваў навекі
Па Літве роднай, па Айчыне...

А ты каханаю была...

У ззянні поўні — даль без краю,
І росны луг — як Млечны Шлях...
Куды брыду? Чаго шукаю
Адзін пад зорамі ў палях?
Далоні студзіць на узмежку
Раса з паніклай лебяды...
Шукаю я на даўніх сцежках
Твае маленькія сляды.
Як часта некалі ля рэчкі
Блукалі мы ускрай сяла...
Шаптала мне: “Твая навекі...”
А ты — каханаю была...
Але мая такая доля
Кахаць і не каханым быць.
Як хутка для чужой спатоли
Мяне паспела ты забыць!
Цябе ж не забываў нідзе я,
І ў недасяжнасці тваёй
Маё і гора, і надзея,
І, можа, паратунак мой...



Віктар
Бубнаў

Блакiтны наш пачаўся дзень...

Нібыта скарб я адшукаў —
Цябе аднойчы стрэціў.
І ў ноч вясновую гукаў:
— Ты — лепшая на свеце!

Мой голас, мабыць, між дарог
Азваўся рэхам помным...
Ды з галавы да стройных ног
Цябе ўжо лаішчаць промні.

цябе...

Кніжны свет

8 ліпеня 2011 г.

“Маскоўскі Дом Кнігі” — буйнейшая кнігагандлёвая рознічная сетка, дзяржаўнае прадпрыемства, што паспяхова працуе на рынку больш як 40 год. У сістэму крам уваходзіць 41 кнігарня ў Маскве і інтэрнэт-магазін. Акрамя таго, “Маскоўскі Дом Кнігі” — адзін з сузаснавальнікаў часопіса “Читаем вместе: навигатор в мире книг”. Пра адметнасці працы гэтай сеткі кнігарняў, асаблівасці выжывання на рынку перыядычных выданняў і пра многае іншае — наша гутарка з Юліяй Гняздзілавай, галоўным рэдактарам часопіса “Читаем вместе” і супрацоўнікам “Маскоўскага Дома Кнігі”.



Ад крамы — да сацыякультурнага цэнтра

Марына ВЕСЯЛУХА,
Мінск — Масква — Мінск

— Юлія Барысаўна, каб сёння паспяхова існаваць на рынку, кнігарня павінна быць не проста месцам, дзе можна набыць тое ці іншае выданне, але і своеасаблівым культурным цэнтрам. Ці так гэта ў вытатку з “Маскоўскім Домам Кнігі”?

— Так, сапраўды, наша крама пазіцыянуе сябе як сацыякультурны цэнтр і акрамя асноўнай дзейнасці — непасрэдна продажу — на базе кнігарні праходзяць некалькі фестываляў. Не так даўно адбыўся дзясяты фестываль “Разам з кнігай мы расцём”. Да пачатку навучальнага года прымеркаваны фестываль “Зноў у школу”, ён дапамагае падрыхтавацца да вучобы, правільна сабраць партфелі, набыць лепшыя выданні. Фестываль “3 кнігай у лета” прымеркаваны да пачатку адпусковага сезона. Праводзім мы і тэматычныя тыдні: тыдзень дзелавой літаратуры, кнігі па дамаводстве.

— У сістэме “МДК” працуе і інтэрнэт-кнігарня. Якая форма набыцця кніг больш запатраба-

ваная ў наведвальнікаў: традыцыйная ці праз Інтэрнэт?

— Тут усё залежыць ад рэгіёна. У Маскве набыць кнігу не праблема, тут шмат і вялікіх, і малых кніжных сетак. Таму масквічы крыху менш карыстаюцца менавіта інтэрнэт-кнігарняй. Калі казаць пра рэгіёны, то варта ад’ехаць ад сталіцы на 100—150 кіламетраў — адразу заўважаш: там набыць навінкі вельмі складана. Таму прасцей іх заказаць праз Інтэрнэт. Для нас гэтыя сістэмы існуюць паралельна. Не сакрэт, што больш папулярным становіцца электроннае кнігавыданне. Але і друкаваныя выданні не паміраюць і карыстаюцца попытам. Хоць, з іншага боку, праблема чытання сёння стаіць вельмі востра.

— А вы ўжо займаецеся продажам электронных кніг?

— Пакуль не.

— Плануеце?

— Думаю, усе кнігагандляры будуць планаваць у будучыні, бо гэтага патрабуе развіццё тэхналогіі. Цяпер важна вызначыцца, якія рыдтары набываць, таму ў бліжэйшы час, напэўна, з’явіцца і тэксты. Развіццё тэхналогіі прымушае нас

глядзець наперад з апаскай. Кнігу чакае той жа лёс, што і тэатр, яна не стане элітарным мастацтвам, але некаторыя тэматычныя сегменты, магчыма, цалкам сыдуць у электронны выгляд.

— Якія кнігі прадстаўлены ў асартыменце “МДК”?

— Наш Цэнтральны магазін знаходзіцца на Новым Арбаце, гэта самая вялікая кнігарня ў Расіі. У сетцы ёсць пяць спецыялізаваных крам: “Дом Педагагічнай Кнігі”, “Дом Тэхнічнай Кнігі”, “Дом Кнігі “Студэнт”, “Дом Замежнай Кнігі”, “Дом Медыцынскай Кнігі”. У асартыменце крам можна знайсці абсалютна любое выданне, тут адначасова прадстаўлена больш як 270 тысяч навінак.

— Вы яшчэ і галоўны рэдактар часопіса “Читаем вместе”...

— Так, гэты часопіс сёння — практычна адзінае ў Расіі навігацыйнае выданне, накіраванае на самую шырокую аўдыторыю. Ён арыентаваны не на спецыялістаў кніжнай справы, а менавіта на масавага чытача, служыць арыенцірам у бясконцым кніжным патоку, што сёння ёсць на рынку. Часопіс

існуе ўжо пяць год. На яго старонках мы стараемся інфармаваць чытачоў пра самыя цікавыя кніжныя навінкі. Можна сказаць, што “адметнасцю” часопіса з’яўляецца пяцізоркавая сістэма рэйтыngu, у адпаведнасці з якой мы ацэньваем кожнае выданне. Ад адной зоркі: “лепш прайсці міма” — да пяці: “прачытаць абавязкова і набыць у асабістую бібліятэку”. Кожная адзнака — уласнае меркаванне нашых аўтараў, а гэта вядучыя маскоўскія журналісты і крытыкі. Але паколькі мы асноўнай сваёй задачай ставім прыцягнуць увагу чытачоў, то вельмі рады, калі яны з намі спрачаюцца. Калі мы ацанілі кнігу на тры зоркі, а чытач не згодзен, — значыць, ён гэтую кнігу ўжо прачытаў. Мы вітаем любыя формы дыскусіі з чытачамі.

Акрамя магэрыялаў пра кніжныя навінкі ў часопісе рэгулярна з’яўляецца шэраг артыкулаў па гісторыі кніг, вялікі раздзел прысвечаны дзіцячай літаратуры. Стараемся прывабліваць да кнігі і дарослых, і дзяцей. А яшчэ падлеткаў — аўдыторыю, на якую вельмі складана паўплываць. Але мы не

апускаем рук і стараемся публікаваць як агляды, так і рэцэнзіі на пэўныя навінкі для падлеткаў.

— Ці трапляюць у поле зроку беларускія выданні?

— Прапануем выдаўцам прывозіць нам кнігі, якія яны лічаць неабходнымі. Аўтары прыходзяць у рэдакцыю і самі з прывезеных навінак выбіраюць асобнікі на рэцэнзію. Таму калі кнігі беларускіх, украінскіх пісьменнікаў трапляюць да нас у рэдакцыю, ёсць шанс, што і іх выбяруць. Кожны месяц на старонках часопіса мы аглядаем каля ста навінак.

— У цэлым, ці карыстаецца папулярнасцю ў чытачоў такое кніжна-навігацыйнае выданне?

— Тыраж у нас — каля 10 тысяч. Але хацелася б больш, як, напэўна, і ўсім выдаўцам. На жаль, узровень нашых чытачоў і ў цэлым чытацкага мастацтва ў краіне не вельмі высокі. Людзі не так многа чытаюць, але тых, хто чытае, стараюцца звяртаць увагу на нашы рэкамендацыі. Маём шмат пастаянных падпісчыкаў, якія разумеюць, што з нашай дапамогай могуць арыентавацца ў прасторы кніжнага мора.

Клуб бібліяфілаў

Слова пра Яўгена Куліка

Юзэфа ВОЎК

У сталічнай кнігарні “Кніжны салон” прайшло чарговае пасяджэнне клуба бібліяфілаў. На гэты раз увага аматараў кнігі была звернута на творчую спадчыну мастака, кніжнага графіка Яўгена Куліка.


Асоба мастака Яўгена Куліка досыць добра вядомая аматарам кнігі — не толькі па ілюстрацыях да “Песні пра зубра” Міколы Гусоўскага, але і па многіх іншых работах: гістарычных рэканструкцыях, графічных творах. Пра свайго сябра і калегу прысутным распавёў Уладзімір Крукоўскі: “Яўген скончыў тагачасны Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, дзе абараніў дыпломную работу па жывапісе, але потым жывапісам не займаўся. Ён прысвяціў сваё жыццё графіцы і вырас у абсалютна бліскучага мастака ў гэтым жанры. Яўген валодаў рознымі тэхнікамі, афармляў кнігі, быў мастацкім рэдактарам часопіса “Бярозка”. Але самай галоўнай тэмай для яго была Беларусь гістарычная, хоць меў і шмат замалёвак з сучаснасці. Так, ён стварыў некалькі выдатных цыклаў: “Шляхамі Язэпа Драздовіча”, “Замкі Беларусі” (у якім прадставіў чатыры выдатныя рэканструкцыі беларускіх замкаў), “Помнікі дойлідства Гарадзеншчыны”, “Паўстанне 1863 года ў Беларусі”.

Але нягледзячы на папулярнасць і надзвычайны талент аўтара, шмат яго работ яшчэ застаюцца невядомымі шырокай грамадскасці. І ў гэтым кірунку ўжо робяцца пэўныя крокі. Так, як распавёў Алесь Карлюкевіч, дырэктар РВУ “Літаратура і Мастацтва”, цяпер ідзе праца над падрыхтоўкай новага выдання кнігі “Слова пра паход Ігаравы”, куды, апроч ілюстрацый Я. Куліка да паэмы, увайдучы яго работы з выявамі знакамітых расійскіх гарадоў.

Наступная сустрэча сяброў клуба бібліяфілаў адбудзецца напрыканцы жніўня і будзе прысвечана мастацтву экслібрыса.

У падтрымку чытання

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Віктара Зайкоўскага



Свой першы фільм “Свежына з салотам” Іван Паўлаў зняў на беларускай мове, нягледзячы на тое, што ў школе яе не вывучаў. Ён хацеў бы зняць фільм гістарычны, смаргонскую легенду пра Вілію, адкуль пайшла назва ракі, каб людзі ў

Рэжысёр Іван Паўлаў: «Раблю выключэнне для Жванецкага»

ім размаўлялі так, як яны размаўлялі тады: шляхта — па-польску, простыя людзі — па-беларуску.

З класічнай літаратуры не супраць экранізаваць штосьці з твораў Чэхава, хаця і заўважае: “Там была іншая атмасфера, іншы тэмп жыцця. Рытм жыцця настолькі памяняўся, што класіку можна толькі асучасніць. Калі ствараць такую атмасферу, глядачу можа быць незразумелы яе кантэкст”. На пытанне, што чытае сёння, адказвае:

— У асноўным — сцэнарыі. Чытаю рэдкі і смакую — чытаю марудна. Перачытваю кнігі нячаста, але для Жванецкага раблю выключэнне. Што чытаў апошнім часам? Творы Грышкаўца, “Касандру” Велера.

У юнацтве быў эмацыянальны шок, калі прачытаў “Вайну і мір”. Такі ж шок быў і ад творчасці Да-стаеўскага (дарэчы, яго раман “Ідыёт” у арміі ў мяне скралі).

Але на маё станаўленне як асобы больш паўплывалі не кнігі, не фільмы, а людзі, з якімі сустракаўся. Люблю працаваць з людзьмі, ствараем фільм камандай, і гэта мне вельмі падабаецца. Калі склаліся нармальныя адносіны, калі ўсе давяраюць адзін аднаму, праблемы лёгка вырашаюцца.

Ужо прызвычаіўся да таго, што знайшоў інфармацыю пра аўтара ў Інтэрнэце, уключыў пошукавік, спампаваў — і чытаеш. Друкаваная кніга каштуе дорага, а тут грошы не патрэбны. Так, гэта ні з чым не параўнальна — шоргат старонак, пах друкарскай фарбы... Але, стоячы ў пробцы, я маю магчымасць чытаць з дапамогай новых тэхналогіяў. Час паскорыў крок, і з гэтым нічога нельга зрабіць.

Дарэчы, я заўважыў, што густыя вяртаюцца. Аднаму сыну 13 год, другому — 16, і абодва ахвотна слухаюць калекцыю маіх запісаў джазавай музыкі. Мяркую, і попыт на друкаваную кнігу не знікне.

Віртуальныя вандроўкі

Марына ЯЎСЕЙЧЫК,
фота з інтэрнэт-сайта

Такія буйныя кнігарні, як BORDERS і Barnes&Noble, пакрываюць сеткай крам усю тэрыторыю краіны. “Яны пераважна двухпавярховыя з сотнямі квадратных метраў прасторы, запоўненай стэлажамі, ствараюць уражанне напоўненасці і грунтоўнасці, — расказвае Сяргей, — што пацвярджаецца, калі пачынаеш знаёміцца з асартымантам. Кнігі самых разнастайных стыляў, формы і зместу так і просяцца, каб узяць іх, пагартаць. Наведвальнікі гэтым і займаюцца”.


Сапраўды, ёсць спакуса застацца ў такой вялізнай кнігарні на ўвесь дзень! А для зручнасці і камфорту па краме расставлены фатэлі і канапы, каб можна было няспешна пагартаць кнігу і вырашыць, ці варта яна таго, каб набыць яе. Калі ўсе месцы заняты, дык можна сесці на падлогу, засцеленую дываном, і ніхто цябе не згоніць са зручнага месца. Дарэчы, я так заўсёды і рабіла: сядзела каля кніжнага стэлажа, абкладзеная вялізнымі каляровымі кнігамі пра гісторыю рок-музыкі. Старонкі не прачыталіся, а паглыналіся — такая няспешная была прага да новых ведаў. Але, як кажуць, кніжкам сыты не будзеш, таму ў кнігарнях працуюць кавярні. З кнігамі можна не расставіцца нават падчас перапынку на каву альбо гарбаты.

“Гэта проста падарунак для бібліяфіла! — радуецца мой суразмоўца. — Тым больш што крамы працуюць да позняга вечара. Праўда, гэта залежыць ад мясцовасці. У Мінесоце, напрыклад, Barnes&Noble можа працаваць з 7 гадзін раніцы (але часцей з 9) і да 9 вечара, BORDERS — з 9 раніцы і да 10 вечара”.

Доўгія пасядзелкі ў кнігарнях я не рабіла, а для Сяргея, відаць, яны сталі звычайнай. Напэўна, гэта звязана з магчымасцю сустрэчы

Дачакацца скідак

Пра свой досвед жыцця ў ЗША мне раскажаў Сяргей Лісчонок, былы амерыканскі студэнт, які вывучаў стратэгічнае кіраванне. Не паверыце, але на жыццё Сяргея моцна паўплывалі кнігі. Суразмоўца прызнаўся, што вельмі ўразлілі амерыканскія кнігарні. І не дзіўна, яны зачаравалі і мяне.



чыгачоў з аўтарамі кніг. “Зорак кшталту Стывена Кінга або Дэна Браўна мне не даводзілася бачыць, але аўтары менш папулярных выданняў часта раз’язджаюць па краіне, распавядаюць пра сваю новую кнігу і творчыя планы або проста раздаюць аўтографы”, — адзначае Сяргей. Калі размова зайшла пра самі кнігі, а не кнігарні, думаю, трэба раскажаць пра тое, што фармат большасці кніг — кішэнны, яны звычайна ў мяккай вокладцы. У цвёрдым пераліце выпускаюць папулярныя перавыданні або навуковыя кнігі, яны выглядаюць проста і годна, без малюнкаў. А жывасць і каляровасць такой кнізе дадае супервокладка. Сяргей адзначае, што гэта дазваляе збіраць

бібліятэку з кніг, што не “стракаецца” дзясяткамі колераў.

Выбіраць кнігі ў крамах вельмі лёгка, бо яны раскладзены адпаведна жанрам і кірункам, як у нас. Аднак майго суразмоўцу здзівіла тое, што коміксам, якія называюць паважліва “графічны раман”, адводзіцца вялікія стэлажы. Тэмы коміксаў больш дарослыя, чым просты Чалавек-Павук. Гэта можа быць і навуковая фантастыка, і дарослы хардкор. “Дзіву даюся, — шчыра прызнаецца Сяргей, — па аб’ёме тэма коміксы нагадваюць раман”. Так, у ЗША яны займаюць сваё пачаснае месца на палічцы з кнігамі. Варта толькі ўспомніць “Лаліту” Набокава, у рамане дзяўчынка не расставалася з коміксамі.

Альбо кліп на адну з песень гурта “А-НА”, у якім дзяўчына так захапілася графічным раманам, што яго герой ажыў і забраў яе з сабой у комікс.

Канечне, гэта ўсё несур’езна, але ж забаўляльная літаратура таксама можа захапіць. Маю ўвагу ў амерыканскіх кнігарнях найперш прыцягваюць вялікія кнігі па гісторыі музыкі: як тэматычныя, так і агульнаазнамяленчыя. Кнігі цяжкія, фармату А2, у іх столькі фотаздымкаў, што яны пераважаюць над тэкстам. Адметнасць такіх выданняў у тым, што да кожнага раздзела ёсць адмысловы дадатак у выглядзе каляровага канверта з копіяй квіткоў на канцэрты розных гуртоў, з пастэрамі, афішкамі канцэртаў, копіямі архіўных фотаздымкаў, аўтографамі музыкаў. Трымаючы ўсё гэта ў руках, бываю ў такім зачараванні ад простых рэчаў! І па кошыце такіх выданняў даступныя кожнаму зацікаўленаму ў іх набывшці чалавеку — у сярэднім 30 — 40 долараў за асобнік, а на распродажы — танней у 2 разы. Можна не адкладваць грошы на кнігу, якую надта хочацца набыць, неабходна проста дачакацца скідак. І, паверце, жаданы экзэмпляр дачакаецца свайго пакупніка — правярана на практыцы, і не раз.

На здымку: знешні выгляд і інтэр’ер крам сеткі Borders

Азбука Морзэ

Чэслава ПАЛУЯН

• Да 30 ліпеня ў зале беларускай літаратуры Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі працуе юбілейная кніжная выстаўка “Прадвеснік беларускага адраджэння”, прысвечаная 160-годдзю з дня нараджэння Янкі Лучыны (Івана Неслухоўскага). У экспазіцыі прадстаўлены асобныя выданні твораў пісьменніка “Вязанка”, “Выбраныя творы”, “Паляўнічыя акварэлікі з Палесся”, шматлікія публікацыі яго твораў у часопісах і калектыўных зборніках. У асобных раздзелах выстаўкі змешчаны пераклады, выкананыя Янкам Лучынам, так і творы паэта, перакладзеныя на іншыя мовы. Выстаўка ілюстравана фотаздымкамі паэта.

— Сусветнай сталіцай кнігі 2013 года выбраны Бангкок. Гэта рашэнне было прынята на пасяджэнні камітэта ААН па пытаннях адукацыі, навукі і культуры, што адбылося ў канцы чэрвеня ў Парыжы. Сталіца Тайланда атрымала тытул у першую чаргу дзякуючы намаганням краіны па “аб’яднанні ўсіх этапаў кнігавыдання і кнігагандлю, усіх удзельнікаў выдавецкіх праектаў”. Штогод ганаровае званне сталіцы кнігі прысвойваецца гораду, які “абавязваўся папулярызаваць кнігу і чытанне, падкрэсліваючы жыццёвую сілу літаратурнай творчасці”. Сусветная сталіца кнігі ў гэтым годзе — Буэнас-Айрэс, у наступным ёй стане Ерэван.

• У ЗША пабачыла свет новая кніга пра Марка Твэна, у якой Джо Фуэлтан, прафесар англійскай літаратуры з Бэйлераўскага ўніверсітэта, спецыяліст па творчасці гэтага амерыканскага пісьменніка, даследуе раннія артыкулы Сэмюэла Клеменса і прасочвае складаную эвалюцыю яго поглядаў. Кніга “Рэканструкцыя Марка Твэна: як партызан-канфедэрат стаў Лінкальнам нашай літаратуры” распавядае пра тое, што ў пачатку свайго журналісцкай і пісьменніцкай кар’еры ўраджэнец Місуры абараняў рабства, лічыў гэты грамадскі інстытут справядлівым і нават свяшчэнным, аднак пасля грамадзянскай вайны 1861—1865 гг. яго светапогляд кардынальна змяніўся.

— У Маскве прайшоў незвычайны гарадскі квест — гульня, у якой спартыўнае арыентаванне спалучылася з разгадвааннем інтэлектуальных задач — “Чытаць не шкодна. Шкодна не чытаць!”. Да ўдзелу ў спаборніцтвах сацыяльны праект Mr Bookman запрасіў актыўных і эрудзіраваных масквічоў. Маршрут квесту пралягаў па цэнтральных вуліцах расійскай сталіцы, яе музеях, парках і сакрэтных мясцінах. Пераможцы, тыя ўдзельнікі, хто ў адпаведнасці з легендай хутчэй за ўсіх знайшлі ў гарадскім асяродку спецыяльныя ўказальнікі, успомнілі забытыя факты са школьнай праграмы, атрымалі букрыдары.

• Імяны цягнік “Паэзія ў метро” з 30 чэрвеня мае абноўленую экспазіцыю. На гэты раз яна прысвечана творчасці вялікіх паэтаў Італіі. У цягніку размешчаны фрагменты твораў васьмі вялікіх італьянскіх паэтаў, усе вершы і біяграфіі прыведзены па-італьянску і па-руску. Новая экспазіцыя працягнецца 6 — 8 месяцаў, пасля чаго ў імянным саставе будучы прадстаўлены творы іншых паэтаў. Цягнік “Паэзія ў метро” — унікальны праект маскоўскага метрапалітэна, створаны з мэтай знаёмства пасажыраў з творчасцю сусветна вядомых паэтаў. Упершыню ён выйшаў на Філіўскую лінію метро ў лістападзе 2010 года.

Партрэт літаратара для сучаснікаў і нашчадкаў

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Адным з этапаў III Усерасійскага конкурсу работнікаў кнігагандлю быў такі: пад партрэтамі класікаў рускай літаратуры трэба было правільна размясціць іх прозвішчы. Самы час узгадаць словы Аляксандра Сяргеевіча — на гэтым этапе “адсялася” шмат удзельнікаў. Не рызыкну прагназаваць, з якім вынікам скончыўся б такі іспыт, калі б нашым супрацоўнікам кнігарням прапанавалі “апазнаць” айчынных класікаў, а тым больш сучасных творцаў. І ёсць на тое некалькі аб’ектыўных прычын. Адна з іх — сітуацыя з нагляднасцю, што, мякка кажучы, пакідае жадаць лепшага. Адзначу адзін крок у яе паляпшэнні — “Мастацкай літаратурай” выданы камплект “Класікі беларускай літаратуры. Партрэты”, у які ўвайшлі выявы 26 славянскіх людзей: Францыска Скарыны, Яна Чачота, Міхася Лынькова, Уладзіміра Дубоўкі, Івана Чыгрынава, Уладзіміра Караткевіча, Ніла Гілевіча, Васіля Быкава, Алаізы Пашкевіч і іншых. Ды толькі выданне ўбачыла свет тыражом усяго 2000 экзэмпляраў, і ці чакаецца працяг, як паведамлілі ў выдавецтве, пакуль невядома.

Пісьменнік Анатоль Бутэвіч прыгадаў, што некалі ўнёс прапанову зрабіць фанатэку — пакінуць магнітафонныя запісы ўрыўкаў твораў пісьменнікаў у іх выкананні. Сярод нас яшчэ быў Максім Танк... На жаль, гэтая ідэя засталася нерэалізаванай.

Што маем сёння? Добрай навіной прамільгнула інфармацыя пра ўзнагароджанне граматамі Саюза пісьменнікаў Беларусі студэнтаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, якія абралі дыпломнай работай стварэнне партрэтнай галерэі беларускіх майстроў слова (яна ўпрыгожвае сцены БДАМ). Але зноў жа — тых, каго з намі ўжо няма. Ёсць яшчэ выда-

**“Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь...”
На тое і класіка, каб быць актуальнай ва ўсе часы.
Дарэчы, ці ведаеце вы, як выглядаюць класікі літаратуры, творчасць якіх вывучалі ў школе? А сучасныя пісьменнікі?**

тныя работы фотамайстроў-сучаснікаў. Але як сабраць іх мэтанакіравана ў адзін фонд?

Неабякава да творчых набыткаў у галіне літаратуры людзі намагаюцца адрадыць цікаўнасць і ўшанаваць сваіх землякоў. У якасці прыкладу назаву літаратурны альманах Івацэвічыны “Там, дзе Грыўда і Шчара. Можна далучыць кнігу “За мастом майго дзяцінства” — вынік праекта, распачатага газетай “СБ — Беларусь сёння”, дзе наша краіна прадстае перад чытачом у нечаканым ракурсе: пісьменнікі глядзяць на яе праз прызму ўласнага дзяцінства. Гэтым біяграфічным звесткам парадуецца лобыя даследчыкі і выкладчыкі роднай літаратуры.

Узгадаю яшчэ адну цікавую падзею — рэгіянальнае свята-конкурс аматарскага краязнаўчага фільма “Гэта мой край”. Чаму б не арганізаваць нешта на кшталт такога конкурсу аматарскіх дакументальных стужак, героямі якіх стануць літаратары? Кожны з іх раскажа пра сваю родную вёску, любімую настаўніцу, першую бібліятэку, у якой браў кнігі, што змянілі светапогляд... Ды ці мала цікавых успамінаў у жыцці?!

Дарэчы, пытанне адрасавана не толькі і не столькі аматарам. Добра было б прыцягнуць да арганізацыі, правядзення, аказання кансультацыйнай дапамогі прафесійных дакументалістаў. Адзначу: беларускае дакументальнае кіно было адметным менавіта стварэннем партрэтаў сучаснікаў. Чым можа пахваліцца беларуская дакументалістыка сёння? Спраба паставіць яе на камерцыйныя рэйкі прывяла да таго, што палічкі кінаархіва

рызыкуюць застацца пустымі. Рэдкія ластаўкі з’яўляюцца на небасхіле айчыннай кінадакументалістыкі, якой цікавы звычайны чалавек, наш сучаснік.

Да гэтай катэгорыі аднаму нядаўна зняты дакументальны фільм рэжысёра Сяргея Лук’янчыкава “Мая настаўніца Айша”, адным з герояў якога з’яўляецца пісьменнік Уладзімір Шулякоўскі. Разам з пісьменнікам мы не толькі завітаем у госці да амаль дзевяностгадовай жанчыны, якая аддала працы ў школе 41 год жыцця, але дакранёмся да гісторыі гарадскога пасёлка Смілавічы, дзе шмат гадоў мірна жыўць людзі розных нацыянальнасцей, да гісторыі краіны праз лёс жанчыны, якая спазнала і рэпрэсіі, і вайну, і страту блізкіх. А пісьменнік, які вядзе гледача па родных вуліцах, узгадае і сваё дзяцінства.

Навела рэжысёра Сяргея Лук’янчыкава доўжыцца ўсяго 14 хвілін. Яна з’явілася ў “Белвідэацэнтры” ў сакавіку гэтага года. У Маскве зацікавіліся сцэнарыем і вырашылі здымаць поўнаметражны фільм пра гісторыю татар, якія пражываюць у Беларусі.

Можа, і іншыя прафесійныя рэжысёры-дакументалісты, захопленыя гістарычнай тэматыкай, адхінуцца ад палацаў, помнікаў і храмаў і зацікавяцца ідэяй вяртання да асобы сучасніка?..

Мяркую, тады ў чытача не будзе сумненняў, калі яму прапануюць паставіць прозвішча пад партрэтамі пісьменніка. Увага да асобы творцы, павага да яго меркаванняў не можа не паспрыць вывучэнню літаратурнага кантэксту і ўвогуле інтарэсу да літаратуры.

С историей на «ТЫ»

Денис МАРТИНОВИЧ



Вначале был... Геродот!

Любители истории назовут десятки, сотни, если не тысячи имён тех, кто своими произведениями сохранил события прошлого. А самым первым был **Геродот**, получивший от Цицерона почетное имя «отец истории».

По мнению известного специалиста по античности Соломона Лурье, труд Геродота первоначально представлял собой лишь географическое и этнографическое описание земель, где он побывал во время своих путешествий. И лишь затем «История» начала оформляться в идейно цельное произведение.

В основу книги положена борьба между варварами и эллинами (так называли себя древние греки). Первая половина «Истории» содержит сюжеты о возвышении Персидского царства, Вавилонии, Ассирии, Египте, Скифии, Ливии. Вторая последовательно рассказывает о греко-персидских войнах. Геродот попытался представить хронологически стройную и наиболее правдоподобную версию изложенных событий, что и сейчас привлекает к «Истории» читателей.

500 событий, которые потрясли мир

Как изучить всю мировую историю? Разумеется, можно сконцентрировать внимание на экономике, полагая, вслед за Марксом, что именно она является базисом любого общества. Можно обратиться к тенден-

Чтобы понять настоящее и предвидеть будущее, надо знать прошлое. Что, как не история, способно справиться с такой задачей? В нашем обзоре читателям «Книжного свету» представлены самые разнообразные издания, рассказывающие о прошлом человечества: иллюстрированные атласы, трактаты и исследования, которые вышли в ООО «Харвест».

или «Бостонское чаепитие»), другие продолжались более длительное время — войны (1812 года, Великая Отечественная), революции (Нидерландская, Великая Французская, Октябрьская), ряд Вселенских церковных соборов. Не меньшую роль, чем иные баталии или судебные процессы, сыграли в жизни людей выдающиеся достижения науки и техники (публикация книг Коперника «О вращениях небесных сфер» и Декарта «Рассуждение о методе»). А ещё эта книга о людях, которые жили в разные эпохи в разных странах, о творцах (Ленин, Сталин, Гитлер) и жертвах (Дрейфус, Джордано Бруно) истории.

Цель оправдывает средства?

Итальянский мыслитель, философ, писатель **Никколо Макиавелли** сделал блестящую карьеру и одно время даже занимал должность государственного секретаря



Флоренции. В 1513 году он оказался в опале, был арестован и с трудом избежал смерти. После освобождения уехал в своё поместье, где написал несколько пьес, роман, а также ряд трактатов, самым известным из которых стал «Государь», опубликованный в 1532-м, через пять лет после смерти мыслителя. В то время Италия оставалась раздробленной страной, на территории которой существовал ряд государств. Поэтому неудивительно, что Макиавелли считал: у его родины должен быть сильный, пусть и лишённый угрызений совести, государь, а не соперничающие удельные правители. В целом же автор в своём труде «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия» описал свойства характера, методы правления и умения, необходимые для идеального правителя. А также подробно рассмотрел отношение властвующих и подвластных в государстве, наличие соответствующим образом устроенной, организованной политической власти, учреждений и законов.

Наука не для избранных?

Геральдика на первый взгляд представляется наукой для избранных. Казалось бы, история

каждого герба должна интересовать лишь его владельцев. Но на поверку оказывается, что разбирать хитросплетение символов, проследить по ним веки истории, разгадывать загадку маленькой эмблемы — дело увлекательное и полезное для любого человека. Ведь герб — это не просто эмблема, это сконцентрированный образ целого края, города или рода. Познакомьтесь с подробным описанием более 10 тысяч гербов, символов и знаков предлагают нам **Ольга Бортник** и **Игорь Резько**, авторы-составители книги «Геральдика мира».

Во многих древних гербах каждый символ оттачивался годами, прежде чем был утверждён. Но, несмотря на общие для всех стран принципы составления гербов, геральдисты говорят, что одинаковых гербов не бывает. Ведь каждая страна неповторима. В издании представлены современные и исторические гербы разных городов и стран мира. Отдельный раздел посвящён Беларуси и практически всем районным центрам республики. Материал приводится в соответствии с принятыми правилами геральдики.

«Что войны, что чума — конец им виден скорый»?

В своё время великая русская поэтесса Анна Ахматова писала: «Что войны, что чума — конец им виден скорый. // Им приговор почти произнесён. // Но кто нас защитит от ужаса, который, // Был бегом времени когда-то наречён». Но если чума уже практически по-



беждена, то и войны, и бег времени непобедимы. В книге «Всемирная история войн» **Андрея Мерника** хронологические рамки охватывают огромный временной промежуток: начиная с эпохи Древнего мира и до наших дней. Все известные битвы и сражения объединены в 8 частей: «Войны Древнего мира», «Войны Средневековья», «Войны и восстания Нового времени», «Сражения Первой мировой войны», «Революция в России и последовавшие за ней войны», «Между двумя мировыми войнами», «Битвы Вто-

рой мировой войны» и «Войны и конфликты современности». Издание содержит большое количество уникальных фотографий, архивных документов и пропагандистских материалов, а также рисунков, которые помогут воссоздать особенности вооружения и униформы описываемых эпох.

Взгляд из Англии

Иллюстрированный атлас военной истории «История войн» также охватывает события с древнейшего времени и до наших дней. Однако его особенность в том, что он является переводом с английского языка издания «The Times History of War», написанного **Ричардом Бергом**, **Марком Херманом**, **Яном Виллем Хонигом**, **Ричардом Бруксом** и **Дэвидом Исби** (перевод осуществили А. Гелогов и А. Марыняк). В чём же ещё проявится отличие? Если во «Всемирной истории войн» А. Мерника преобладала традиционная периодизация, используемая в исторической науке, то его английские коллеги предложили свой вариант, учитывающий изменения характера боевых действий. Разделы «Истории войн» называются «Первые военные империи (около 2000 год до н.э. — 400 год н.э.)», «Эпоха Средневековья (400—1500)», «Военный Ренессанс (1500—1650)», «Боевой порядок. 1650—1785», «Вооружённые народы (1792—1815)», «Наследники Наполеона (1792—1815)», «Стальной шторм (1914—1916)», «Возвращение к мобильности (1917—1939)», «Зенит современной войны (1939—1945)» и «Закат войн Нового времени (1945—2001)». Достаточно неожиданным подразделом выступает статья «Войны будущего», в которой авторы делают свои прогнозы развития военной сферы.

Проверено временем

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО



Мой грош неразменный —
беспечный мой нрав,
И всем королям
не лишить меня прав.
Гнетут меня беды
весь год напролёт.
Но вечер с друзьями —
и всё заживёт.

Так утверждал в своём стихотворении жизнелюб и философ Роберт Бёрнс, шотландский поэт, книга которого «Стихотворения. Поэмы. Эпиграммы» снова вышла в свет тиражом 3000 экземпляров. На этот раз в издательстве «Харвест» в 2010 году, всё в том же великолепном переводе Самуила Маршак, благодаря которому поэзия Роберта Бёрнса получила широкую популярность в СССР. Кстати, первый русский перевод Бёрнса (прозаический) появился в 1800 году. В библиотеке А. Пушкина был двухтомник поэта. Бёрнса переводили В. Жуковский, М. Лермонтов, К. Бальмонт.

25 января — день рождения поэта — шотландцы называют Burns supper и отмечают как национальный праздник. К ним присоединяются поклонники творчества поэта во всём мире.

Стихи «Про кого-то» («Моей душе покоя нет. // Весь день я жду кого-то...») живут в фильме Э. Рязанова «Служебный роман», в репертуаре А. Градского («Мне нужна жена — // Лучше или хуже...») и многих современных исполнителей, меткие эпиграммы, высмеивающие глупость, жадность, бездушие, не теряют своей актуальности. С Джоном Ячменное Зерно, Финдлеем, Дженни и другими героями баллад поэта хорошо знакомо не одно поколение читателей. Встреча с ними ждёт вас и на страницах этого сборника, в который вошли лучшие произведения великого шотландца: «Честная бедность», «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плутом», «Элегия на смерть Пэг Никольсон, лошади священника», отрывок из поэмы «Сон», повесть в стихах «Тэм О'Шентер» и другие.



циям и событиям культурной жизни общества. Ещё один вариант предложил в своей книге «Величайшие исторические события» **Владислав Карнацевич**. Он рассмотрел 500 ключевых, поворотных событий, произошедших с древних времён до наших дней. Одни из них длились буквально сутки (как, например, Варфоломеевская ночь

ХАРВЕСТ HARVEST

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги для детей, художественная литература, деловая литература, издания для досуга, научно-популярные издания, энциклопедии, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» осуществляет оптовую торговлю книгами.

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кувальман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: 205-77-75
тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by
harvest08@mail.ru
natalipoljko@rambler.ru

Працяг. Пачатак у № 4, 6 — 25.

Сведения о субъектах хозяйствования, имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление издательской деятельности, по состоянию на 1 января 2011 года

* 1—официальная литература, 2—научная, 3—научно-популярная, 4—производственно-практическая, 6—учебная, 7—массово-политическая, 8—справочная, 9—для досуга, 10—литературно-художественная, 12—духовно-просветительная.

Наименование лицензиата	Местонахождение лицензиата (юридический адрес)	Учётный номер плательщика (УНП)	Сведения о лицензии (№ бланка лицензии, дата и № приказа о выдаче)	Составляющие издательской деятельности: по тематическим направлениям	Срок действия лицензии
«Редакция газеты «Рэспубліка», учреждение	220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а	100308323	0552957 выд. 28.07.2005 №114	1, 4, 7, 8	28.07.2015
«Донарит», ИП ЧУП	220012, г. Минск, ул. Чернышевского, 10-37А	101153169	0552962 выд. 28.07.2005 №114	4	28.07.2015
«Библейский радиокласс» Союза евангельских христиан баптистов в Республике Беларусь, религиозная миссия	220107, г. Минск, ул. Я. Райниса, 6-13	101612479	0552958 выд. 28.07.2005 №114	12	28.07.2015
«Милосердие-90», ООО	220039, г. Минск, ул. Брилевская, 4-8а	100039160	0131584 выд. 28.07.2005 №114	3, 8, 9	
Кожич П.П., ИП	220000, г. Минск, ул. Радужная, 10-9б	100525967	0552955 выд. 28.07.2005 №114	3, 8	28.07.2015
«АТЛАР-РЕКЛАМА», ООО	220090, г. Минск, ул. Логойский тракт, 28-1-1	100021857	0552961 выд. 28.07.2005 №114		
Шкулепа С.А., ИП	225710, г. Пинск, ул. Революционная, 15-52	290342582	0131791 выд. 28.07.2005 №114	8	
«Все сразу», ОДО	220600, г. Минск, пр. Машерова, 19а-2	190460687	0131865 выд. 28.07.2005 №114	4, 9	
«Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», РУП	220108, г. Минск, ул. Казинца, 86, кор. 2	101001968	0131589 выд. 28.07.2005 №114	2, 3, 4, 8	
Сверчкова Т.А., ИП	247500, г. Речица, ул. Строителей, 24-31	490335873	0131590 ан. 07.05.2007 г.	8, 9	
«Пингвин», рекламное ЧУП	220004, г. Минск, ул. Обойная, 4-1-3	101419789	0131591 выд. 28.07.2005 №114		
«Паркус плюс», ПЧУП	220023, г. Минск, ул. Филимонова, 69-105	190533579	0552964 выд. 28.07.2005 №114	3, 4, 8, 9	28.07.2015
«Деловая группа», консалтинговое ЧУП	220086, г. Минск, ул. Славинского, 9-197	190627644	0131593 выд. 28.07.2005 №114	4, 8	
«Максипринт», ООО	220019, г. Минск, ул. Горецкого, 95-24	190500809	0131595 выд. 28.07.2005 №114	8, 9	
«АмелияПринт», ПЧУП	212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 20-б, к. 3	790267607	0552960 выд. 28.07.2005 №114	3, 4, 8, 9	28.07.2015
«Белпочта», РУП почтовой связи	220050, г. Минск, пр. Скорины, 10	101015738	0131609 выд. 10.10.2005 №144	4, 5, 8, 9	
«Духовный путь», информ. издательское ЧУП	220040, г. Минск, ул. Некрасова, 17-111	190629328	0131600 ан. 16.06.2009 №67	8, 9, 10	
«Империя рекламы», информ.- рекламное ЧУП	213809, г. Бобруйск, ул. Советская, 103-47	790285013	0131601 ан. 04.12.2006 №166		
«Дело вкуса», ПТ ЧУП	220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-204	190369663	0131960 ан. 11.06.08 №67	8, 9	
«Латгрейт», торгово-производственное ЧУП	220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 14-204	190421474	0131605 выд. 10.10.2005 №144	4, 8, 9	
«Белорусский дорожный инженерно-технический центр», РУП	220036, г. Минск, пер. Домашевский, 11, 901-916	190638734	0630719 выд. 10.10.2005 №144	4, 8	10.10.2015
Наумович И.Р., ИП	220119, г. Минск, ул. Тикоцкого, 26-75	190626492	0131607 выд. 10.10.2005 №144	8, 9	
«Артис», ПК ЧУП	246035, г. Гомель, ул. Ефремова, 16-2	400011734	0131608 выд. 10.10.2005 №144	8, 9	
«Агентство Владимира Гревцова», ООО	220020, г. Минск, ул. Нарочанская, 11-21а	100024047	0630716 выд. 10.10.2005 №144	4, 3, 8, 12	10.10.2015
«Белорусский государственный институт проблем культуры», УО	220086, г. Минск, ул. Калиновского, 12	100029092	0131610 выд. 10.10.2005 №144	2, 6, 8	
Лобач М.В.	220000, г. Минск, ул. Есенина, 73-82	190632963	0131611 выд. 10.10.2005 №144	8, 9	
«Червенская типография», Минское областное УП	223210, г. Червень, пл. Свободы	600004017	0131612 выд. 10.10.2005 №144	4, 8, 9	
«Наша эра», ОДО	220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23а, 11	190605278	0131613 выд. 10.10.2005 №144	9	
«Аврора принт», ООО	220037, г. Минск, ул. Долгобродская, 17-4	190598040	0131614 выд. 10.10.2005 №144	4, 8, 9	
«Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты», УП по оказанию услуг	210001, г. Витебск, ул. Космонавтов, 4	300080591	0131615 выд. 10.10.2005 №144	8	
«Юнипринт», ООО	220138, г. Минск, ул. Геологическая, 87-7	190598081	0131617 выд. 10.10.2005 №144	4, 8, 9	
«Прямая линия», информационно-маркетинговое ЧУП «Прямая линия»	220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 10-40б	190615241	0131620 ан.12.09.2007 №141	4, 8	
«Учебно-методический центр Минсельхозпрода», ГУ	220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 8	100512953	0630753 выд. 9.12.2005 №178	2, 4, 6, 8	9.12.2015
«Энциклопедикс», ИЧУП	220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 15-203А	101434395	0630750 выд. 9.12.2005 №178	2, 3, 8, 9	9.12.2015
«Архифакт», РЧУП	220053, г. Минск, ул. Пархоменко, 3, оф. 1	190391670	0150154 ан. 21.12.2010 №206	8, 9	
«Национальный художественный музей Республики Беларусь», У	220030, г. Минск, ул. Ленина, 20	100377771	0131631 выд. 9.12.2005 №178	2, 3, 8, 9	
«Цифровая типография «Колорадо», ООО	220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 8А-40	190632113	0630741 выд. 9.12.2005 №178	4, 8, 9	9.12.2015
«Рекламное агентство «ЮКОЛАпресс», ЧУП	220030, г. Минск, ул. Революционная, 9, 2 этаж, к. 2	101575777	0131633 ан. 13.02.08 №22	8, 9	
«Курсы повышения квалификации кадров «БАМЭ-Экспедитор», ЧУО	220030, г. Минск, ул. Первомайская, 14, к. 308А	190539181	0630760 выд. 9.12.2005 №178	8	9.12.2015
«Саторис», ООО	220017, Минск, ул. Кунцевщина, 26	190391854	0630742 выд. 9.12.2005 №178	4, 9	9.12.2015
«Инженерный центр», ЧУП по оказанию инженерно-технических услуг	220030, Минск, ул. Комсомльская, д. 11, к. 19	190579809	0630755 выд. 9.12.2005 №178	4, 8	9.12.2015
«Мост Медиа Групп», ООО	220053, г. Минск, ул. Новаторская, 26, к. 326	190636001	0131943 выд. 9.12.2005 №178	8, 9	
Грушевский В.А., ИП	225409, г. Барановичи, ул. Советская, 100-6б	290426921	0630757 выд. 9.12.2005 №178	9	9.12.2015

Навінкі кнігавыдання

Айчынныя выданні, зарэгістраваныя

Нацыянальнай кніжнай палатой

Беларусі апошнім часам

Водныя сродкі транспарта

Барбанель, Б. А. Конструкція быстroxодных судов: пособие для студентов специальности 1-37 03 02 «Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта»: в 3 ч. / Б. А. Барбанель, И. В. Качанов, Ю. П. Ледян; под научной редакцией И. В. Качанова; Министрство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Гидравлика». — Минск: БНТУ, 2011. — ISBN 978-985-525-509-4.

Ч. 1: Глиссеры. — 2011. — 55 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-525-508-7.

Лясная гаспадарка. Лесаводства

Ермохин, М. В. Методика оценки потерь прироста древесины на основе дендрохронологических материалов / М. В. Ермохин, А. В. Пугачевский; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси». — Минск: Право и экономика, 2011. — 23 с. — 180 экз. — ISBN 978-985-442-944-1.

Сельскагаспадарчае абсталяванне

Дюжев, А. А. Зерноуборочные комбайны КЗС-1218 «Палессе G512», КЗС-10К «Палессе G510»: пособие для учащихся учреждений профессионально-технического образования по специальности «Техническое обеспечение сельскохозяйственных работ» и среднего специального образования по специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства» / А. А. Дюжев, А. В. Клочков, В. А. Попов. — Минск: БГАТУ, 2011. — 147 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-01-0909-5 (в пер.).

Машины и оборудование для проведения ветеринарно-санитарных работ: учебно-методическое пособие для студентов по специальности 1-74 03 02 «Ветеринарная медицина» / [А. В. Гончаров и др.]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины, Кафедра технологии производства продукции и механизации животноводства. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 39 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-512-426-0.

Парчук, В. Н. Тракторы «Беларусь» категории «В»: пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического и среднего специального образования / В. Н. Парчук. — Минск: Беларусь, 2011. — 293 с. — 2200 экз. — ISBN 978-985-01-0912-5 (в пер.).

Толочко, Н. К. Основы технологии сельскохозяйственного машиностроения: пособие для студентов высших учебных заведений группы специальностей 74-06 «Агроинженерия» / Н. К. Толочко, Л. Е. Сергеев; под общей редакцией Н. К. Толочко; Министрство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический университет, Кафедра «Технология металлов». — Минск: БГАТУ, 2011. — 303 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-519-341-9.

Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры

Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Государственное учреждение «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»; [ответственный редактор Бейня В. А.]. — Минск, 2011. — 202 с. — Часть текста на белорусском языке. — 710 экз.

Результаты испытания сортов картофеля, овощных, плодово-ягодных культур, рапса озимого и ярового, сои, подсолнечника, льна-долгунца и масличного на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2008–2010 годы / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»; [материалы подготовлены: Николаенко П. В. и др.]. — Минск, 2011. — 191 с. — 160 экз.

Паляводства.

Палявыя культуры і іх вытворчасць

Красюк, Н. А. Современные технологии производства и использования сахарной свеклы / Н. А. Красюк. — Минск: А. Н. Бараксин, 2010. — 500 с. — 730 экз. — ISBN 978-985-6986-14-0 (в пер.).

Научные основы эффективного использования протравителей семян для защиты зерновых культур от болезней: (рекомендации) / С. Ф. Буга [и др.]; Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт защиты растений». — Минск: Белбланкавид, 2011. — 51 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-90174-2-1.

Результаты испытания сортов кукурузы, однолетних и многолетних трав, свеклы кормовой и сахарной на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2008–2010 годы / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»; [материалы подготовлены: Николаенко П. В. и др.]. — Минск, 2011. — 289 с. — 160 экз.

Результаты испытания сортов озимых, яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2008–2010 годы / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, ГУ «Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений»; [материалы подготовлены: Николаенко П. В. и др.]. — Минск, 2011. — 289 с. — 160 экз.

Шелюто, Б. В. Пастбищное хозяйство:

учебное пособие для студентов высших учебных заведений по агрономическим специальностям / Б. В. Шелюто, А. А. Шелюто. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2011. — 183 с. — 530 экз. — ISBN 978-985-475-451-2 (Новое знание). — ISBN 978-5-16-004867-3 (ИНФРА-М) (в пер.).

Садаводства ў цэлым. Пладаводства

Секреты богатого урожая / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 32 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-35-3.

Агародніцтва. Дэкартыўнае садоўніцтва

Капуста. Как вырастить и заготовить / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-39-1.

Огурцы. Как вырастить и заготовить / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-40-7.

Перцы и баклажаны. Как вырастить и заготовить / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-41-4.

Помидоры. Как вырастить и заготовить / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 16 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-42-1.

Жывёладоўля.

Хатнія жывёлы і іх разьядзенне

Методические рекомендации по проведению генетической экспертизы крупного рогатого скота с помощью микросателлитного анализа / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»; [разработчики: Михайлова М. Е. и др.]. — Минск: Право и экономика, 2011. — 35 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-934-2.

Петрукович, Т. В. Селекция и племенная работа в птицеводстве: учебно-методическое пособие для студентов по специальности 1-74 03 01 «Зоотехния», со специализацией 1-74 03 01 03 «Птицеводство» / Т. В. Петрукович, Л. М. Линник; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2011. — 59 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-512-478-9.

Рекомендации по разведению, содержанию и кормлению уток кросса «Темп-1» / РУП «Опытная научная станция по птицеводству», ОАО «Ольшеский племптицевод»; [разработали: С. В. Косьяненко, Н. Ф. Беринчик, И. А. Никитина; под редакцией С. В. Косьяненко]. — Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2011. — 27 с. — 150 экз.

Прадукты жывёлагадоўлі і палявання

Бабина, М. П. Информация о продовольственных товарах: учебно-методическое пособие для студентов по специальности «Ветеринарная санитария и экспертиза» / [М. П. Бабина, А. Г. Кошнеров]; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2010. — 57 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-512-396-6.

Котович, И. В. Основы биохимии молока и молочных продуктов: учебно-методическое пособие: [для студентов и слушателей] / И. В. Котович, О. П. Позывайло, Ю. Г. Соболева; Витебская государственная академия ветеринарной медицины. — Витебск: ВГАВМ, 2010. — 190 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-512-402-4.

Хатняя

і камунальна-бывава гаспадарка

Правила бытового обслуживания потребителей: утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2004 г. № 1590, с изм. и доп. от 16 марта 2005 г. № 285, 27 ноября 2007 г. № 1615, 15 октября 2008 г. № 1533, 23 декабря 2008 г. № 2010, 14 января 2009 г. № 26, 19 мая 2009 г. № 646, 29 июля 2009 г. № 997, 29 сентября 2010 г. № 1401: [текст по состоянию на 01.03.2011 г.]. — Минск: Дикта, 2011. — 36 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-494-585-9.

Харчаванне. Гатаванне ежы

Вторые блюда / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 32 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-38-4.

Выпечка / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 32 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-37-7.

Салаты и закуски / [составитель Н. П. Воробей]. — Минск: Траско, 2011. — 32 с. — 3200 экз. — ISBN 978-985-6980-36-0.

Самогонварение и виноделие в домашних условиях / [автор-составитель А. Ф. Жуков]. — Минск: Современный литератор, 2007. — 366 с. — Издано при участии ООО «Харвест» (Минск). — 4000 экз. — ISBN 978-985-14-1382-5 (в пер.).

Чудо домашней кухни. — Минск: Харвест, 2011. — 126 с. — 7000 экз. — ISBN 978-985-16-9211-4 (в пер.).

Чудо домашней кухни / [авторы-составители: Мария Андреевна Архипова, Светлана Николаевна Петухова]. — Минск: Харвест, 2011. — 223 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-9377-7 (в пер.).

Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне

Здравоохранение. Медицинский рынок Беларуси. 2010/11: [информационно-рекламный каталог / составитель: Лещинская А. С.]. — Минск: Инфофорум, 2011. — 279 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6788-21-8.

Каталог продукции-2011. Теле- и радиопередающая аппаратура, аппаратура для проводной телефонной связи / Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС).

— Минск: БелГИСС, 2011. — X, 158 с. — 12 экз. **Контакт! Витебск, 2011:** телефонный справочник / [составители: Акулова Г. и др.; фото: Дыбовский А. Л., Сальникова О. В.]. — 5-е изд. — Минск: Белфакта Медиа, 2011. — 223 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-6463-78-8.

Контакт! Мозырь, 2011: Калининичи: телефонный справочник / [составители: Акулова Г. и др.]. — 2-е изд. — Минск: Белфакта Медиа, 2011. — 147 с. — 4000 экз. — ISBN 978-985-6463-77-1.

Выдавецкая справа

Что нужно знать об издательской деятельности: практическое пособие / [составление: Е. В. Иванова, Е. И. Ермолиц; под общей редакцией Е. С. Павловой]. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Национальная книжная палата Беларуси, 2011. — 159 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6020-54-7.

Транспарт. Дарожны (бязрээйкавы) транспарт

Круглов, В. А. Ответственность водителей и пешеходов / В. А. Круглов. — 4-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2011. — 87 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-441-927-5.

Правила дорожного движения Республики Беларусь: с изменениями и дополнениями (Указ Президента Республики Беларусь № 611 от 25.11.2010 г.). — Минск: Юнипресс, 2011. — 95 с. — 10000 экз. — ISBN 978-985-532-550-6.

Флиал «Автобусный парк № 4 г. Волковыск: 30 лет / ОАО «Гродноблавтогродно». — Гродно: Гродненская типография, 2011. — 28 с. — Часть текста на белорусском языке. — 400 экз.

Рэйкавы транспарт. Чыгуначны рух

Устав железнодорожного транспорта общего пользования: утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1196: (в редакции постановления от 3 сентября 2007 г. № 1134). — Минск: Тезис, 2011. — 94 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-463-430-2.

Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік

Азаренко, А. В. Пособие по теории бухгалтерского учета / А. В. Азаренко, Т. Ф. Манцерова, Т. А. Морозова. — 7-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: Амалфея, 2011. — 159 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-441-929-9.

Бухгалтерский учет для неучетных специальностей: практикум: [для студентов / П. Е. Борисевич и др.]; под редакцией П. Е. Борисевича; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГЭУ, 2011. — 225 с. — 2300 экз. — ISBN 978-985-484-750-4.

Кобзик, Е. Г. Бухгалтерский учет (для менеджеров): курс лекций / Е. Г. Кобзик; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра управления финансами и недвижностью. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. — 118 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-491-063-5.

Левданская, Н. Е. Ревизия и аудит: учебно-методическое пособие: [для студентов] / Н. Е. Левданская; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — 3-е изд., переработанное и дополненное. — Минск: МИУ, 2011. — 231 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-490-727-7.

Методические рекомендации по прогнозированию, учету и калькулированию себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в промышленных организациях Министерства промышленности Республики Беларусь: утверждено Министерством промышленности Республики Беларусь 31.12.10 / Министерство промышленности Республики Беларусь. — Минск: Ризондис, 2011. — 146 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-90243-1-3.

Особенности бухгалтерского учета в других отраслях народного хозяйства: пособие: [для студентов / О. В. Ефимова и др.]; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск: БГЭУ, 2011. — 153 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-484-759-7.

Папковская, П. Я. Рекомендации по корреспонденции счетов бухгалтерского учета / П. Я. Папковская. — 14-е изд., измененное и дополненное. — Минск: Информпресс, 2011. — 179 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-510-158-2.

План счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях: [утверждено Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 06.04.04]. — 4-е изд., стереотипное. — Минск: Информпресс, 2011. — 243 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-510-159-9.

Яцковская, Т. С. Бухгалтерский учет: учебно-методическое пособие: [для слушателей системы переподготовки экономических кадров / Т. С. Яцковская; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — 2-е изд., стереотипное. — Минск: БГЭУ, 2011. — 198 с. — 410 экз. — ISBN 978-985-484-762-7.

Василевская, Т. И. Налогообложение организаций и оптимизация налоговых платежей: [с учетом изменений законодательства Республики Беларусь в 2011 г.]: учебно-методическое пособие / Т. И. Василевская. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 80 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-536-175-7.

Граник, И. М. Финансы предприятий / И. М. Граник, С. Д. Колесников. — Минск: Право и экономика, 2011. — 71 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-917-5.

Денисова, К. Г. Финансы организаций: учебно-методический комплекс: [для сту-

дентов] / К. Г. Денисова, Т. И. Вуколова, А. В. Антонова; [Частное учреждение образования «Минский институт управления»]. — Минск: МИУ, 2011. — 151 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-490-718-5.

Иванов, Ф. Ф. Транспортно-логистическая система Республики Беларусь: (формирование и развитие) / Ф. Ф. Иванов; [под научной редакцией А. С. Пелиха]. — Минск: Право и экономика, 2011. — 159 с. — 250 экз. — ISBN 978-985-442-947-2.

Карпенко, Е. М. Нормирование труда: пособие по одновременному курсу для студентов специальности 1-26 02 02 «Менеджмент» дневной и заочной форм обучения: в 2 ч. / Е. М. Карпенко, Н. А. Синева; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра «Менеджмент». — Гомель: ГГТУ, 2011. — . — ISBN 978-985-420-828-2.

Ч. 1: Теоретические основы нормирования труда. — 2011. — 91 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-420-827-5.

Китаева, Л. И. Экономика предприятия: конспект лекций для студентов специальности 1-54 01 01-04 «Метрология, стандартизация и сертификация (легкая промышленность)» / Китаева Л. И.; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. — Витебск: ВГУ, 2011. — 85 с. — 68 экз. — ISBN 978-985-481-231-1.

Лобан, Л. А. Экономика предприятия: практикум: [для студентов и слушателей] / Л. А. Лобан; Государственный институт управления и социальных технологий БГУ, Кафедра экономики и управления бизнесом. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. — 151 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-491-053-6.

Методические указания по нормированию потребления тепловой и электрической энергии в учреждениях и организациях социальной сферы / Комитет по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь. — Минск, 2003. — 82 с. — 76 экз.

Романова, Е. С. Экономика предприятия связи: практикум: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям «Почтовая связь», «Экономика и управление на предприятии» / Е. С. Романова, Л. М. Михинова; Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Высший государственный колледж связи, Кафедра экономики и управления. — Минск: ВГКС, 2010. — 168 с. — 400 экз. — ISBN 978-985-69-38-97-2 (в пер.).

Хімічная тэхналогія.

Хімічная прамысловасць. Прадукты хімічнай прамысловасці

Моделирование процессов водородопропилирования в мембранных элементах / В. И. Байков [и др.]. — Минск: ИТМО, 2011. — 47 с. — 50 экз.

Харчовая прамысловасць.

Прамысловая мікрабіялогія і мікалогія

Бортник, О. И. Крепкие спиртные напитки: иллюстрированная энциклопедия: [около 3000 видов / Бортник Ольга Ивановна]. — Минск: Харвест, 2010. — 127 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-1506-9 (в пер.).

Виски. — Минск: Харвест, 2010. — 302 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-0587-9 (в пер.).

Коньяк. — Минск: Харвест, 2010. — 303 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-0586-2 (в пер.).

Малевич, В. Г. Чай: иллюстрированная энциклопедия / В. Г. Малевич. — Минск: Харвест, 2010. — 127 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-16-5656-7 (в пер.).

Французские вина. — Минск: Харвест, 2010. — 297 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-0588-6 (в пер.).

Розныя галіны прамысловасці і рамёствы. Дакладная механіка

Автоматизация. Электроника = Automation. Electronics: 14-я международная специализированная выставка. Электротех. Свет = Electrotech. Light: 11-я международная специализированная выставка, 15-18.03.2011, Беларусь, Минск: Каталог выставок. — Минск, 2011. — 129 с. — Часть текста параллельно на русском и английском языках. — 400 экз.

Аптычныя прыборы і апаратура

Оптико-волоконная мутометрия технических сред и масел / [А. П. Марков и др.]; под общей редакцией Е. И. Маруковича; Национальная академия наук Беларуси, Институт технологии металлов. — Минск: Беларуская навука, 2011. — 286 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-08-1255-1.

Кавальская справа. Слесарная справа. Печы

Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического образования по учебной специальности «Техническая эксплуатация оборудования» / В. Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Минск: Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2011. — 399 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-16-004755-3 (ИНФРА-М) (в пер.).

Швейная прамысловасць. Індустрыя прыгажосці

Химическая технология швейного производства: конспект лекций: [для студентов специализации 1-50 01 02 01 «Технология швейных изделий»] заочной формы обучения / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет; [составители: Горбукова Н. А., Ульянова Н. В.]. — Витебск: ВГУ, 2011. — 38 с. — 317 экз.

Будаўніцтва.

Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на монтаж оборудования: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Сб. 39: Контроль монтажных сварных соединений: РСН 8.03.239-2007: взамен сб. 39 «Контроль монтажных сварных соединений» (СНБ 8.03.239-2000). — Стройэконом, 2007 (2011). — IV, 337 с. — 50 экз.

Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно-сметные нормы на ремонтно-строительные работы: утверждено Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 12.11.07: введено 01.01.08. — Изд. официальное. — Минск: Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Сб. 53: Стены: РСН 8.03.353-2007: взамен сб. 53 «Стены» (СНБ 8.03.353

Ён ад маці, мудрых баяр дый сам рана спазнаў, што Полацк не абжывецца войнамі, набегамі на чужыя землі, дык настроіўся на дбайныя гаспадаранне і гандаль. Сачыў, клапаціўся, каб з далёкай Сканы (Скандынавіі) прыбывала чым болей паковак жалеза з горных парод, што было нашмат лепшае за мясцовае з балотнай руды (гэта дазваляла ажалезіць сошнікі, рабіць добрыя сякеры, косы, сярпы, мячы, нажы, наканечнікі коп'яў і стрэлаў, конскую зброю). Адтуль жа прывозілі яшчэ гаршкі, каглы з жыравіка — вапны, што лёгка здабывалася, а пасля апрацоўкі моцна цвярдзела. Улічыўшы, што заняпаў гандлёвы шлях ад Харэзма, Самарканды, Бухары — Булгара да Ладагі і Ноўгарада, тасункаў з Ноўгарадам не пакінулі, але пачалі шукаць і іншыя гандлёвыя пуцявіны. Да Гняздова (паблізу Смаленска, дзе асела нямала рознамоўнага гандлёвага люду), да прываржскіх абшараў з бурштывам і вырабамі з яго, да тавараў з фрызскіх краёў — сукно, збаны для віна, з Рэйланда — віно для багатых дамоў. Шмат было купцоў з Кіева (цаніліся адтуль шкло і белыя гліняныя пасудзіны з зялёнай палівай, а з далёкага шага поўдня — соль). Наведваліся з Візантыі, з Арабіі, адкуль можна было займець сукно, шоўкі, каптаны і сарафаны, дываны, жаночыя ўпрыгожаны (простыя, з бронзы, з косці ды бурштыву, рабілі і самі або набывалі ў суседзяў: у дрыгавічоў — металічныя пацеркі, пакрытыя зерню, у радзімічаў — сяміпрамянёвыя ды пярэсценкападобныя скроневыя колцы, дробны бісер, шклянныя пазалочаныя пацеркі, круільны падвескі, якія сімвалізавалі нябесныя свяцілы). Адтуль, з-за мора Панційскага (Чорнага) цешыліся гваздзікай, карыцай, перцам, а яшчэ ўпадабалі персідскія баявыя сякеры, аздобленыя срэбрам і медзю. З персідска-сасанідскіх зямель палюбіліся прылады мер і вагаў — вагі і гіркі. Пачаў зноў збірацца запас арабскага срэбра, а да яго дадавацца манеты са Сканы (на жаль, Рагвалодаў скарб арабскіх дырхемаў і візантыйскага срэбра не адшукалі). Не вярталіся на радзіму тавары з краін, што за морам Варажскім, з зямель цюрынгаў, франкаў.

Радзей, але заяўляліся ў Полацк і іншыя госці — конунгі і ярлы са Сканы (адзін з іх і прывёз Ізяславу спачатку намаляваную выяву Ізольды, а потым і яе самую), князі і баяры з суседніх славянскіх і іншамоўных зямель, наёмнікі, падарожныя рамеснікі, цікаўныя дапытнікі (срод іх былі і віжы-выведнікі, з імі трэ было трымаць вуха востра. Не адзін з іх таксама быў строга дапытаны, але не скалечаны, прададзены за патрэбнае срэбра ці вымняны за палоненага палачаніна).

Вось крыху з таго, што было Ізяславам назіраць і клопатам, што выяўлялася яго, кажучы бацькавымі словамі, “прастагой”.

— Бачыш, журный (маркотны) я. Турбота важкая пагнала мяне з Кіева, — пасля нядоўгага маўчання пастукаў вялікім пальцам па сталю Уладзімір. — Напасць вялікая на соўваецца на мяне і хутка наляціць хмарай чорнаю...

— Зноў — печанегі? — здагадаўся Ізяслаў. Яны вольна каля ста гадоў трымаюць Кіеў у напрузе. То нападаюць, то саюзяцца, але саюзнікі ненадзейныя. Цяпер ярыя Уладзіміравы ворагі. Першы раз маглі распаўваць з ім, калі яго бацька заваёўваў балгарскія землі (каля 968 г. — Г. Д.) і яны асадзілі ў Кіеве княгіню Вольгу з унукамі. Праз гады чатыры яны па нашэпце і подкупу візантыйцаў падпілывалі яе мужа, Святаслава, калі ён вяртаўся дамоў, і загіблі яго. Ужо некалькі разоў уступаў з імі ў бой і Уладзімір.

— Печанегі, сын. Восем іхніх каленаў збіраецца на нас, каб расправіцца са мной. Ворагі даўня, воі

смелыя і лютыя. Вось еду ў Ноўгарад сілы збіраць для адпору. Можна, і ты падсобіш? Хоць дружынай?

— Ты добра ведаеш: сілы вялікай мы не трымаем, — адказаў Ізяслаў. — Ды нам ніхто не пагражае, і мы вайны ні з кім, як ты даў наказ, пачынаць не будзем. Мы — аратыя, дойліды, кавалі, гарбары, ткалі, каменшчыкі, рыбаловы, паляўнічыя, купцы. Дзетак кемных вучым чытаць і пісаць.

— Ты — дбайлівец, добра агаспадарыў Палацк. За кароткі час ён стаў і людны, — згадзіўся Уладзімір, змоўчаючы, што той, стары, Полацк разбурыў і папаліў ён. А каб не спустошыў, не абязлюдзіў, то сёння ў ім мо было б каля 10 000 насельнікаў, што зрабіла б яго вялікім горадам нават на далёкіх прасторах. — Спраўна гаспадарыш, разумна з суседзямі ладзіш. І з варагамі дружбуеш. З радні Олава Трутвасона жонку ўзяў. — І пакрыўджана: — На васелле бацьку не паклікаў...

— Думаў паклікаць, але маці і баяры адгаварылі, — мог адказаць Ізяслаў. — Сказалі: не трэба тут ён. Не будзем кланяцца яму. Ды тады, на гулянні, што магло б быць? Ці абшлось б без помсты, без нажа якога-небудзь смельчака альбо без атруты кухара?! А гэта — новая бітва...

— Іначай апраўдвацца Ізяслаў не стаў.

— Ладна, — незласліва прамовіў Уладзімір. — Не будзем жыць толькі з крыўдай і помстай! Але ведай: не будзе мяне (па-вашаму, ліхадзея для Палацка) — цяжка стане і табе, сын... Ты — адрэзаная скіба, ды я берагу і цябе... Ты — усё ж мой сын, Рурыкавіч. І дзеці твае будуць Ізяславычы-Рурыкавічы. Адно дрэва. Ці мо і ты лічыш: ты, як і Святаполк, — не мой, а Яраполкаў?

— Не, я так не лічу. Я, як нікому, веру маме. Выбачай, яна сказала мне, што хацела выйсці замуж за Яраполка, але далася табе цнатлівай... Таму дазволь выказаць табе просьбу заветную, вялікі князь-бацька, — Ізяславу мільгнула думка спажыць бацькаву лагоднасць (а той ажно павесялеў, калі нарэшце пачаў жадаць слова). — Вярні нам Віцебск і Усвяты. Цяжка нам без іх. Замінка вялікая па шляху з варагаў у грэкі. Клянуся: ні Ноўгараду, ні Кіеву перашкоды ад гэтага не будзе.

Уладзімір лагодна ўсміхнуўся, пахітаў галавой:

— Во-во! Не зусім дарэмна перасцерагаюць мае баяры: ты ўжо асмакаваўся княжыць, набіраць сілу. І хочацца ўсё больш і больш. Празен, сын, становіцца! Ды з палацкімі памяццямі і гонарам! Усвяты і Віцебск цябе яшчэ больш амаюць, адкрыюць шлях на Смаленск... Ды і небяспека Пляскову (Пскову) і Ноўгараду...

— Нам трэба ўсяго толькі звязаць канцы разарванага.

— Разумею, усё разумею, сын, — уздыхнуў Уладзімір. — Як ужо сам ты пераканаўся, я не проста саслаў цябе на край крывіца-палацкай зямлі, дазволіў там мець свой град — Ізяслаў. Я хацеў пабачыць, як на цябе паглядзяць вольналюбівыя дрыгавічы. Калі ўпусціў цябе ў Палацк, то ты ўзвысіўся — пад тваёй рукой апынулася нямала дрыгавіцкіх зямель уніз па Свіслачы, за Менск і Нямішу, па сушы (Лагойск. — Г. Д.), па Бярэзіне (Барысаў). У іншы бок — да Дняпра (Орша, Копысь), па лясцы з аўкштайма і па азёры з латгаламі (найперш Браслаў). І табе мала гэтага? Святаполк з Турава вушы мне прагудзеў: ты прагна і на некаторыя іншыя дрыгавіцкія абсягі ўжо замахваешся! А хіба ты з маімі даннікамі, радзімічамі, не шпэчашся? — паківаў перад ім пальцам. — Асцярожна, сын! Не перабольш! Ты і так немалую дзяржаву маеш! Пакінь мрой, каб злучыць палацкія і радзімічаў насуперак Кіеву! Буду я жывы ці не, а гэтага Кіеву ніколі не дапусціць!

— У мяне няма такіх мрояў, — апраўдаўся Ізяслаў.

— Калі няма ў цябе, то будучы у тваіх наступнікаў, — пераканана сцвердзіў Уладзімір. — Я табе скажу больш: мае баяры былі не супраць даць табе Палацк, але яны скрыгочуць зубамі, што ён не ў нашых руках, а сам па сабе і расце, мацуецца. Дык май тое, што маеш: іначай страціш і яго. Не скажу, спраўны гаспадар, але будзь яшчэ і спраўны палітык. А што да Віцебска і Усвята, то... Не пра іх мне цяпер баліць галава, а пра вайну з печанегамі. Дык пакіну сям'ю ў цябе, а сам паімчуся да наўгародцаў, чуждзі, весі, каб набраць там сілы. Ды і з маімі “любімымі” варагамі трэба паразумецца... А за гэты час, думаю, прыйдзе падмога з Растова, ад мурамы, вяцічаў, куды паслаў баяраў.

“І ты, бацька, не такі ўжо дальнабачны палітык, — не цяпелася сказаць Ізяславу. — Пралічыўся ты. І не раз. З варагамі не паладзіў яшчэ тады, калі яны памагілі табе ўзяць Палацк, сесці ў Кіеве на велікакіякім пасадзе, а ты іх падмануў. Меўся даць ім па дзве грыўны з кожнага кіяўляніна і не даў. Столькі цягнуў кат за хвост з абяцанкам, што яны са злосці плюнулі і сышлі ў Візантыю. А ты наўздагон паслаў грамагу базілеўсам: асцерагайся гэтых ваўкоў, не пакідайце іх гуртам, а падзяліце іх і разашліце па розных мясцінах! Мог мець падмогу і ад ляскага Баласлава, але той у крыўдзе: ты адмовіў таму ўзяць за жонку дачку Прудаславу. А шлюб гэты быў бы вельмі выгадны табе. Дый Ноўгараду будзе няпроста памагчы: на паўночныя яго землі хлынулі нарвежцы і ці не скарылі ўжо Ладагу”.

— Вось што, сын, — папрасіў Уладзімір. — З “маімі” варагамі буду сам дамаўляцца, а ты складзі грамагу да Олава Трутвасона. Папрасі пакінуць Наўгародскую зямлю ў спакой і памагчы мне. Калі не самому, дык сілай іншых конунгаў і яраў (як пазначаюць даследчыкі, новая вырасшая бітва Уладзіміра з печанегамі адбылася ў 997-ым. Значыць, ён мог наведвацца ў Полацк у снежні 996-га. — Г. Д.).

— Напішу, — не мог не згадзіцца Ізяслаў і заадно падступіўся да яшчэ адной заветнай сваёй мары. — Дазволь, князь-бацька, папрасіць у цябе яшчэ пра тое, што ад цябе не патрабуе ніякіх турбот... Табе трэба сказаць толькі адно слова: “згодзен”...

Той схмурыў бровы: мабыць, адчуў, якая яго просьба.

— Пра хрысціянскую міласэрнасць тваю шырока ходзяць легенды, — пачаў захвальваць Ізяслаў. — Дык праві я і да мяне з маці. Не супярэч, каб яна жыла ў Палацку.

Уладзімір незадаволена памаўчаў, а затым пазлараднічаў:

— А хіба ты не парушаеш мой наказ? Хіба не часта бачышся-шпэчашся з ёю?

— Які быў бы я сын у вачах палацкага, ізяслаўскага і іншага люду, каб заняў гаротную маці? — У Ізяславам запытанні быў і схаваны папрок. — Які чалавек? Хрысціянін?

— Яна ненавідзіць мяне?

— Зусім не. Яна і за цябе моліцца. Уладзімір ажно ўстрапянуўся ад такой нечаканасці, зноў, але на гэты раз задумліва памаўчаў, а затым раптоўна перакінуў віну на яго:

— А чаму ты пра гэта ў мяне прасіш? Чаму не ў вашага епіскапа? Яна — манашка. А дзе жыць ёй, тут альбо ў Ізяслаўлі, пра гэта найперш вырашае ён, яе пастыр... Выбачай, але мяне няма часу на размовы з ім... Нават выслухаць яго скаргі на тое, што ты не зусім шчырун новай веры...

— Я не насаджаю яе гвалтам, — не столькі апраўдаўся, колькі патлумачыў Ізяслаў. — Ды нельга так — узяць і ўсё па-жывому пераскчы. Трэба ж, каб і засталася нейкая павязь з даўнім.

— Але нібыта шмат патураеш старавернікаў.

— Як каму, — спакойна, са знакам нязгоды адказаў Ізяслаў, бачачы, што цяпер бацьку мала цікавіць, як ён адносіцца да новай веры. Тым больш ведае, што новую веру прапаведуе больш за іншых маці. — Ну, як быць супраць вешчуноў? Яны не толькі моляцца, пяюць песні старым багам, але і стараюцца праказаць ліха і бяду. З імі, як ведаю, раіцца і ўсе хрысціянскія ўладары. Канечне, яны не ўрагуюць ад засухі ці ліўняў, ад чорных хвароб. Ды чалавеку лягчэй, калі яму нехта хоць паспакувае. А як не паважаць зялейнікаў, якія ведаюць сакрэты лекавых зёлкаў і, бывае, добра лечыць? Не бачу бяды вялікай ад варажбітоў, баянаў, абярэжнікаў. Без іх сумна жылося б. А вясельля і сумныя святы — Каляды, Масленіца, Гуканне вясны, Сёмуха, Купалле, Дзяды? Хіба гэта горш, страшней, чым некалі ў Рыме, дзе цешыліся крывавамі баямі, забойствамі гладыятараў?! Ну, а пра ведзьмакоў, ваўкалакаў — гэта найбольш паданні і казкі. Але і яны трэба. Епіскап наш прапаведуе пакорлівасць, а сам нецяпмімы, абзывае дзікунамі...

— І мяне, думаеш, Канстанцінопаль усё яшчэ не лічыць дзікуном? — усміхнуўся Уладзімір. — Лічыць. Бо для яго ўсе славяне цёмныя і адсталыя. І няхай сабе фанабэрыцца. А мы яму ўцерлі нос. А далей — яшчэ больш... — Усміхнуўся: — Хоць і мы — не лепшыя... Не лічым, апроч Кіева, Палацка і Ноўгарада, не толькі язычнікаў, але і іншыя плямёны нявартымі людзьмі? Бо нават не нашымі дзядзямі заведзена: калі хочаш каго падуладзіць, спачатку пачынай яго знеслаўляць, прыніжаць, а сябе ўзвышаць... А раз ты вышэйшы, то і маеш права на іх. Каб абчалавецць... Вось таму і ваш епіскап нецяпмімы... Хоча хутчэй стаць пастухом над паслухмяным статкам...

Ізяслаў пасміхнуўся таксама, мог сказаць: “Ты, бацька, каб падуладзіць булгараў, таксама шмат гаварыў пра іх дзікунства. Але твой дзядзька Дабрыня табе мудра падказаў: адчэпімся, не ўтрымаць іх нам: яны — не лапатнікі, а боты носяць... Значыць, і без цябе, “дабрадзея”, багаты, спраўны і годны люд! А такі, хоць і будзе заваёваны насілле, рана-позна падыме галаву супраць захопніка-прыгнятальніка, лакажа сваю годнасць... Ты Палацк заваяваў летаў 20 таму, але не скарыў яго, праз 10 з хвосцікам летаў мусіў аддаць дзедаву вотчыну мне і вярнуць ёй волю...”

Бацька не мог не заўважыць: сын няпроста так пасміхаецца і зноў, малады ды рання, не ўсё дагаворвае. Але ўсё ж падказаў:

— Такая наша, княская, доля, сын. Трэба ўмець усё лоўка спажываць. І епіскапаў таксама. Надта іхнія клікі да цяплення, пакорлівасці, веры вялікай у рай на тым свеце... Спачатку, як і сам ведаеш, гэта было сучасам для галоты, а потым стала моцнай зброяй Рымскай імперыі... Дык не зусім выпадкова мая бабуля, а твая прабабуля Вольга не толькі скарыла драўляна, адбіла печанегаў, мудра “устаіла” погосты і дани на Русі” (Вольга ў малалетства сына Святаслава правяла дзяржаўную рэформу: дакладней падзяліла Русь на воласці і ўдасканаліла змястоўнае і форму даніны. — Г. Д.), але і сама прыняла хрост ды ўтаварвала бацьку майго ахрысціцца і ахрысціць Русь...

— Не чапаю тых, хто па-старому звычайна спальвае цела нябожчыка і попел у скрыначы выстаўляе на перакр'яжанні дарог. — Ізяслаў перавёў гутарку на іншае: — Але строга караю мнагачэнаў. Тых, хто забівае жонку нябожчыка і спальвае разам з ім. Не дазваляю кроўную помсту, біць удаву, калі яна ў плакальніцу мала налье слёз. Забараніў дзеям і ўнукам вывозіць у пушчу і пакідаць там састарэлых, нямоглых бацькоў і дзядоў. Натхняю адступіцца ад такога дзікунства, а шанавець старых. Як магу, стараюся, каб было чым болей пісьменных людзей. І іх

ужо нямала. Ужо не толькі я ці многія баяры, але і нямала мужоў знатных пішуць адзін аднаму на бяросце граматы. А навучаным напісанню юнакам загадваю запісваць ад мудрых старцаў пра знакі начнога неба, зорак, прыкметы надвор'я, пра тое, што і калі трэба сеяць ды садзіць. (Ян Ермаловіч зазначаў у “Рукапісе”, што полацкі летапіс пачаў весціся з часоў Ізяслава-кніжніка. — Г. Д.). А каб новая вера глыбей укаранялася, епіскапу патрэбныя не столькі нараканні, гнеў, садзіць люд у цёмным і сырм падзямеллі на ланцуу а больш праяўляць цяпмімасць, спагаду, любоў душой і словам Божым... Хоць калі ведзьмару ці вядзьмарцы звязваюць за спінай рукі, начэпліваюць на шыю цяжкі камень і кідаюць у ваду, то ён гэтак нібы не бачыць... А гэта ж — самасуд, чаго не павіна быць у дзяржаве... А што да новых храмаў, то ідзём яму насустрач: хутка пачнем будаваць дзве царквы святой Багародзіцы: адну — у Друцеску, другую — тут.

Уладзімір нічога асобна не сказаў пра аднаго са сваіх назірачоў-даносчыкаў. Пасля дастаў з сярэдзіннай кішэні каптана аксамітны, бурачковага колеру каптурок і з гарэзным бляскам у вачах падаў яго яму.

— Пацягні за гэтыя шнурочки, — паказаў вачыма.

Ізяслаў тузнуў за шаўковыя павязкі — каптурок раскрыўся, а там — пячатка. Дастаў яе, а на ёй пацеркамі абазначана колца, а ў ім — княжацкае клейна і яго імя па-грэчаску, напісанае кірылаўскімі літарамі. Значыць, адобранае ў самім Царградзе.

— Вось цяпер, сын, ты — паўнапраўны князь, — хацеў парадаваць Уладзімір. — І нашчадкі твае будуць паўнапраўныя. Значыць, любімая табой з маці Палацкая зямля — вольная, паўнапраўная дзяржава: вы ўжо не на словах, а вась доказам для ўсіх краёў прызнаныя і Кіевам, і Візантыяй! Я хацеў перадаць гэта табе перад усёй знацію ў Кіеве, але ты не пажадаў наведвацца... Так што, папраўдзе, пакіньце нянавісць да мяне: як бачыш, грэх свой яшчэ раз замольваю... Толькі... — спакхмурнеў. — Толькі, паўтаруся, не вкваш на суседнія землі, што на ўліку ў Кіева...

Уладзімір, абапіраючыся на стол, цяжка падняўся. Хутка стаў на ногі і Ізяслаў. Бацька цяпер адмыслова, па-новаму прытухлым вачыма агледзеў яго — нібы не ўзнёсла, як бывае, без слоў, але ўсцешліва радуецца бацька за сынаву ўдаласць. Не, ён не раўнуе, але ведае: зайздросціць, шкодзіць будучы іншыя, каму яна, гэтая ўдаласць маладога, нажом у сэрца.

— Я веру табе, сын, — прамовіў Уладзімір. — Сам убачыў: не жывеш помстай...

— Дзякуй, — схіліў галаву Ізяслаў. — А я рады, што мы пабачыліся і пагаварылі. Што адсунуўся ён, недавер... А што да помсты, то яе ўжо даўно няма. Ты ў 6495-м (987-м) зрабіў правільны выбар. Хрысціянства ўжо само ішло да нас...

— І табе дзякуй, — таксама пакланіўся Уладзімір. — За разуменне тваё...

— Усё будзе добра, — нязмушана ўсміхнуўся Ізяслаў. — А печанегаў адаб'еш. Ужо адно тваё імя шмат значыць.

Бацька, здаецца, размякчэў. Ёсць такая рыса ва ўладных, жорсткіх людзей — чулінасць у пэўныя, асабліва пяшчотныя хвіліны. Вось і ў таго нагарнула на вочы слёзная павалока.

— Палацк будзе ганарыцца табой, — прызнаў Уладзімір. — Канечне, найперш як Рагвалодавічам, хоць і па куззель. І ты ўжо заслужыў гэта. Ты і вялікім князем кіеўскім спраўным быў бы. Старэйшы з вас, Вышаслаў, не мае таго, што маеш ты.

— Ён быў, ёсць і будзе першым. Я на Кіеву не пасягаю і не буду пасягаць.

Мастак і кніга

Асаблівы стан душы

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— Валерый Пятровіч, як увайшла кніга ў ваша жыццё?
— Маці была вельмі начытаным чалавекам. Спачатку яна чытала мне ўголас, пасля, каб ад яе не залежаць, я стаў вучыцца сам. І гадоў у шэсць ужо чытаў. Любіў Гоголя — “Вечары на хутары бліз Дзіканькі”. Калі заставаўся дома адзін па вечарах, начытаўшыся, баяўся. Ды, відаць, гэта развівае ўяўленне. Бо калі не прайшоў праз такое хваляванне, не прыняў тэкст блізка да сэрца, не станеш мастаком.

Пра майго бацьку маці не расказвала, бацька старэйшага брата быў рэпрэсаваны: нехта данёс, што ён — былы выхаванец кадэцкага корпуса. Потым яго рэабілітавалі. Тыя, хто сядзеў з ім у турме, калі вызваліліся, прыязджалі да нас і сведчылі, што яго закатавалі на допытках.

Маці працавала прыбіральшчыцай у школе ў Коханаве. Купляць кнігі магчымасці не было, затое з бібліятэкі можна было браць любую. Браў кнігі і з дамашняй бібліятэкі сваёй сяброўкі-аднагодкі, дачкі дырэктара школы. Запомніліся казкі братоў Грым — тоўстая вялікая кніга, з ілюстрацыямі Дарэ, калі я не памыляюся. Вельмі ўважліва разглядаў людаедаў, веліканаў і іншых казачных персанажаў.

Пасля брат забраў нас на Урал, у Златавуст, я скончыў там сем класаў. Горад са змешаным насельніцтвам — татары, рускія (эвакуіраваныя ў вайну з заводамі). Прамысловы горад. Помнік Паўлу Аносаву, які адкрыў страчаны сакрэт булатнай сталі. Аднакласнікам маім быў сын галоўнага хірурга горада, у іх таксама была цудоўная бібліятэка: энцыклапедычныя выданні, тоўстыя тамы, часопісы “Вокруг света”, “Знание — сила”, дзіцячыя. Менавіта ў часопісе “Техника — молодёжи” я ўпершыню прачытаў “Гуманнасць Андромеды” і з тых часоў захапіўся фантастыкай. Вельмі паўплывалі на мяне і амерыканскія фантасты.

— Як адчулі схільнасць маляваць і калі вызначыліся, што будзеце менавіта кніжным графікам?

— Яшчэ ў школе ў нас быў добры настаўнік малявання. Апроч таго, мяне вабілі карціны мастака-фантаста Андрэя Сакалова: пейзажы Марса, Венеры. Яны друкаваліся ў часопісе “Огонёк”. Пасля мастак з касманаўтам Лявоным стварыў серыю работ. Але яны былі ўжо не такімі цікавымі — іх тэматыкай стала касмічная тэхніка. Дарэчы, у Амерыцы квітнела мастацтва коміксаў, тэма космасу ў іх добра распрацоўвалася, з незвычайнымі персанажамі — прадстаўнікамі іншых цывілізацый.

Калі б застаўся на Урале, паступіў бы ў мастацкае вучылішча, каб авалодаць майстэрствам стварэння гравюры. Але маці дрэнна пераносіла клімат, і мы вярнуліся ў Беларусь. Тут паступіў у тэхнікум механіза-

У сусвецце яго малюнкаў можна вандраваць бясконца — кожны штрых строгай графікі прадуманы, “працуе” на агульную канцэпцыю і разам з тым жыве самастойным жыццём.

У ліку мастакоў, чыя творчасць аказала на яго моцны ўплыў, называе Брэйгеля і Босха. На палічках майстэрні — безліч кніг.



цы сельскай гаспадаркі і нават паспеў год папрацаваць у калгасе. Схільнасцей да гэтай працы ў мяне не было, нічога не атрымлівалася, і я з вялікім задавальненнем пайшоў у армію. Пасля арміі паспрабаваў працаваць па спецыяльнасці, але лёс распарадзіўся інакш: мае карыкатуры апублікаваў часопіс “Вожык”. І гэта падштурхнула да канкрэтнага кроку — атрымаць мастацкую адукацыю.

Візітка:

Валерый Пятровіч Слаук (Славук) нарадзіўся 7 красавіка 1947 года ў гарадскім пасёлку Коханавы Талачынскага раёна Віцебскай вобласці. Вучыўся ў Васіля Шаранговіча. У 1977 годзе скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут і пачаў удзельнічаць у мастацкіх выстаўках. У 2006 годзе ўзнагароджаны дыпламам I ступені ў намінацыі “Тоеснасць” за ілюстрацыі да энцыклапедыі “Беларускі фальклор” (выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”). Лаўрэат прэміі прафсаюзаў Беларусі (1993), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2001).

Сітуацыя была такая: у мастацкае вучылішча прымаўлі з няпоўнай сярэдняй адукацыяй, у інстытут — тых, хто ўжо меў пэўную базу. Калі паказаў вялікі стос сваіх малюнкаў, падбадзёрылі, каб паспраба-

ваў паступаць у інстытут. Пад канец іспытаў нада мной нахіліўся Шаранговіч і папярэдзіў: “Ты толькі нікуды не з’едзь”. І я зразумеў, што паступіў. На трэцім курсе выбраў спецыялізацыю “кніжная графіка”.

— Якія з аздобленых вамі кніжак асабліва запомніліся?

— Працаваў з выдавецтвам “Юнацтва”. Усе кніжкі помню. І дыпломную работу “Удовін сын”, якая была рэкамендавана да выдання і перакладзена

(падарункавая) і як брашура. І кніжку казак, аздобленую для дачкі сябра Ясені Сцяпанавай, якая тады была яшчэ школьніцай.

— Што трэба, каб прыйшло натхненне для пэўнай работы?

— Патрэбна пачаць працаваць. Толькі ў працэсе работы раптам адчуеш асаблівы стан душы. Калі нешта трапечацца. І ўжо на дзесяць твораў наперад ведаеш, што рабіць. Так што натхненне пачынаецца з чыстага ліста паперы. І калі пастаўлены тэрмін здачы работы. Гэта таксама не дае расслабіцца. Хаця быў год, калі я не працаваў — нічога не хацелася. І не атрымлівалася. Мяне вабіць чысты ліст: пачынаю з нейкай дэталі, скажам, малую траву, галінку — і паступова разгортваецца ўся карціна.

— Як вы працавалі над знакамітай энцыклапедыяй беларускага фальклору?

— Матэрыялу было на 150 персанажаў. У аснове — звесткі, сабраныя дарэвалюцыйнымі даследчыкамі, малюнкамі. Але калі я пачынаю працаваць, стараюся забыцца на ўсё, што ведаю, і ўбачыць фальклорных персанажаў так, як убачыць бы іх “некамп’ютарны” чалавек, які не ведае сучасных фільмаў са спецефектамі.

— Вы выкладаеце ў Беларускай акадэміі мастацтваў і пішаце кнігу...

— Так, працую над падручнікам па афорце. Хаця ўпэўнены, што навучыць маляваць па кніжцы немагчыма. Дарэчы, ніколі не думаў, што мяне зацікавіць педагагічная дзейнасць. Усё жыццё быў вольным мастаком. Працаваў па дамовах. Нейкія даведкі згубіліся, па іншых узніклі пытанні — па-беларуску ў пашпарце “Слаук”, а ў дамовах — “Славук”. Як можна было даказаць, што гэта менавіта я?

— Як бы вы ахарактарызавалі сучасны стан беларускай кніжнай графікі?

— У нас ёсць шмат вартых увагі, добра ілюстраваных кніг, адзначаных на штогадовых кніжных конкурсах. Што да палічак у крамах — канкурэнцыя ёсць канкурэнцыя. Хутчэй у вочы кінецца расійская прадукцыя: кнігі малюнічыя, асабліва дзіцячыя. Больш танныя за беларускія. І ніякімі вынаходніцтвамі грошы не пераможаш. І межы не зачыніш.

— Што неабходна, каб беларуская кніжная графіка не згубіла сваіх пазіцый?

— Над аздабленнем кніг, які і некалі, павінна працаваць як мага больш мастакоў рознага ўзросту.

Ілюстрацыі да энцыклапедыі “Беларускі фальклор” прадастаўлены выдавецтвам “Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі”.

Пад вокладкай

Юзэфа ВОЎК



Лем, С. Непераможны: раман і апавяданні / Станіслаў Лем; пер. з польскай мовы А. І. Бутэвіча. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2011. — 256 с.

Гэта трэцяя выданая на па-беларуску кніга польскага пісьменніка-фантаста, філосафа Станіслава Лема. Усе творы, што прываблілі ўвагу іх перакладчыка Анаголя Бутэвіча, адносяцца да літаратурна-філасофскага этапа, яго яшчэ называюць “зала-тым этапам” антыўтапічнага перыяду творчай дзейнасці пісьменніка. У рамане “Непераможны” раскрываецца сутыкненне чалавека з загадкамі іншых планет. Герой Лема выпраўляюцца на планету Рэгіс, каб высветліць, дзе, чаму і як знікла каманда зоркалёта “Кандор”.



Караткевіч, У. Чорны замак Альшанскі / Уладзімір Караткевіч. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2011. — 382 с.

“З чаго мне, чорт пабірай, пачаць? З таго прадвесня, калі за акном было сутонне і мокры снег?” Так разважае ў пачатку свайго, бадай, самага папулярнага рамана Уладзімір Караткевіч. Напісаны ў жанры гістарычнага дэтэктыва, “Чорны замак Альшанскі” ў апошнія дзесяцігоддзі ўвайшоў нават у лік лідараў сусветнай літаратуры. У чым яго сакрэт? Займальнасць твора, цеснае перапляценне гісторыі і сучаснасці, шмат звестак з гісторыі Беларусі, захапляльны дэтэктыўны сюжэт. Напэўна, гэтых складнікаў дастаткова, каб цэлую ноч утрымліваць увагу чытача.



Кириллица. От возникновения до наших дней. — Санкт-Петербург: Алетей, 2011. — 536 с.

Ці звязаны формы пісьма з ментальнасцю народа? Як яны ўплываюць на гісторыю і псіхалогію людзей? Ці можна разважаць пра сферу выбару (вольнага ці прымусовага) сістэм запісу натуральнай мовы? На гэтыя і многія іншыя пытанні лінгвістычнага, літаратурнааўчага і культуралагічнага характару адказвалі, кожны па-свойму, удзельнікі міжнароднай канферэнцыі “Кірыліца: ад узнікнення да нашых дзён”. Дэтэктыўныя сюжэты зараджэння вядомага алфавіта ў Сярэднія вячэчы, мудрагелістыя ўзаемаадносінныя глаголіцы і кірыліцы, карпатлівая праца балгарскіх археолагаў і медыявістаў па вывучэнні старажытных надпісаў... Гэта і многае іншае — на старонках дадзенага зборніка.



Шаламов, В. Т. Кольмские рассказы. Левый берег / Варлам Шаламов. — Москва: АСТ, 2010. — 444 с.


Упершыню чатыры “Кальмскія апавяданні”, якія расказваюць пра вязняў лагера на Кальме, былі апублікаваны па-руску ў 1966 годзе ў нью-ёркскім “Новом журнале”, затым (ужо 26 апавяданняў) — у Кельне — па-нямецку, пазней — перакладзеныя з нямецкай — у Францыі...

У 1970-м яны пабачылі свет у эмігранцкім часопісе “Посев”. Гэты прывяло да таго, што сам аўтар трапіў у “чорныя спісы”. Пры жыцці Шаламава ў СССР не было надрукавана ні аднаго яго апавядання пра ГУЛАГ, дзе пісьменнік правёў 13 год, асобным выданнем яны выйшлі толькі ў 1989 годзе, праз сем год пасля смерці аўтара.

Водзкі дасылайце на электронны адрас аўтара: litmagina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл.: 385-60-89.

Кроплі і словы



Віктар Шніт

Як птушкі...

10.06.2009. Значную частку свайго жыцця праводзім на працы і ў дарозе туды і назад. Словам, мы жывём як птушкі, што лётаюць у вырай...

Двум па тры хвіліны

10.06.2009. Тэлефонны званок. Арганізатары X Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі “Маладзечна-2009” просяць выступіць на гала-канцэрце “Зямля мая — песня”, які будзе здымаць тэлебачанне. Канцэрт разлічаны на тры гадзіны. Не адмаўляюся. І не таму, што вельмі ўжо надта хачу паказавацца на сцэне, а таму, што можна будзе выступіць толькі двум паэтам і то па тры хвіліны. І тым больш не адмаўляюся таму, што калі ўжо просяць цябе, то адмоўся адзін раз, другі, а там і запрашаць перастануць, сказаўшы: “А ніхто не хоча выступаць?” І будзе нам Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі без паэтаў...

Затанулы “Тытанік” збірае пасажыраў?

10.06.2009. Жанчына, якая спазнілася на аэробус, што пацярпеў катастрофу над Атлантыкай у дзень, калі памерла апошняя пасажырка “Тытаніка”, сёння загінула ў аўтакатастрофе... Выпадкова ці гэта затанулы “Тытанік” збірае пасажыраў?

Не шукай...

11.06.2009. У мяне на камп’ютары запісана песня “Не шукай...” у выкананні Данчыка. Калі бывае дрэнны настрой або проста сумна, я слухаю гэту цудоўную песню: “Не шукай ты мяне каля жытніх палёў, не шукай, не шукай... Калі к сэрцу майму ты дарог не знайшоў, не шукай, не шукай... Не кажы ты мне слоў, што не грэюць цяплом, не кажы, не кажы... Калі сэрца тваё не палае агнём, не кажы, не кажы...” І я адразу весялею, і мне хочацца жыць, любіць, кахаць, піць віно, спяваць і плакаць...

У выдавецкіх варунках

11.06.2009. Вывраўшыся з працы на паўдня, прыязджаў з Маладзечна краязнаўца, мой даўні шчыры сябра Міхась Казлоўскі. У яго складанні ў нашым выдавецтве выходзіць “Смаргоншчына літаратурная”. Міхась хадзіў па кабінетах і здымаў пытанні, якія ўзніклі ў час падрыхтоўкі кнігі. А я з ім паспеў толькі павітацца, і то на калідоры...

Не вінаваты я!

12.06.2009. Каля піўбара маладая жанчына гучна адчытвае падпітага мужа: “Апошні раз кажу! Каб болей не піў! І нават каб паху не было!” Мужчына не агрызаецца, а, як малое дзіця, якое толькі што было злоўлена за шкодніцтвам, глядзіць, нервова міргаючы, на жонку. І калі я праходзіў міма, мужчына павярнуў галаву да мяне і ў яго вачах я прачытаў: “Не вінаваты я!”

Нам не дагодзіш...

12.06.2009. Не было дажджу. І было дрэнна, што няма дажджу. Цяпер ідзе дождж. І ўжо дрэнна, што ён ідзе. Нам, людзям, не дагодзіш...

Успомнілі ці нешта мяняецца

15.06.2009. Патэлефанавалі з музея Янкі Купалы. Да іх прыйшоў афіцэр з пагранвойск з просьбай звесці яго з паэтам, які б мог для іх напісаць некалькі чатырохрадкоўяў на беларускай мове для тэлекліпа пра любоў да Беларусі. Апошні раз з падобнымі просьбамаі да мяне і маіх калег па пярэ вайскоўцы звярталіся гадоў пятнаццаць назад.

Не хвалойцеся!

15.06.2009. На фестываль песні і паэзіі ў Маладзечна было запрошана дзесяць паэтаў. Перад тым як накіраваць выступоўцаў у навучальныя ўстановы горада, Міхась Казлоўскі, які курыраваў нас, патэлефанавалі дырэктару адной з іх, каб даведацца, ці падрыхтаваліся да сустрэчы земляка Кастуся Цыбульскага. Дырэктар бадзёра адказаў: “Вы не хвалойцеся! Мы ведаем, што ў нас будзе выступаць паэт Цыбулькін!”

Алесь Жук і “Усё забудзецца...”

15.06.2009. Падпісаўшы дамову на выданне кнігі ў серыі “Школьная бібліятэка”, да мяне зайшоў павітацца прэзаік Алесь Жук. Напачатку мы адзін аднаму паскардзіліся на

дажджы, а потым я пацікавіўся: “Над чым новым цяпер працуеце?” — “Пішу вольную прозу. Кароткую, бессюжэтную. З сюжэтам мне стала пісаць нецікава. Пішу пра тое, што мне помніцца. А кніжка будзе называцца “Усё забудзецца...” — адказаў Алесь Аляксандравіч і, сумна ўсміхнуўшыся, дадаў: “Пішу, і мне цікава, але ці будзе каму цікава напісанае мной, не ведаю...”

Махалёты ў Амерыцы не лётаюць...

15.06.2009. Адчыняюцца дзверы, і ў мой кабінет заходзіць чалавек гадоў шасцідзесяці. Невысокі і вусаты, як я. Нясмела прывітаўшыся, кажа: “Вы, відаць, мяне пазналі”. — “Ага...” — адказваю я і спрабую ўспомніць, калі і з якім творам гэты чалавек прыходзіў да мяне. “Я вам прынёс махалёт”, — узрадавана тлумачыць мужчына прычыну свайго прыходу. “Прыпамінаю...” — кажу я і працягваю слухаць. “Пасля наведвання вас я стаў папулярным. Мне сталі званіць бізнесмены. Пазванілі двое. Потым усё заглухла, і мной перасталі цікавіцца. У Амерыцы спрабавалі рабіць махалёты па маіх чарцяжах, але яны там чамусьці не лётаюць...” — “У нас грошай няма на ваш махалёт”, — перапыняю аповед канструктара, і ён, падзякаваўшы мне за ўвагу, самотна зачыняе дзверы за сабой...

Калегі Гальперына

15.06.2009. Не паспеў “пераварыць” сустрэчу з канструктарам, як пазваніла з Салігорска паэтка: “Я ўчора вас бачыла па тэлевізары! Вы ў Маладзечне выступалі на песенным фестывалі. Віншую! Мне вельмі не спадабалася, што вы читалі не па памяці, а з кніжкі. Мы ж з вамі калегі! Я таксама ў Салігорску часам выступаю. Невыразна выступіў і наш калега Навум Гальперын”. — “Навум Гальперывіч”, — удакладняю я. “Так, Гальперын, і трэці нейкі паэт таксама невыразна чытаў з кніжкі!” — закончыўшы крытыкаваць, жанчына запыталася: “А можна, я вам свае вершы пачытаю?”

Напалеон Орда, Дзіма і дождж

16.06.2009. Хадзіў на радыёстанцыю “Мір”, дзе раскажваў пра кнігу Леаніда Несцерчука “Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны”. Запрасіў малады журналіст Дзіма, якога я адразу папярэдзіў, што буду гаварыць па-беларуску, а іначай зусім не прыйду. Хлопец не разгубіўся, і мы з ім у прамым эфіры амаль сорок хвілін прагаварылі. Дамоў, нягледзячы на нудотны і даўно абрыдлы дождж, вяртаўся з добрым настроем...

Рыхтуем да друку

16.06.2009. Рыхтуем да друку “Чужую бацькаўшчыну” Вячаслава Адамчыка. Сёння да мяне прыходзіў Адам Глобус — прынёс ранейшае выданне гэтага рамана, якое вычытваў сам Вячаслаў Уладзіміравіч, для зверкі з новым наборам. Кніжка выйдзе ў наступным месяцы ў серыі “Школьная бібліятэка”. Спадзяюся, душа Вячаслава Уладзіміравіча, убачыўшы з неба сваю “Чужую бацькаўшчыну” на паліцах кнігарань, усцешыцца тым, што я і пра яго не забыўся...

Вышыванка і Барадулін

17.06.2009. Да мяне ў рэдакцыю зайшоў Алесь Камоцкі. Пагаварыўшы пра сваіх бацькоў, прыгадалі Рыгора Барадуліна. Ён цяпер ва Ушачах. Яму там добра. Гады два таму Рыгор Іванавіч часта гаварыў пра сваю смерць, думаў пра тое, як ён і ў чым будзе ляжаць у труне. Хацелася яму быць у вышыванцы, і Алесь расстараўся, каб Рыгору Іванавічу яе пашылі. Пасля таго, як з’явілася ў Паэта вышыванка, ён перастаў гаварыць пра сваю смерць. “А дзе Рыгор Іванавіч хоча, каб яго пахавалі?” — пытаюся ў Алесь. “Ніякіх варыянтаў. Толькі побач з маці”, — адказвае суразмоўца, і я пагаджаюся з выбарам Паэта, і ўспамінаю яго радкі: “Трэба дома бываць часцей! Трэба дома бываць не госцем!”...

Пацёпа і Тарас на Парнасе

17.06.2009. Юрась Пацёпа цяпер у сваіх Азёрах. Піша каментарыі да “Тараса на Парнасе”. Тэлефаную, каб прыспешыць справу, бо пара ўжо кніжку здаваць у друкарню. Падумае трыбуку Юрасёва маці, і пакуль яна яго кліча пагаварыць, я ўяўляю Пацёпу ў шортах колеру хакі па-панску седзячым у скураным фатэлі за дыктоўным пісьмовым сталом, по-

бач кава з каньяком... Крыху ахрыплы голас самога Пацёпы вяртае мяне ў рэальны свет.

Купала будзе не супраць...

17.06.2009. Музей Янкі Купалы 5 ліпеня будзе праводзіць традыцыйнае свята паэзіі ў Вязынцы. Прапанавалі быць вядучым усёй імпрэзы. Спіс выступоўцаў па маёй просьбе апаэтызавалі і амаладзілі Аксанаі Спрыччан і Валярынай Куствай. Думаю, Купала будзе не супраць пачуць іх галасы.

Дунін-Марцінкевіч, Багушэвіч і Янушкевіч

17.06.2009. Язэп Янушкевіч зноў з’ехаў у Польшчу. І цяпер мы не можам з ім скантактавацца, каб зняць пытанні ў яго прадмове да факсімільнага выдання “Дудкі беларускай” Францішка Багушэвіча. Аднак справа на месцы не стаіць, як і не стаяла, калі рыхтавалі двухтомны Збор твораў Дуніна-Марцінкевіча, да якога пісаў каментарыі Язэп Язэпавіч. Пісаў доўга, таму часам здавалася, што піша сам пра свае творы стары Дунін-Марцінкевіч, а Янушкевіч сядзіць над яго душой і чакае гатовага матэрыялу... А можа, літаратуразнаўца і сядзеў над душой Дуніна-Марцінкевіча?..

Rexeso

18.06.2009. Нядаўна выдалі кнігу “Мінск: падарожжа па горадзе”, вокладка якой зроблена ў форме вядомай у Еўропе гульні пад назвай рехесо. Квадраты з карцінкамі-выявамі знакамітых мясцін і асоб, кожная з якіх паўтараецца двойчы, выразаюцца і перамяшваюцца. Удзельнікі гульні па чарзе разбіраюць карцінкі і параўноўваюць выявы. Выйграе той, у каго па сканэні гульні карцінак з аднолькавымі выявамі назбіраецца найбольш. Я амаль два тыдні пераадольваў спакусу паспрабаваць самому згуляць у рехесо. І сёння, убачыўшы на стале ў нашага мастака парэзаную на квадраты вокладку кнігі “Мінск: падарожжа па горадзе” прапанавалі яму згуляць. Згуляў і праиграў. Зайшоўшы да сябе ў кабінет, адчуў жаданне вярнуцца да мастака, каб зноў згуляць і на гэты раз выйграць. Праз паўгадзіны палавіна выдавецтва гуляла ў рехесо.

Гітара і оперны голас

18.06.2009. Па далькажыку пазваніў мой даўні сябра — паэт Павел Дзмітрук. Ужо некалькі гадоў я не чуў яго. Пахваліўшыся жонкамаі, пачалі раскажваць адзін аднаму пра дзяцей. Паўлава дачка займаецца стварэннем лялек, і вельмі паспяхова. А сын наогул вучыцца ў Санкт-Пецярбургу ў кансерваторыі на опернага спевака. Нездзе ў дзевятым класе хлопцу захацелася іграць на гітары, і ён папрасіў бацьку купіць яму інструмент за баксаў трыццаць. Павел запытаўся ў сына: “Навошта табе гітара за трыццаць баксаў? Калі купляць, дык хаця б за баксаў трыста! Да ўсяго, калі ў цябе няма сляху, дык наогул ці трэба нешта купляць. Схадзі спачатку на праслухоўванне ў гурток мастацкай самадзейнасці”. Хлопец пайшоў і, вярнуўшыся, сказаў, што яго праслухаў выкладчык з нашай кансерваторыі, які кіруе гуртком, і параіў кідаць сваю школу і ехаць у Маладзечна, дзе вучацца таленавітыя дзеці. Аказалася, што ў сына Паўла Дзмітрука голас опернага спевака. І калі б не захацеў хлопец навучыцца іграць на гітары, то ў лепшым выпадку сёння б вучыўся на якім-небудзь філфаку ці журфаку, а то і наогул служыў бы ў войску і, маршыруючы па пляцы, оперным голасам сляваў: “Не плач, дзяўчонка, прайдудь дажджы...”

Вальтэр і Казлоўскі

19.06.2009. У “Кнігазборы” Міхась Казлоўскі выдае “Выбраныя творы” Віктара Вальтэра, які, нарадзіўшыся ў 1902 годзе, пражыў усяго дваццаць дзевяць гадоў. У кнігу ўвайшлі раман “Роджання пад Сатурнам” і аповесць “Аднабожнікі”. І гэта не першы літаратар, творы якога Міхась вяртае нам з нябыту. Ён вяртае, а некаторыя таварышы, трымаючы ў руках яго працу, пачынаюць выказваць свае думкі, як гэта можна было б зрабіць лепей, крытыкуюць і амаль ніхто добрага слова не кажа маладзечанскаму краязнаўцу. Ды яму, па вялікім рахунку, нашых удзячных слоў і не трэба, для яго галоўнае — калі не можаце і не хочаце дапамагчы, дык хоць не перашкаджайце рабіць справу...

Крызіс і перабудова

8.06.2009. Сусгрэў пісьменніцу Ніну Загорскую. На яе пытанне пра жыццё адказаў: “Усё было б добра, калі б не сусветны фінансавы крызіс”. Ніна Сямёнаўна тут жа сказала: “Гэты крызіс прыдумалі тыя ж людзі, якія ў свой час прыдумалі перабудову...”

У дзяцінстве і цяпер

8.06.2009. З паэтам Глебам Артанавым успамінаем пра дзяцінства. “Яшчэ зусім нядаўна ў Свіслачы можна было купацца...” — кажа мой суразмоўца. А я дабаўляю: “А цяпер там толькі тонуць...”

Агуркі і яблыкі па пяць капеек

9.06.2009. У выдавецтва тэлефануюць не толькі пішучыя людзі, каб запытацца, калі можна прынесці рукапіс ці “чаму мяне не выдаеце, а друкуеце ўсякіх графманаў”, а часам і чытачы, каб проста пагаварыць. Вось і сёння патэлефанавалі чытач: “Можна з вамі пагаварыць?” “Можна”, — адказваю я. І чалавек пачынае свой маналог: “Я палкоўнік у адстаўцы. У Мінску жыў дваццаць два гады. Выбар быў, дзе пасля службы застацца: Адэса ці Мінск. Жонка настаяла, каб паехаць жыць у Беларусь, бо ў вас жывуць спакойныя людзі. І я цяпер не шкадую. Пенсія ў мяне 900 тысяч. Суседзі пытаюцца: “За што табе такая пенсія?” За тое, што на месцы не сядзеў, а да пенсіі жыў, куды пашлоў. У маім пяціпавярховым доме ў пад’ездзе працуе толькі адзін мужчына, а ўсе астатнія п’юць. Бяда! Калі я служыў у Адэсе, у мяне быў “Жыгуль”. Я на ім па пляжы ездзіў. Следам дзёўкі бегалі. Красата! Жыць тады можна было. Яблыкі і агуркі былі па пяць капеек! Вы памятаеце?” — “Не памятаю...” — адказваю я і кладу трубку.

Фотаздымак Яўгена Крупенькі

9.06.2009. Мне з “ЛіМа” вярнулі пазычаны фотаздымак Яўгена Крупенькі. Імя для творчай моладзі зусім невядомае. А прайшло ж пасля смерці паэта толькі гадоў пятнаццаць! І дзе сёння тыя ўдзячныя вучні, якія хадзілі да Яўгена Мікалаевіча як да літкансультанта “Чырвонай змены” ў літаб’яднанне “Крыніцы”? Няўжо таксама памерлі? Не! Жывуць! Працуюць! Друкуюцца! Кожны думае пра сябе! А быў жа пры жыцці Крупенька не самым апошнім у літаратуры! Ды не адзін Яўген Крупенька амаль забыты! Анатоль Вялогін, Аляксей Русецкі, Пятрусь Макаль... І ці не такі чакае лёс многіх сённяшніх творцаў, што адзін аднаго запісалі ў класікі?... “Такі...” — кожны, хто паўтोरчыць гэтае слова, падумае пра іншых і ні ў якім разе пра сябе... А можа, і правільна зробіць?

Ці ёсць справядлівасць?

9.06.2009. Трэба верыць і спадзявацца на справядлівасць! Але яе ад жывых не дачакаешся! А памерлым усё роўна, што тут робіцца пасля іх і ці існуе справядлівасць. Справядлівая толькі адно смерць. Яе спазнаюць усе, хто нарадзіўся!

Літві і півтво

10.06.2009. Каэлью, Муракамі, Кундэра... Літаратура для масавага чытача. Віно, шампанскае, гарэлка... Півтво для шумнага застоля. І першае, і другое прыносіць задавальненне. Але хто адважыцца паставіць знак роўнасці паміж літаратурнай творчасцю і півтвом? Відаць, толькі масавы чытач і п’яніцы, якія даўно нічога не читалі...

Чэрвеньская завая

10.06.2009. Нарэшце цёпла. Навокал — тапалёвы пух, нібыта пачалася чэрвеньская завая. І ў нас на працы на дзевятым паверсе калідор — як дарога, замеценыя снегам...

Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета Беларусі завяршыў свой чарговы сезон трохдзённай імпрэзай у старажытным Нясвіжы. Прыгожы музычна-тэатральны праект зноў, як і мінулым летам, выклікаў вялікую цікавасць у самай шырокай публіцы, улучыўшы ў кола гледачоў не толькі мясцовы люд, але і гасцей з розных гарадоў Беларусі, сталічных аматараў мастацтва, афіцыйных асоб. Заўважце: яго ніхто не называе пачаткам новай культурнай традыцыі. Бо па сутнасці гэта працяг, адраджэнне духу тых еўрапейскіх традыцый, што здавён фарміравалі непераймальным і артыстычным ладам свайго жыцця колішнія ўладары нашай некаранаванай сталіцы. Сучасны фестываль “Вечары Вялікага тэатра ў замку Радзівілаў” — гэта масток між мінулым і заўтрашнім, гэта жывая, абуджаная памяць пра вытокі айчыннага прафесійнага мастацтва, сімвалічнае вяртанне да магутных, але волю гісторыі занябаных каранёў старадаўняй, багатай і складанай беларускай нацыянальнай культуры.



Музыка як генетычны код

Адраджаюцца лепшыя традыцыі княжацкага дома

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Віктара Кавалёва

Між гістарычных камяніц; у прысадах старога парку; ля замкавых муроў; наўкрут рагушняй вежы з гадзіннікамі, меладэкламацыя якога не дае забыцца на вечны і хуткаплынны Час, — ген творчасці, натхнёнага мастацтва лунае ў самім павеце гэтага дзівоснага горада! Нездарма тут які ўжо год утульна пачуваюць сябе “Музы Нясвіжа” — асветніцкі фест Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі, ды і НАВТ оперы і балета напоўніцу адчуў зацікаўленасць і гасціннасць, асабліваю, глыбінную глядацкую культуру нясвіжскай публікі.

Мастацкі кіраўнік “Вечароў...”, мастацкі кіраўнік творчага аб’яднання “Беларуская Капэла” Віктар Скорбагаў назваў палац у Нясвіжы свяшчэнным месцам для беларускай культуры, значнасць якога для нас можна параўнаць са значэннем Луўра для французцаў, Эрмітажа — для расіяна, Прада — для іспанцаў. Менавіта ў Нясвіжы ў 1730 г. нарадзіўся першы на тэрыторыі Беларусі адкрыты тэатр. Нашы першыя сімфанічныя партытуры, опера, балет ствараліся таксама тут. Знання ў Еўропе мастакаў, паэты, музыканты, балетмайстры працавалі пры двары князёў Радзівілаў; гадаваліся тут і свае таленты. А да музычна-тэатральных імпрэз, што ладзіліся ў княжацкім доме, спрычыняліся не толькі яго гаспадары ды госці, але і ўсе насельнікі замка, і навакольны люд. І славаці радзівілаўскай бібліятэкай, між іншым, маглі багата карыстацца звычайныя нясвіжскія месціцы.

Дырэктар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж” Сяргей Клімаў падчас прэс-брыфінга зазначыў:

— Вечары опернага тэатра трапляюць ва ўнісон з новай музейнай канцэпцыяй запаведніка. Як вядома, пасля чарады гістарычных падзей статус галоўнага сямейнага будынка Радзівілаў змяніўся. Гэта быў ужо не колішні абарончы замак, а своеасаблівы аванпост еўрапейскай культуры сярод пушчаў ды балот беларускіх. Радзівілы тут, можна сказаць, запалілі агонь еўрапейскай культуры і падтрымлівалі яго досыць доўга, праз многія пакаленні, бо гэты род валодаў замкам 400 гадоў. І цяпер у новай музейнай канцэпцыі мы як бы вяртаем тагачасныя функцыі замка. Бо музей, дзе проста пад шклом дэманструюцца статуэткавыя экспанаты пад наглядом бабулі-назіральніцы, — нецікавы нікому, ён састарэў сто гадоў таму. У адпаведнасці з цяперашняй канцэпцыяй мы надалей будзем развіваць свае стасункі і з оперным тэатрам, і з тэатрамі драматычнымі, з культурна-гістарычнымі суполкамі. Некалькі сцэ-

нічных пляцовак ёсць у замку, апроч унутранага двара. Заканчваецца праца над аднаўленнем цудоўнай тэатральнай залы, якую Радзівіл Пяне Каханку спецыяльна надбываў для прыёму польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Там, наводле архіўных дакументаў, быў тэатр, і тэатр там цяпер аднаўляецца; для яго нават набываем раяль “Stairway”. Хацелі б, каб там ладзіліся не толькі разовыя сцэнічныя імпрэзы, а каб мы з оперным тэатрам склалі пэўны календар падзей, які зацікавіў бы турыстычныя кампаніі.



Гаспадары дома былі людзьмі набожнымі, таму ў адноўленым замку будзе прадстаўлена і сфера веры: ёсць дамоўленасць з Мітрапалітам Тадэвушам Кандрусевічам наконнт асвячэння капліцы, якая таксама будзе своеасаблівай пляцоўкай для музычных вечароў. Для капліцы, дзе ёсць галерэя прыкладна на 70 пасадачных месцаў, трэба набыць прадметы рэлігійнага культу і арган — і можна ладзіць канцэрты араннай музыкі, а на вялікія святы там будуць правіцца набажэнствы.



Ёсць яшчэ камерная белая, г. зв. бальная, зала, прыдатная для невялікіх мерапрыемстваў — скажам, музычных вечароў. Разам з Віктарам Скорбагаўвым абмяркоўваем ідэю “прыцягнуць” у Нясвіж які-небудзь міжнародны выканальніцкі конкурс. Таму прыкладаем вялікі намаганні, каб тут была прафесійная, сучасна абсталяваная сцена. І, нарэшце, — г. зв. Зялёны тэатр: калісьці на адным з замкавых валоў у Радзівілаў быў летні тэатр. Вось гэтыя ўсе пляцоўкі мы і хочам задыейнічаць у новым жыцці замка.

Асабліва насычаны на падзеі выдаўся першы дзень фесту. Двойчы, з перапынкам, у Нясвіжскай рагушы была прадстаўлена праграма “Вяртанне раманса” ў выкананні струннага квартэта “Серэнада” і оперных салістаў Таціяны Траціяк ды Станіслава Трыфанова. Інструментальныя нумары, старадаўнія рамансы, папулярныя лірычныя песні, дуэты публіка прымала на “ўра”. Вольны час мы скарысталі для экскурсій: рагуша, касцёл, замак... Зазірнулі ў маляўнічы, умыты дажджом, парк, дзе шчыравалі спеўныя птушкі, гуляла рыба ў прудах,

а высока над галавой, у квецені ліп, гудзелі пчолы.

Калі сонейка, якое ўсё ж такі выйшла з-за хмар, пакіравала на спачын, ва ўнутраным двары замка пачаўся паказ легендарнай оперы Уладзіміра Солтана “Дзікае паляванне караля Стаха”. Тыя, хто патрапіў на гэтае відовішча, засталіся ў захапленні ад якасці жывога гучання аркестра, галасоў хору і салістаў, ад светлых эфектаў, ад выгляду сцэны, элементам афармлення якой стаў сапраўдны ўнутраны фасад самога палаца. Побач са сцэнай, дзе разгортвалася каларытнае, сапраўды містычнае відовішча, пад асобным навесам размяшчаўся аркестр, якім кіраваў маэстра Вячаслаў Воліч. З першымі гукамі аркестра ў вечаровым небе з’явіліся імклівыя лёгкія птушкі. Яны рассякалі паветра над сцэнай сярпамі-крыльцамі, гучна “перамаўляючыся” між сабою. І доўга яшчэ тэму знакамітага вальса — пранізлівага лейтматыва оперы — суправаджалі неверагодна звонкія рулады самотнай ластаўкі, чый спеў дамінаваў нават над аркестравым tutti...

Маэстра Вячаслаў Воліч, удзельнік ужо многіх музычных праектаў на вольным павеце, з прыемнасцю адзначае, што ў такіх умовах узнікае новая якасць гучання, тым болей — у Нясвіжы, дзе эфект “каменнага мяшка” дазваляе абыходзіцца без гукаўзмацняльнай тэхнікі, дзе ўнікае ўнікальная акустыка, дзякуючы якой інструментальныя галасы і вакал пачынаюць жыць паводле адмысловых законаў і раскрываць свае глыбінныя нюансы. А дадайце да гэтага вечаровыя фарбы, рамантычны настрой у прыродзе падчас летняга змрачання, жывыя гукі прыроднага наваколя — і ўнікае шчаслівае пачуццё нараджэння новай гармоніі!

Шыкоўна гучаў аркестр, з вялікай самааддачай, натхнёна і артыстычна выступілі і артысты хору, і, вядома ж, салісты Алена Бундзелева, Уладзімір Громаў, Юрый Гарадзецкі, Аляксандр Кеда, Яраслаў Пятроў, Аляксандр Дрынеўскі, Аляксандр Жукаў, Міхаіл Пузанаў, Дзмітрый Трафімук...

У наступныя дні ў Нясвіжы таксама ўладарыла музыка, якая гучала і ў касцёле, і ў замкавым двары. Але пра гэта — іншым разам...

На здымках: генеральны дырэктар НАВТ оперы і балета Беларусі Уладзімір Грыдзюшка і дырэктар Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж” Сяргей Клімаў падчас прэс-брыфінга; унутраны двор замка Радзівілаў; заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Кеда (Дубатоўк) і лаўрэат міжнароднага конкурсу Алена Бундзелева (Яноўская) у оперы “Дзікае паляванне караля Стаха”.

ART-нацэркі

Лана ІВАНОВА

Дзень Незалежнасці краіны Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі адзначаў прыгожым мастацкім праектам, які прадставіў набыткі айчычнай музычнай спадчыны ў кантэксце сучаснага выканальніцтва. Гэта было пятае па ліку свята “Гасцёўня Напалеона Орды” ў Іванаўскім раёне, на радзіме нашага знамага земаляка — мастака, піяніста, кампазітара, даследчыка і педагога. Аркестр пад кіраўніцтвам Міхаіла Фінберга зладкаваў “Гасцёўню...” пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ды Іванаўскага райвыканкама. Імпрэзы мастацка-асветніцкага фесту адбыліся ў Доме культуры СВК “Крытышына-агра” (канцэрт “Свята струннага аркестра” ў выкананні камернага калектыву пад кіраўніцтвам Валерыя Сарокі), у Доме культуры вёскі Махро (новая праграма “Напалеон Орда — гонар Іванаўскай зямлі” ансамбляў флейтыстаў, кларнетыстаў, трубачоў, салістаў на драўляных духавых інструментах, вакальнага калектыву). Музыканты Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі і яго салісты далі вялікі вечаровы гала-канцэрт пад кіраўніцтвам маэстра М. Фінберга на Цэнтральнай плошчы Іванава.

Канцэртны сезон у Беларускай дзяржаўнай філармоніі завяршыўся, але музыка ў яе сценах гучыць. Напрыклад, у Малой зале імя Р. Шырма 14 ліпеня мае адбыцца праграма “Каханне і жыццё жанчыны”, у цэнтры якой будзе аднайменны вакальны цыкл Роберта Шумана. Прагуцаць таксама інструментальнае сіюта Дарыуса Міе “Стварэнне свету” (першае выкананне ў Мінску) ды вакальны цыкл Дзмітрыя Шастаковіча “Са тыры” на вершы Сашы Чорнага. Гэта сумесны праект Ансамбля салістаў Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра Рэспублікі Беларусь і маэстра Аляксандра Анісімава, расійскай спявачкі Ірыны Крыкуновай ды беларускай піяністкі Дашы Мароз.

У Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі шукаюць (зусім паводле чэхавскага героя!) “новыя формы”. Вынік пошукаў можна ўбачыць на прэм’еры аўтарскага праекта кіраўніка РТБД Валерыя Анісенкі “Чэхав на пленэры”. Яго лецішча разам з наваколлем створыць антураж заграднага сядзібы, дзе будзе ўзноўлена атмасфера п’ес рускага класіка: “Чайкі” вядомай у сцэнічным, а некаторым тэатралам і ў пленэрным варыянтах, ды “Дзядзькі Вані” (нядаўня пастаноўка). Апроч спектакляў, паказ якіх прызначаны на 16, 22 і 23 ліпеня, гледачам прапануецца традыцыйнае чэхавскае чаяванне, дэгустацыя беларускіх страў і напояў, фотасесія з артыстамі, гушканне на арэлях, купанне ў “вядзьмарскім” возеры... Тэатр ахвотна інфармуе гледачоў наконнт сваёй незвычайнай работы, але папярэджвае: колькасць білетаў на прэм’еру абмежаваная.

Сёння адзначае 60-годдзе Пётр Юрчанкоў — заслужаны артыст Беларусі, вядучы майстар сцэны Тэатра-студыі кінаакцёра Нацыянальнай кінастудыі “Беларусь-фільм”. Працуе на кінастудыі ён адразу пасля заканчэння акцёрскага факультэта ВПІКа, у тэатры-студыі — з часу яго заснавання. Амаль 40-гадовы творчы шлях Пятра Юрчанкова — гэта ролі больш як у трох дзясятках фільмаў і запамінальныя сцэнічныя вобразы ўва многіх спектаклях. Летась артыст узнагароджаны медалём Саюзнай дзяржавы за высокую творчыя дасягненні, за гуманізм у мастацтве, вялікі асабісты ўнёсак ва ўмацаванне дружбы між дзяржавамі.

Алесь СУХАДОЛАЎ,
фота Валерыя Патапенкі

Сам Станкевіч сябе драматургам не лічыць, хоць і з'яўляецца аўтарам некалькіх адметных п'ес. З іх "Шэры-брэндзі, ангел мой..." найбольш адпавядае патрабаванням сцэнічнасці, мо таму і была адзначана ў свой час грашовай прэміяй на конкурсе, праведзеным пад эгідай Міністэрства культуры і Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Мне гэта п'еса трапіла на вочы ў 2003 годзе — як публікацыя часопіса "Маладосць". Тады запомніўся яе галоўны персанаж — Раман, хлопец радыкальных поглядаў, "бадай што скін". Менавіта такіх герояў не хапае беларусам, асабліва нашай сённяшняй моладзі: змагароў, мужных, рашучых, здатных супрацьстаяць навакольнай цемры. І падалося, што нядрэнна глядзеўся б гэты спектакль на падмостках колішняй "Вольнай сцэны", цяпер — РТБД. А нядаўна прыйшоў працаваць у гэты тэатр і быў надзвычай уцешаны, што п'еса "Шэры-брэндзі, ангел мой..." прынята тут да пастаноўкі, няхай на малой сцэне: гэта ж Станкевіч — аўтар, якому ёсць што сказаць.

Гэты твор неаднойчы здымаўся з паліцы і разглядаўся рознымі тэатральнымі суполкамі з мэтай яго пастаноўкі. Ды толькі сёння знайшоўся чалавек, які наважыўся прасунуць гэты матэрыял на сцэну: маладая рэжысёрка Наталля-Разалія Родзіна. Дык жа творчасць Ю. Станкевіча і адрававаная найперш моладзі, і толькі маладое пакаленне можа ўспрыняць радыкальны аўтарскі "месэдж". Тэатральны бамонд, самі сцены Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі даўно, здаецца, адвыклі ад гэткай манеры размовы з глядачом. Злабадзённасць, згушчэнне фарбаў, грамадскае гучанне, вастрыня праблематыкі — чамусьці ад усяго гэтага мы імкнёмся схвацацца ў шкарлупіне эстэцтва, сентыменталізму, вонкавай прыгажосці. Але ж Бог не ствараў свет у ідылічных фарбах, і спектакль мае права гаварыць пра цемру, а галоўнае, як у выпадку з "Шэры-брэндзі...", — пры выйсце з яе. І ён гаворыць!

Дзеянне адбываецца ў хоспісе, дзе знайшлі сабе прытулак хворыя на СНІД маладыя героі п'есы. Сярод іх — ужо згаданы Раман, Васіль, інтэлектуал і ахвяра наркаманіі; былая манекеншчыца Вера ды Эма, дзяўчына лёгкіх паводзін. Маладзёны робяцца ўдзельнікамі жудаснага эксперыменту, калі вокны хоспіса закратоўваюць, а на ўваходзе ставяць ахову: у горадзе дзейнічае маньяк-сніданосец, што коле людзей інфіцыраванай іголкай, і ўсе хворыя трапляюць пад падазрэнне. Людзі, што знаходзіліся ў фатальнай роспацы, раптам усведамляюць каштоўнасць кожнай хвіліны свайго жыцця. Зняволенне падштурхоўвае іх да рашучых дзеянняў, і яны ладзяць уцёкі. Але ці магчыма ўцячы ад самога сябе, свайго хваробы, лёсу? Уцёкі робяцца паваротным момантам у развіцці кожнага з персанажаў. Усведамленне немінучасці смерці прасвятляе кожнага з іх.

Спектакль не дасягнуў яшчэ стадыі гатоўнасці, але ўжо відавочна, што выканаўцы паразумеліся са створанымі драматургам вобразамі. (Хіба што маньяк-кікбаксёр Ян у выкананні Дзмітрыя Мядзведзева недастаткова ўрававае вонкавай фактурай, затое акцёр удала, пераканаўча перадае ўнутраную сутнасць персанажа — зацкаванага чалавека з прыхаванай паталагічнай агрэсіяй.)

На эксперыментальнай сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі адбылася спроба ўвасаблення п'есы "Шэры-брэндзі, ангел мой..." Юрыя Станкевіча. Праект яшчэ да пачатку працы над ім выклікаў шэраг спрэчак, што і нядзіўна: творчасць пісьменніка доўгі час выступае каталізатарам вострай палемікі ў культурных колах.

Уцёкі — гэта не выйсце...

У п'есе найбольш удала выпісаны вобраз Рамана, нядрэнна — Васіля, але іншыя героі абмаляваны досыць агульнымі рысамі. Рэжысёру давялося пераадолець нямаю складанасцей, дапрацоўваючы лінію развіцця кожнай дзейнай асобы. У сцэнічнай версіі Н. Родзінай на першым плане апынуўся не барацьбіт Раман, а наркаман Васіль з яго натуральнымі чалавечымі сумневамі і спадзяваннямі. На ўчынках Рамана публікаванае знешняе дзеянне, але ўнутраная архітэктоніка спектакля звязана з маральнымі пакутамі Васіля. Сенсітыўны персанаж, філосаф, магчыма, што і творчая асоба, праз сваю слабасць ён не здольны кінуць выклік гнятліваму існаванню і таму хаваецца ад яго ў схронах наркатычнага экстазу. Але суровае жыццё прымушае яго — асуджанага праз падчэпленую хваробу гніць на ложка хоспіса, — вярнуцца да аб'ектыўнай рэальнасці. Нягледзячы на, здавалася б, відэавочную нерашучасць, слабахарактарнасць

майстэрства, ды і ўласна жыццёвага досведу (паказаць цяжарнасць, роспач смяротна хворага чалавека), каб дастварыць гэтыя вобразы на сцэне. Задача для маладых актрыс Марыі Пятровіч (Вера) і Юліі Шаўчук (Эма) няпростая, але два паказы спектакля ўжо засведчылі пэўную эвалюцыю гэтых роляў.

Раман у выкананні Андрэя Шылько — нястрымная энергія, валявы пасыл, імкненне да лідарства... Выяўленыя артыстам якасці персанажа рухаюць наперад дзеянне імпрэзы, падбадзёрваюць глядача, трымаюць яго ў напружанні. Але ў некаторых момантах Раман падаецца занадта прасталінейным і брутальным, не раскрывае адпаведнай псіхалагічнай глыбіні. Гэта датычыцца, напрыклад, сцэны з'яўлення кікбаксёра Яна. Раман павінен выявіць сваю духоўную перавагу перад грубай фізічнай сілай. Але выглядае гэта хутчэй як жывёльнае падпарадкаванне моцным слабейшага, і не зразумела, дзе тут Давід, а дзе

трывае, — у гэтым заключаецца сутнасць Эксперыменту, пастаўленага над планетай Зямля. Гэта ідэя скразной лініяй праходзіць праз творчасць Ю. Станкевіча. Можна не прымаць яго погляды, можна іх аспрэчваць, але нельга не пагадзіцца з тым, што высновы пісьменніка небеспадстаўныя. Як жыць, як выжыць у асяроддзі, што коціцца ў прорву?.. Спектакль прапануе свой варыянт адказу: ні ў якім разе не прагінацца пад наваколле, што дэградуе, а змагацца, супраціўляцца, радыкальным чынам парываючы са сваімі і чужымі слабасцямі. Такі "месэдж" новага сцэнічнага твора да сучаснай моладзі, і гэтыя думкі, згадзіцеся, павінны гучаць і быць пачутымі.

Мастацкае вырашэнне спектакля, знойдзенае Марыянай Шусты, адабрана да ўдзелу ў Пражскай квадрынале — найбуйнейшай у Еўропе сцэнаграфічнай выстаўцы. У спектаклі гучаць кампазіцыі актуальных айчынных рок-выканаўцаў (Б. Н., Кася



Годнасць і сумленне чалавека

Ефрасіння Леанідаўна Бондарова (25.11.1922—30.06.2011) прыйшла на факультэт журналістыкі ў далёкім і знакавым 1945 годзе. Да гэтага была праца яшчэ школьніцай на раённым радыё ў Лёзна, вучоба ў Ленінградскім універсітэце (1940—41), якой перашкоджала вайна. Па ўспамінах Ефрасінні Леанідаўны, на вайне загінуў брат, які вучыўся на кінамеханіка, і яна паклялася звязаць сваё жыццё з кінамастацтвам. Журналістскую дзейнасць пачынала адказным сакратаром лёзнаўскай раённай газеты "Ленінскі сцяг".

У Е. Бондаравой спалучыліся высокі прафесіяналізм ды апантанасць справай свайго жыцця. Верагодна, што як сапраўды таленавіты чалавек яна б рэалізавала сябе і ў іншых галінах мастацтва ці грамадскага жыцця, але кінакрытыцы пашанцавала больш за іншых. Спачатку як крытык, а потым як навуковец і педагог Ефрасіння Леанідаўна стварыла школу беларускай кінакрытыкі. Е. Бондарова вядомая як таленавіты журналіст, навуковец, прафесар, доктар філалагічных навук і творца, якога ласкава называюць "матрыярхам" беларускай кінакрытыкі.

На журфаку цэлы шэраг пакаленняў можна лічыць Бондаравымі. Гэта і тыя, каму цяпер за семдзесят, і тыя, каму за трыццаць, і тыя, хто скончыў факультэт у новым тысячагоддзі.

Ефрасіння Леанідаўна не дажыла да свайго 90-годдзя. Мы загадзя рыхтаваліся да юбілею, планавалі ўрачыстасці, навуковую канферэнцыю. Усё гэта адбудзецца, але ўжо з горьчучу страты. Уз'яўлены, што ў нашай краіне з'яўляцца і Бондаравы, і Бондаравыя чытанні на факультэце журналістыкі.

Ужо цяпер відавочна, што ад нас сышла "чалавек-эпоха". Ефрасіння Леанідаўна была адной з апошніх, хто належыў да пакалення пачынальнікаў, стваральнікаў сучаснай беларускай культуры. Пачынаецца "эпоха вучняў". Хочацца спадзявацца, што яны ўтрымаюць планку чалавечай годнасці, прафесіянальнага майстэрства свайго настаўніцы.



Васіль не мірыцца са свайго поўнай абязручанаасцю і здзяйсняе акт самагубства. Яго ахвяра падштурхоўвае астатніх герояў, у тым ліку і нязломнага Рамана, да пераасэнсавання жыццёвых каштоўнасцей.

Роля Васіля — сніданосца на апошняй стадыі хваробы — у спектаклі, безумоўна, самая складаная. Выконвае яе малады артыст Кірыла Навіцкі. На яго ігры трымаецца драматычны малюнак імпрэзы. Акцёр імкнецца адчуць свой персанаж, і яго шчырыя, поўныя болю рэплікі не давалі спектаклю праваліцца і стрымлівалі павярхоўны смех нядобразычлівых глядачоў. Складаней было працаваць выканаўцам жаночых роляў. У п'есе вобраз Веры раскрываецца з большага ў рэмарках і значна саступае ў выразнасці каларытнай, прыблатнёнай Эме. Ад выканаўцаў патрабуецца нямаля

— Галіяф. Магчыма, акцёрам не хапае свядомага паглыблення ў складаную праблематыку п'есы, якая, канечне, можа кагосці і адштурхоўваць, але, на жаль, датычыцца кожнага з нас. Развіццю спектакля "Шэры-брэндзі..." паспрыяў бы паказ не для сталых тэатралаў, а той аўдыторыі, якой яна ў першую чаргу адрававана: падлеткам, студэнтам, можа, нават, г. зв. праблемнаму глядачу, з якім магло б адбыцца абмеркаванне пастаноўкі.

Спектакль шматпластавы і шматпланавы, і дарма сёй-той папракае драматурга ў тым, што ён занадта прасталінейны і падае свае думкі "ў лоб". А хіба не ёсць тут прыхаваная алегорыя: мажліва, пад паказаным хоспісам маецца на ўвазе ўсё чалавечтва, цывілізацыя. Яно ад пачатку, на ментальным узроўні, інфіцыраванае вірусам самазнішчэння, і як доўга чалавек пра-

Камоцкая, Аляксандр Патліс), што дазваляе наладзіць масток да большыні патэнтных глядачоў, далёкіх ад тэатра. Акцёрам і рэжысёру давялося працаваць "на супраціўленне", каб адстаяць гэтую пастаноўку. Я схіляю перад імі галаву — за паслядоўнасць, трыушчасць. Першыя крокі ніколі не бываюць лёгкімі...

Смяяцца з праблем СНІДу, наркаманіі, таталітарызму — гэта не толькі праява душэўнай нявыжаванасці, гэта яшчэ і своеасабліва праява ахоўнага рэфлексу глядача. Аснову дэкарацый спектакля "Шэры-брэндзі, ангел мой..." складаюць 12 люстраных кубоў, у якіх адбіваецца не толькі тое, што дзеецца на сцэне, але і ўся глядзельная зала, адкуль раз-пораз чуюцца недарэчны смех. Дык з каго смяёмся, шаноўныя? Ад чых праблем імкнёмся ўцячы?

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, дзеячы культуры і мастацтва выказваюць спачуванне родным і бліжнім Бондаравой Ефрасінні Леанідаўны, якая пайшла з жыцця пасля працяглай хваробы.

Заслужаны дзеяч навукі БССР, доктар філалагічных навук, прафесар, лаўрэат спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеяч культуры і мастацтва ў галіне крытыкі і мастацтвазнаўства, лаўрэат прэміі Беларускага саюза журналістаў, Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў, Ефрасіння Бондарова ўсё сваё жыццё прысвяціла служэнню айчынай кінематографіі. На працягу многіх гадоў яна перадавала свой багаты навуковы вопыт маладому пакаленню.

Самаадданая творчая праца, актыўная грамадзянская пазіцыя, высокая прынцыповасць і патрабавальнасць у спалучэнні з чутлівай і ўважлівай адносінамі да людзей здалі ёй аўтарытэт і павагу работнікаў культуры.

Светлая памяць аб нястомнай у працы, добрай, уважлівай у асабістых адносінах Ефрасінні Бондаравой назаўсёды захаваецца ў нашых сэрцах.

П. Латунка, У. Карачэўскі,
А. Сільвановіч, С. Сухавей,
С. Леановіч, П. Крывастаненка,
В. Васільеў, Р. Смольскі



Багата тэм, багата і праблем

Раман МАГУЛЬСКИ,
дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі,
фота Кастуся Дробава

Высокае прызначэнне — нескі веды людзям — выконваюць самыя розныя сацыяльныя інстытуты: даследчыкі, пісьменнікі, выдавецтвы, рэдакцыі перыядычных выданняў, бібліятэкі... Роля кожнага з іх у выкананні свайго абавязку перад грамадствам вельмі вялікая. Аднак толькі разам яны здольны паспяхова здзейсніць сваю місію. Таму галоўная бібліятэка краіны і газета «Літаратура і мастацтва» аб'ядналі свае намаганні і распачалі праект — «Бібліятэчны шпытак».

Бібліятэкі з'яўляюцца адным з важнейшых інстытутаў грамадства, які забяспечвае перадачу інфармацыі ад аднаго чалавека іншаму, ад аднаго пакалення другому, выконвае выхаваўчыя і асветніцкія функцыі, урэшце, фарміруе грамадскую свядомасць. Аднак, значна ўзрастае роля структур, якія падтрымліваюць інфармацыйнае забеспячэнне развіцця эканомікі, навукі, адукацыі. Сярод такіх структур бібліятэкі займаюць адно з першых месцаў.

На нашых вачах мяняюцца сродкі апрацоўкі інфармацыі, адбываецца імклівае развіццё тэхнікі. Гэта вымушае бібліятэкі шукаць новыя формы дзейнасці, знаходзіць новыя сродкі для ажыццяўлення сваіх асноўных функцый: захавання нацыянальнай кніжнай спадчыны, аператыўнага папаўнення сучаснымі інфармацыйнымі рэсурсамі, якаснага абслугоўвання і задавальнення інфармацыйных патрэб грамадства, этычнага, патрыятычнага і экалагічнага выхавання і многіх іншых.

Многія з гэтых пытанняў знойдуць сваё адлюстраванне на старонках «Бібліятэчнага шпытка», які змога паўнаважна прадставіць ролю бібліятэкі ў развіцці кніжнай культуры. Шэраг спраўды актуальных пытанняў і тэм будзе абмеркаваны ў межах гэтага праекта.

Адной з такіх тэм, якія павінны звярнуць на сябе ўвагу чытача, можа стаць праектная дзейнасць бібліятэк. Бясцэнныя кніжныя помнікі, якія рэпрэзентуюць нацыянальную і сусветную спадчыну, далёка не заўсёды могуць трапіць у рукі ўсіх ахвотных. Іх невялікая колькасць, фізічны стан захавання, месцазнаходжанне, абмежаванні ўладальніка і іншыя фактары не дазваляюць забяспечыць шырокі доступ да іх, зрабіць іх паўнаважным набыткам грамадскасці. У такой сітуацыі многія бібліятэкі праводзяць шматлікія акцыі і мерапрыемствы, рэалізуюць буйныя навукова-выдавецкія праекты, імкнучыся папулярызаваць кніжную спадчыну, забяспечыць як мага больш шырокі доступ да сваіх каштоўных фондаў і помнікаў з замежных збораў.

Форм дзейнасці для дасягнення абазначаных мэт можа быць шмат: ад стварэння электронных копій асобных кніжных помнікаў і ўключэння іх у электронныя бібліятэкі і базы даных да выпуску навуковых і мастацкіх выданняў, прысвечаных кніжнай культуры, да перавыдання асобных помнікаў у выглядзе факсіміль.

Досвед такой працы ўжо маюць асобныя беларускія бібліятэкі, і ён можа быць вельмі цікавым для шырокіх колаў грамадства. У выніку рэалізацыі некаторых з гэтых праектаў ажыццяўляецца поўнагэстава і бібліяграфічная рэканструкцыя гістарычных беларускіх кнігазбораў, факсімільна перавыдадзены асобныя кніжныя помнікі (Слуцкае Евангелле, «Топографические примечания на знатнейшие места...»), выпушчаны з друку рэпрэ-



зентатыўныя выданні (альбомы, календары, паштоўкі), шматлікія электронныя выданні, якія папулярызуюць нацыянальную кніжную спадчыну.

Многія з рэалізаваных праектаў выраслі з працяглай навукова-даследчай работы, якую праводзяць беларускія бібліятэкі. Безумоўна, вынікі найбольш значных даследаванняў у галіне вывучэння беларускай кнігі таксама павінны стаць вядомымі шырокай грамадскасці праз «Бібліятэчны шпытак».

Сучасныя беларускія бібліятэкі, апроч іншага, — яшчэ і выдавецкія ўстановы. Многія з выданняў бібліятэк, безумоўна, выклікаюць цікавасць у чытача, бо яны прысвечаны актуальным праблемам вывучэння гісторыі, сучаснага становішча і магчымай будучыні беларускай кнігі, праблемам чытання і калекцыянавання кніг у Беларусі.

Асобную ўвагу варта звярнуць на электронныя выданні, у падрыхтоўцы якіх Нацыянальная бібліятэка Беларусі мае ці не найбольшы досвед у краіне: з 2006 года выпушчана шмат надзвычай цікавых электронных выданняў, многія прысвечаны айчыннай і сусветнай літаратуры, выяўленчаму і музычнаму мастацтву, асобным яркім дзеячам беларускай культуры.

Мы спадзяёмся, што на старонках «Бібліятэчнага шпытка» адбудзецца грамадскае абмеркаванне найбольш надзённых пытанняў камплектавання фондаў беларускіх кніжніц, набыцця сацыяльна-значнай літаратуры, стасункаў бібліятэк з выдавецтвамі.

Вялікую ролю ў кожнай справе адыгрывае канкрэтная асоба, якая з'яўляецца аўтарам або ініцыятарам тых ці іншых трансфармацый, што адбываюцца вакол нас і называюцца прагрэсам. Было б цікава пабачыць на старонках «Бібліятэчнага шпытка» аповеды і развагі такіх людзей пра іх першую бібліятэку, пра кнігі ў іх жыцці.

Багата тэм, багата і праблем, якія могуць быць абмеркаваны на старонках «Бібліятэчнага шпытка». Але няма сумневаў, што ўсе яны знойдуць свайго цікаўнага чытача. У добры шлях!

Выканаць духоўную місію

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ,
галоўны рэдактар газеты «Літаратура і мастацтва»

Распачынаючы выданне «Бібліятэчнага шпытка» — чатырох сціпрых старонак у газеце, якая здаўна, на працягу многіх дзесяцігоддзяў, была на службе ў мастацкага слова, айчыннай культуры, мы ставім перад сабою даволі простую і разам з тым складаную, дастаткова шырокую мэту. Па-першае, хацелася б аддаць даніну павагі працы бібліятэчных работнікаў. Сёння менавіта ад іх увагі да кнігі найперш залежыць і развіццё ўвогуле айчыннага кнігавыдання. І справа тут не толькі ў тым, што гаспадары бібліятэк уплываюць на камплектаванне фондаў кніжных скарбніц. А яшчэ і, можа быць, нават найперш, у тым, што, як вопытныя настаўнікі, педагогі, здольныя разгледзець асобу чалавека, што завітвае да іх у вялікія ці малыя залы, бібліятэкары выходзяць цягу да чытання, узвышаюць чытацкі занятак да адной з форм не пустога баўлення часу, а жыцця на зямлі. Адзінага, між іншым, у межах тае фізічнай прасторы, якая нам вядомая. Па-другое, вельмі важным падаецца сёння пошук новага фармату зносінаў бібліятэкі з чытачом і наадварот — чытача з бібліятэкай. Пра гэта мы і будзем разказваць на старонках «Бібліятэчнага шпытка».

Незаўважна, зусім неўпрыкмет аказаўшыся на вастрыні сутыкнення друкаванай кнігі з развіццём новых тэхналогій, бібліятэкары ўзялі на сябе высякародную місію фарміравання духоўнай, маральнай трываласці не аднаго толькі шараговага чытача, нават не грамады разрозненых паміж сабою чытачоў, а ўсяго грамадства. Барацьба за прыярытэты друкаванага слова, клопат у захаванні друкаванай кнігі, якая развіваецца некалькі стагоддзяў, — гэта не высвятленне адносінаў паміж старым і новым, зусім не жаданне застацца ў мінулым і пазбавіць нас наступнікаў будучыні. Не, справа, відавочна, у іншым — і традыцыйная кніга, і традыцыйная бібліятэка з'яўляюцца галоўнымі формамі захавання культурнай прасторы, а значыць — грамадства гуманістычнага, дзеяздольнага, разлічанага на вялікую будучыню. Грамадства, якое можа выстаіць перад самымі складанымі наступамі знешняй агрэсіі, што часам парушае свядомасць чалавека і без фізічнага ўціску. Беларусь з'яўляецца вельмі багатай і прадуктыўнай на праявы культуры краінай, і ўмацоўваць гэту адметнасць нашай суверэннай дзяржавы можна толькі ў высокай павазе да кнігі. І, канечне ж, да кнігі як калекцыўнага здабытку светлага розуму ўсяго чалавецтва, славянскага і іншых народаў нашай планеты.

Мы вельмі спадзяёмся, што праект, які пакуль будзе прыходзіць да чытача адзін раз на два тыдні, збярэ вакол сябе бібліятэкараў з розных куткоў нашай краіны, будзе заўважаны літаральна па ўсёй Беларусі. Без зваротнай сувязі, без абмеркавання надзённых клопатаў бібліятэчнай галіны самімі яе працаўнікамі, кіраўнікамі проста немагчыма будзе адлюстроўваць аб'ектыўную карціну, рэальны стан спраў. Верым, што аўтарамі «Бібліятэчнага шпытка» будуць сельскія і гарадскія бібліятэкары.

Чакаем удзелу ў творчым праекце самага шырокага пісьменніцкага кола. Паэты і празаікі, выпускаючы ў свет свае кнігі, перш-наперш разлічваюць на падтрымку бібліятэчнага сектара. І ў арганізацыі прэзентацыі новых выданняў, і ў справе іншых зносінаў з чытачамі. А значыць, і многім абавязаны бібліятэчнаму супольніцтву. Дык вось, давайце разам, шырокім супольніцтвам і прыйдзем да пашырэння бібліятэчнай, а значыць — кніжнай прысутнасці ў нашым грамадстве.

Бібліятэчная супольнасць — гэта не толькі аб'яднанні сваімі клопатамі прафесіяналы, але і ўсе мы — хто завітвае ў расчыненыя дзверы залаў сучасных чытальняў з тым, каб пашырыць свой круггляд, удасканаліцца, каб наталіцца духоўна і ведамі. У супольнасці бібліятэкараў — людзі кнігі: усе, хто яе любіць, шануе, чытае і перачытвае. Пра тое, што значыць для яго бібліятэка, і пра свой першы бібліятэчны досвед распавядае доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі, дырэктар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, старшыня Міжнароднага і Беларускага камітэта славістаў Аляксандр ЛУКАШАНЕЦ.

— Бібліятэка для мяне — гэта месца, дзе жывуць перш за ўсё кнігі і веды, дзе захоўваецца самая разнастайная інфармацыя, дзе зберагаецца гістарычная памяць людзей і народаў. Гэта месца, дзе можна набыць веды, дакрануцца да глыбокага мінулага і адначасова зазірнуць у будучае. Гэта месца, дзе

Як пясчынкі ў акіяне...

чалавек не толькі адчувае сябе маленькай пясчынкай у акіяне сусвету і ведаў, але і адначасова ўсведамляе сябе стваральнікам гэтага сусвету, вяршыняй эвалюцыйнага развіцця. Гэта месца, дзе працуюць незвычайныя людзі, якія бачаць у кнізе жывую асобу аўтара і самі адносяцца да кнігі як да жывой інтэлектуальнай асобы. І я ўпэўнены, што, нягледзячы на інтэнсіўнае развіццё і пашырэнне сучасных носьбітаў і распаўсюджвальнікаў інфармацыі, жывая, сапраўдная традыцыйная кніга ніколі не страціць свайго значэння, таму што ў ёй — душа аўтара і цэлыня творчай думкі.

Нягледзячы на тое, што я нарадзіўся ў вясковай калгаснай сям'і, у нас заўсёды з вялікай пашанай адносіліся да кнігі, а ў доме была невялікая бібліятэчка, якая пастаянна папаўнялася. У 60-я гады мінулага стагоддзя выдавалася вялікая колькасць разнастайнай

мастацкай літаратуры, у тым ліку і дзіцячай. Добрая кнігі, асабліва для дзіцяй, можна было набыць нават у невялікіх вясковых крамах. Акрамя таго, мой бацька і мой дзед рэгулярна бралі кнігі ў раённай бібліятэцы. Таму для мяне знаёмства з бібліятэкай як месцам захавання кніг не стала нечым незвычайным. Проста наведванне кожнай новай бібліятэкі захапляла маштабам і аб'ёмам інфармацыі.

Найбольш запамінальным для мяне стаў не першы крок у бібліятэку наогул, а знаёмства з Дзяржаўнай бібліятэкай СССР імя У. І. Леніна (ці «Ленінкай», як тады яе называлі), куды я ўпершыню трапіў у 1978 годзе, калі паступіў у аспірантуру Інстытута рускай мовы АН СССР. Яна ўразіла мяне сваёй незвычайнай аўрай, нейкай асаблівай неперадавальнай атмасферай урачыстасці і велічнасці. Такое адчуванне стваралася з са-

мых першых крокаў па вестыбюлі. Шырокая мармуровая лесвіца з масіўнымі драўлянымі парэнчамі, па якой трэба было падыймацца ў чытальную залу, адразу стварала пэўны настрой. А сама чытальная зала! Вялікая, прасторная, з высокай столлю, з радамі шафаў па перыметры, з разнастайнымі энцыклапедыямі і слоўнікамі, з масіўнымі драўлянымі сталамі з настольнымі лямпамі і перагародкамі, каб можна было не бачыць нікога перад сабой. Усё гэта рабіла ўражанне, што ты знаходзішся ў сапраўдным храме навукі, дзе само паветра насычана ведамі і розумам тых, хто тут працаваў. Гэтае адчуванне захавалася ў мяне да сённяшняга дня. Пазней давялося бываць у самых розных бібліятэках, у тым ліку і суперсучасных замежных, але ні адна з іх не зрабіла такога моцнага і запамінальнага ўражання.

Ірына ГУЛУПАВА,
фота Кастуся Дробава

— Гісторыя кнігі і бібліятэк у нас найбагацейшая, — распавядае Раман Сцяпанавіч. — Шкада, што нават мы, прафесіяналы, яе амаль не ведаем. Дастаткова сказаць, што першая вядомая нам бібліятэка Полацкага Сафійскага сабора, якая была запачаткавана ў 1066 годзе, узнікла на ўсходнеславянскіх землях амаль адначасова з бібліятэкай Яраслава Мудрага. Але калі пра бібліятэкі нашых суседзяў ёсць толькі звесткі, то з бібліятэкі Полацкага Сафійскага Сабора да нашага часу дайшлі кнігі. Шкада, што яны не ў Беларусі. Але яны ёсць! Гэта сведчыць пра высокі ўзровень развіцця кніжнай культуры ў Беларусі. Вядомы расійскі даследчык Ю. Лабінцаў піша, спасылаючыся на сусветныя крыніцы, што да канца XVI ст. на тэрыторыі Беларусі і для беларусаў было выдадзена 400 кніг. У Расіі — каля 10, ва Украіне — каля 30. Гэта была краіна асветы, адкуль яна распаўсюджвалася на іншыя тэрыторыі! Гэта той культурны фундамент, на якім мы павінны будаваць сучасную бібліятэчную прастору.

— Мы можам сёння на прыкладзе тых першых бібліятэк, звесткі пра якія захаваліся, гаварыць пра пашырэнне калі не інфармацыйнага поля, то тагачаснага поля асветы?

— Бясспрэчна. Бібліятэкі — свайго роду лостэрка грамадства, таго, як яно жыло, чым цікавілася, у што верыла, як сябе бачыла ў свеце. У іншыя часы складвалася такое ўражанне, што Беларусь была забытым, неадудаваным краем, дзе жылі непісьменныя людзі. Даследаванне бібліятэк сведчыць пра іншае. Так, да Першай сусветнай вайны на тэрыторыі беларускіх губерняў “Паўночна-Заходняга края”, як тады гаварылі, існавала, па прыкладных звестках, каля 7 тысяч бібліятэк. Гэта былі публічныя бібліятэкі, бібліятэкі рэальных вучылішчаў ці гімназій, прыхадскія бібліятэкі пры храмах, бібліятэкі розных таварыстваў кштальту “грамадства цвярозасці”, іншыя. Але іх налічвалася 7 тысяч! Для параўнання: цяпер у Беларусі іх — 9,5 тысячы. Зразумела, гэта розныя бібліятэкі: тыя і сучасныя. Але і грамадствы розныя! Бібліятэкі маюць дзіўную асаблівасць. Яны ўзнікаюць і функцыянуюць толькі тады, калі могуць быць выкарыстаны. Калі ёсць людзі, якія ўмеюць пісаць і чытаць. Значыць, была тая колькасць людзей, якія ўмелі чытаць! Зразумела, Першая сусветная, грамадзянская, савецка-польская войны, рэвалюцыі пакінулі свой непрыемны адбітак і прывялі да таго, што найбольш актыўная адукаваная частка грамадства альбо загінула, альбо выехала з Беларусі. І, на жаль, пасля такіх катаклізмаў у Беларусі амаль не засталася бібліятэк: паводле крыніц, існавалі 22 бібліятэкі, прычым дробненькія. На жаль, сціплая засталася і колькасць людзей, якія іх маглі выкарыстаць.


— Калі мы гаворым пра тое, колькі ж бібліятэк неабходна для насельніцтва, то зазвычай карыстаемсся нарматывамі ЮНЕСКА. Але зыходзячы з узраўноўвання беларусаў і таго, што могуць прапанаваць ім чытальні, ці можна сцвярджаць, што іх у краіне дастаткова?

— Ведаецца, не так даўно на базе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі прайшла Генеральная Асамблея Кансорцыума EIFL — міжнароднай арганізацыі, якая аб’ядноўвае бібліятэчныя згуртаванні каля 50 краін свету. І калі я прадстаўляў Беларусь, назваў лічбы: нас каля 9,5 мільёнаў, і мы маем прыкладна 9,5 тысячы бібліятэк! Зусім нечакана для мяне зала заапладзірвала! А людзі прыходзілі да нас праз тысячы кіламетраў — з Еўропы, Азіі, Афрыкі, Амерыкі. Гэта прызнанне таго, што ўзровень наш вельмі высокі.

Прафесар, дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Раман Матульскі даследаванні па гісторыі бібліятэк распачаў, калі задумаў напісаць кнігу пра будучае беларускіх кніжных скарбніц. Неўзабаве акрэсліўся двухтомнік па гісторыі бібліятэчнай справы Беларусі. Першая яго частка ўжо чакае свайго выхаду ў “Беларускай Энцыклапедыі імя Петруся Броўкі”, а другая яшчэ пішацца.

Раман Матульскі:

«Усе разам мы фарміруем сусвет ведаў»



— Але важны і змест фонду, таго, што прапануецца для чытання...

— Я часта прыводжу такія лічбы: для таго, каб мы не толькі адпавядалі еўрапейскім стандартам, але ў нас былі сапраўды функцыянальныя бібліятэкі, нам неабходна павялічыць паступленне новых фондаў прыкладна ў пяць разоў! І зрабіць так, каб бібліятэкі не ператвараліся ў склады. Публічная бібліятэка павінна мець кнігі, якія цікавыя, актуальныя: гэта не павінны быць стосы састарэлых выданняў. І трэба аналізаваць, як фонды абарочваюцца. Добры еўрапейскі паказчык — калі адна кніга ў сярэднім выдаецца пяць разоў за год. Але гэта значыць, што ёсць кніга, якую ніхто не ўзяў, а нейкую — разоў дваццаць-трыццаць. Вось такі паказчык у нас нізкаваты.

— Павялічыць паступленні друкаванай прадукцыі ў пяць разоў — гэта ў стоцькі ж разоў больш пісаць творцам, а выдаўцам — выдаваць?

— Нам трэба памятаць: кніга — духоўная каштоўнасць. Але яна мае матэрыяльную форму, якая патрабуе грашовых сродкаў. І далей задача бібліятэкара — набыць тое, што неабходна грамадству. З біблейскіх часоў бібліятэкі папайняюцца з дзвюх крыніц. Гэта тое, што выдаецца на гэтай тэрыторыі, і тое, што піша свет. Патокі павінны быць збалансаваныя. Трэба пісаць пра сябе. Але калі нічога не ведаць пра сусвет — не будзе стапрацэнтнай дасведчанасці чалавека. Цяжка ўявіць сабе адукаванага чалавека, патрыёта-беларуса, які не ведае Шэкспіра ці Пушкіна.

Толькі не трэба ўспрымаць усё літаральна. Нам хочацца, каб выдавецтва Беларусі выпускалі больш добрых, цікавых кніг. Але калі нехта нешта карыснае на планеце напісаў, яно павінна быць у нас — на даступнай мове і ў даступнай форме. Ёсць попыт — павінна быць прапанова. Гэта як у гіпермаркце. Іншая справа — адказнасць бібліятэкара-прафесіянала за змест. Ці павінен, прыкладам, прадавец рэалізоўваць прадукты, якія шкодныя? Мы ве-

даем, што чыпсы — не самая лепшая ежа. Але яны ёсць у продажы. Зразумела, куды лепш піць сок з беларускіх яблыкаў, чым кока-колу. Але і яны ёсць у продажы. І я лічу, што трэба стварыць умовы, каб сапраўды неабходная інфармацыя, якая працуе на фарміраванне нацыянальных каштоўнасцей, была прыкрасна. Каб маладому чалавеку ў першую чаргу трапілі не “чыпсы”, а карысная прадукцыя.

Мы збіраем фонды і ставім за мэту — амаль на 100 працэнтаў сабраць нацыянальныя патокі. Гэта выданні Беларусі, пра Беларусь, на беларускай мове. Таксама — тое, што выходзіць па-за межамі і найбольш каштоўнае. Але існуюць і іншыя нацыянальныя бібліятэкі. У Польшчы і Арменіі, ва Украіне — і ўсе разам мы фарміруем сусвет ведаў.

— Як бібліятэкі ў рэгіёнах могуць выконваць высокія запатрабаванні чытачоў?

— Функцыянаванне публічных бібліятэк на месцах ва ўсім свеце і ў нас таксама ў многім залежыць ад адказнасці мясцовай улады. Вельмі часта, наведваючы бібліятэкі суседзяў, у той жа Нямеччыне, можна сустрэцца з парадоксам: на адной зямлі шыкоўная бібліятэка, своеасаблівы “касмічны карабэль”. А варты праехаць некалькі дзясяткаў кіламетраў — сустранеш такую бібліятэку, дзе, быўна, страшна адчыніць дзверы. У нас мяжа не такая выразная. Па матэрыяльнай базе чытальняў мы выглядаем годна. А камплектаванне іх фондаў — клопат і мясцовай улады таксама. Бясспрэчна, ёсць бібліятэкі, укамплектаваныя вельмі добра. І ў першую чаргу — дзякуючы Указу Прэзідэнта Беларусі, у якім запісана, што 15 працэнтаў фінансавання бібліятэк неабходна накіроўваць на камплектаванне фондаў. Гэта ў свой час выратавала многія бібліятэкі і цяпер трымае іх. Таму што ніжэй за 15 працэнтаў выдаткоўваць нельга. Але варты не толькі спадзявацца на грошы з цэнтралізаванага бюджэту. Папайняенне фондаў ва ўсім свеце складаецца са шматлікіх крыніц: гэта мясцовыя сродкі, сродкі прадпрыемстваў, неабябаваных лю-

дзей, суайчыннікаў, якія выехалі ў замежжа, але памяць пра радзіму.

Я думаю, што на ўзроўні мясцовых улад і грамадзян павінна быць адказнасць, усведамленне таго, што, калі мы хочам выхаваць сваіх дзяцей годнымі грамадзянамі, адукаванымі і добрымі спецыялістамі, мы павінны думаць пра тое, як іх выхоўваць. Калі мы ўкладаем сродкі ў бібліятэкі, то вектар развіцця маладога чалавека фарміруем інакш. Будучыню бібліятэк малюць рознымі фарбамі. І кнігавыдаўцы апошнім часам б’юць трывогу: быццам людзі не чытаюць, кніга страціла свае пазіцыі. Але кніга не знікае, проста форма перадачы інфармацыі мяняецца.

Кніга пры яе нараджэнні была элітнай. Яе маглі мець дома толькі вельмі і вельмі багатыя людзі. Прышоў час, і кніга стала масавай. На маю думку, цяпер яна зноў становіцца элітным таварам. А ёй на замену як масавы тавар прыходзіць электронная кніга. І я асабіста ў гэтым трагедыі не бачу. Зразумела, расклад руху цяжкіроў больш зручна глядзець па Інтэрнэце, чым вазіць з сабою тоўсты даведнік. Навуковая, вучэбная інфармацыя таксама ўсё больш праграэсуе ў электронным выглядзе. За апошнія чатыры гады звартанне да электронных рэсурсаў нашай бібліятэкі ўзрасло ў 33 разы! Пасля таго як мы набылі электронныя рэсурсы і навушны чытачоў імі карыстацца. Але сёння пры тым, што створаны ідэальныя ўмовы карыстання Інтэрнэтам, ён складае адзін працэнт задавальнення запятаў чытачоў: доступ у сеціва ёсць шмат у каго. Але там няма той інфармацыі, якая статусна адпавядае ўзроўню Нацыянальнай бібліятэкі. Мы працуем з закрытымі рэсурсамі буйнейшых інфармацыйных цэнтраў свету, у якіх электронныя патокі ў дзясяткі разоў большы за традыцыйныя. Напрыклад, мы не выдаём дыплама ні Оксфарда, ні Кембрыджа. Але наведвальнікі нашай бібліятэкі маюць магчымасць карыстацца той жа інфармацыяй, што і студэнты, і прафесары гэтых універсітэтаў. Таму галоўнае — каб людзі чыталі. І ведалі, што чытаць. Галоўнае заўсёды — змест.

Пытайцеся — адказваем

Што такое кансорцыум?

Рыта СТАХ

“Чуў, што на базе Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі праходзілі мерапрыемствы Генеральнай асамблеі Кансорцыума EIFL. Што гэта такое? Чым яны могуць дапамагчы ў развіцці бібліятэк?”

Юрый Шыш, Мінск.

Пра тое, што значыць само слова кансорцыум, даведнікі пішуць наступнае: гэта форма часовага аб’яднання незалежных прадпрыемстваў і арганізацый з мэтай каардынацыі іх прадпрыемальніцкай дзейнасці. У міжнароднай практыцы кансорцыумы ствараюцца для сумеснай барацьбы за атрыманне заказаў. Унутры кансорцыума ролі размяркоўваюцца так, каб кожны ўдзельнік дасягнуў найвышэйшага тэхнічнага ўзроўню пры найменшых выдатках.

Пра тое, якія задачы ставяць перад сабой бібліятэчныя кансорцыумы ды пра Генеральную асамблею EIFL, “ЛіМу” распавялі намеснік дырэктара НББ Таццяна КУЗЬМІНІЧ і каардынатар EIFL у Беларусі Вячаслаў БРЫЧКОЎСКИ.

— Правядзенне такой канферэнцыі ў Мінску азначае прызнанне Беларусі як дзяржавы, якая актыўна працуе ў сусветнай інфармацыйнай прасторы, і таго, што яна інфармацыйна адкрытая.

Міжнародны кансорцыум EIFL аб’ядноўвае кансорцыумы бібліятэк самых розных краін свету і спрыяе пашырэнню ведаў для людзей. Сёння ў нашай краіне ролі кансорцыума выконвае Савет бібліятэк Беларусі па інфармацыйным узаемадзеянні пры НББ. Ён быў арганізаваны ў пачатку 2009 года і прадоўжыў дзейнасць кансорцыума БелЛібНэт, стварэнне якога і далучэнне да міжнароднай дзейнасці адбылося больш за 10 гадоў таму.

Пад эгідай Савета мы адкрылі віртуальную чытальню залу НББ для 50 бібліятэк і інфармацыйных цэнтраў нашай краіны. Супрацоўніцтва з міжнародным кансорцыумам дае магчымасць набываць самыя лепшыя электронныя інфармацыйныя рэсурсы з вялікімі сцідкамі, у параўнанні з іх коштам — даволі танна. І прапаноўваць гэта нашым бібліятэкам і карыстальнікам з розных рэгіёнаў Беларусі.

Міжнародны кансорцыум перыядычна праводзіць свае асамблеі, на іх збіраюцца прадстаўнікі 45-50 краін свету, папярэднія пасяджэнні праходзілі ў Швецыі, Балгарыі, Егіпце, сёлета — у нас у Беларусі. Больш як 80 чалавек абмяркоўвалі шляхі набывання і распаўсюджвання электронных інфармацыйных рэсурсаў, кірункі дзейнасці бібліятэк у межах інтэлектуальнай уласнасці, а таксама падыходы да стварэння рэсурсаў адкрытага доступу вучэбнага і навукова-даследчага характару і іншыя пытанні, якія цікавяць бібліятэчную супольнасць свету.

Правядзенне Генеральнай Асамблеі важна для той краіны, на тэрыторыі якой яна адбываецца. Па-першае, гэта магчымасць удзельнічаць у ёй не толькі аднаму ці двум прадстаўнікам, а значна большай колькасці. У 2011 годзе ад Беларусі іх было 11. Падчас пасяджэнняў працавала выстава інфармацыйных прадуктаў і паслуг такіх вядучых агрэгатораў інфармацыі, як Burgundy Information Services Ltd; Cambridge University Press; EBRA-RY; Emerald Group Publishing Limited; GALE/Cengage; EBSCO; Institute of Physics Publishing; JSTOR; Nature Publishing Group; OECD; Oxford University Press; Royal Society Publishing; Sage Publications Ltd; Taylor & Francis; Wiley — Blackwell. І для бібліятэчнай супольнасці нашай краіны была вельмі спрыяльная магчымасць звярнуць увагу на спецыфіку сваёй працы з названымі і іншымі базами даных, правесці перамовы з прадстаўнікамі сусветна вядомых інфармацыйных рэсурсаў. Усё гэта дазволіць бібліятэкам і інфармацыйным цэнтрам нашай краіны забяспечыць беларускіх даследчыкаў, выкладчыкаў, спецыялістаў-практыкаў новай аўтарскай інфармацыяй праз доступ да сусветна вядомых баз дадзеных. А таксама каардынаваць работу з бібліятэкамі іншых краін свету па стварэнні і выкарыстанні якасных навуковых рэсурсаў на бясплатнай аснове, сумесна выпрацаваць прапановы па ўдасканаленні заканадаўчых нормаў аўтарскага права (дарэчы, наш адпаведны беларускі закон у дачыненні да дзейнасці бібліятэк прызнаны адным з самых прагрэсіўных у свеце).

Не падзяляць, але аб'ядноўваць

Алесь СУША,
фота аўтара

Безумоўна, наша агульная спадчына павінна не падзяляць, а аб'ядноўваць усіх нас, бо яна сведчыць пра колішняе адзінства, блізкасць нашых культур, багатую гісторыю сумеснага пражывання і плённага ўзаемадзеяння.

Таму ніколі не дзіўна, што Вільня і сёння працягвае збіраць прадстаўнікоў суседніх краін, што займаюцца вывучэннем агульнай для ўсіх культурнай спадчыны.

Адна з такіх сустрэч у Вільні прайшла ў першай палове чэрвеня ў межах Міжнароднага навуковага семінара "Даследаванне пісьменства Вялікага Княства Літоўскага" ("Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės raštijos tyrimai"). Прадстаўнікі Беларусі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны сабраліся для супольнага абмеркавання праблем вывучэння кніжнай спадчыны Вялікага Княства.

Тэма была абраная абсалютна не выпадкова. Кніжнасць нашых продкаў сапраўды не можа не ўраджаць сваім багаццем і разнастайнасцю. У Княстве друкаваліся і перапаваліся кнігі на самых розных мовах: царкоўнаславянскай і старабеларускай, лацінскай і польскай, літоўскай і латышскай, на ідышы і іўрыце, а таксама на французскай, італьянскай, нямецкай і многіх-многіх іншых. Пры гэтым выкарыстоўваліся розныя сістэмы пісьма (часам нават на адной мове, як прыклад — беларускай): кірыліца, лацінка, арабскае пісьмо, яўрэйскія алфавіты і інш.

Культурны сінтэз у кніжнасці Княства стаў вынікам з'яўлення ўнікальнай спадчыны, якую сёння немагчыма адназначна атаясамліваць з толькі адной пэўнай культурай незалежна ад сучаснага месцазнаходжання таго ці іншага помніка.

Стракаты характар кніжнай спадчыны Вялікага Княства выклікае шэраг пытанняў у сучасных даследчыкаў. І як паказвае практыка, толькі сумеснае іх абмеркаванне прадстаўнікамі розных краін, розных культур, розных кнігазнаўчых школ можа прывесці да больш-менш аб'ектыўнай, шматбаковай і поўнай ацэнкі значэння гэтай спадчыны.

Агульны тон для ўсіх наступных вы-

Вільня, палітычны, эканамічны, культурны цэнтр некалі найбуйнейшай дзяржавы Еўропы — Вялікага Княства Літоўскага, і сёння захоўвае свой шматкультурны характар. У значнай ступені гэтаму спрыяе яе багатая культурная спадчына, якая з'яўляецца аднолькава блізкай для розных народаў, нашчадкаў колішняга Вялікага Княства: найперш беларусаў і літоўцаў, але таксама і палякаў, расіян, татар, яўрэяў і некаторых іншых народаў.



ступенняў семінара быў зададзены загадкай аддзела рэдкай кнігі Расійскай нацыянальнай бібліятэкі Міколам Нікалаевым.

Прафесар Нікалаеў распавёў пра асобныя цікавыя моманты ў гісторыі кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага, з якімі яму давялося сутыкнуцца пры падрыхтоўцы сваёй апошняй манаграфіі "Гісторыя беларускай кнігі".

Іншы дыскусію ў разуменні кніжнай спадчыны ВКЛ быў прапанаваны другім выступоўцам — вядомым літоўскім літаратуразнаўцам, энергічным даследчыкам Сігітасам Нарбутасам. Не так даўно доктар Нарбутас заняў пасаду дырэктара Бібліятэкі Урублеўскіх Літоўскай акадэміі навук — адной з найбуйнейшых бібліятэк Літвы, якая зберагае багатую калекцыю рукапісных і друкаваных кніжных помнікаў, створаных нашымі продкамі. Гэта бібліятэка заўжды вызначалася высокім узроўнем

навуковых даследаванняў па гісторыі кніжнай культуры Вялікага Княства Літоўскага, а даследаванні яе супрацоўнікаў нярэдка становіліся прыкладам для беларускіх кнігазнаўцаў. На матэрыялах шматбакова прадставіў эвалюцыю літаратурнага працэсу ў Вялікім Княстве.

Багацце кніжнай спадчыны да сённяшняга дня застаецца недастаткова вядомым шырокаму колу грамадства. Таму многія бібліятэкі свету праводзяць шматлікія мерапрыемствы па папулярызацыі нацыянальных кніжных калекцый: ладзяць выстаўкі і прэзентацыі, рэалізуюць навуковыя даследаванні, ажыццяўляюць актыўную алічбоўку ўласных збораў, абменьваюцца лічбавымі копіямі сваіх помнікаў з іншымі бібліятэкамі, у тым ліку і замежнымі, ствараюць буйныя лічбавыя бібліятэкі, публікуюць асобныя помнікі ў выглядзе факсімільнага рэпрэнтаў і г.д.

Як аказалася, і беларускі досвед аказаўся вельмі цікавым і нават вельмі багатым у параўнанні з набыткамі суседніх краін. Таму досвед найперш Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ажывіў зацікаўленасць у двухбаковым і шматбаковым супрацоўніцтве з галоўнай бібліятэкай нашай краіны.

Агучаныя прадстаўнікамі бібліятэк Расіі, Літвы і Беларусі праблемы былі развітыя і яшчэ больш глыбока разгледжаныя даследчыкамі з Украіны і Польшчы.

Так, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны Валерыя Зема засяродзіў увагу слухачоў на пытанні еўхарыстычнай традыцыі ў іканалогіі і прапаведніцкай дзейнасці колішняй Кіеўскай мітраполіі. Польскі ж даследчык — супрацоўнік Беластоцкага ўніверсітэта Пётр Хомік — распавёў пра шанаванне праваслаўных абразоў у Вялікім Княстве Літоўскім, апісанне іх чудадзейных сілаў у выданнях XVII—XVIII стагоддзяў.

Толькі супольна мы зможам зняць усе перашкоды і спрыяць шматбаковаму (з улікам поліэтнічнага і шматканфесійнага характару Княства), аб'ектыўнаму (з улікам інтарэсаў кожнай краіны) і поўнаму (паасанне і такі багаты пласт кніжнай спадчыны ахапіць проста немагчыма) даследаванню кніжнасці Вялікага Княства Літоўскага.

Падчас працы семінара з'явіліся канкрэтныя прапановы аб супрацоўніцтве паміж бібліятэкамі Беларусі і Літвы ў межах каардынацыі навуковай дзейнасці, ажыццяўлення сумесных навуковых даследаванняў, нават узаемавыгоднага абмену лічбавымі копіямі кніжных помнікаў і сумеснага факсімільнага перавыдання найбольш каштоўных з іх.

На здымку: бібліятэка Урублеўскіх Літоўскай акадэміі навук.

Марына ІГНАТОВІЧ

У 2011 годзе споўнілася 170 гадоў з дня нараджэння сусветна вядомай пісьменніцы. Усё жыццё "каралевы польскай прозы і пакутлівай праўды", як называў яе Францішак Багушэвіч, было звязана са старажытным горадам Гродна, яго маляўніча-прыцягальнымі ваколіцамі. І горад прызнае ўнікальнасць яе таленту, шчыра дзячыць за творчасць і шануе за высокае майстэрства быць Жанчынаю.

Дзесяць гадоў таму, у 2001 годзе, у "шэрым доміку" Элізы Ажэшкі быў створаны мемарыяльны пакой, прысвечаны жыццю і творчасці пісьменніцы. Такі сціплы вонкавы колер (які ў спалучэнні з белымі аканіцамі ўспрымаецца стрымана-ўрачыста) ніяк не змяншае гістарычнай каштоўнасці скарбу, у ім схавана: штогод для гарадзенцаў і гасцей Гродна праводзіцца звыш 4 тысяч экскурсій на беларускай, рускай, польскай, англійскай і нямецкай мовах. Чытацкія сімпатыі прадвызначаюць кірунак турысцкіх маршрутаў па літаратурных сцэжках.

Ёсць адданыя заўсёды і ў літаратурна-музычнага салона "У пані Элізы", пасаджэнні якога прысвячаюцца жыццю і творчасці пісьменніцы, а таксама знакамітым ураджэнцам Гродзеншчыны. Домік працягвае называць імёны слаўных жыхароў гэтага

У госці да пані Элізы

Да сённяшняга дня ў Гродне непадалёк ад сучаснага парку Жылібера, у зацэні шумналістых дрэў захаваўся домік вялікай пісьменніцы Элізы Ажэшкі. Цяпер у ім, як і пры жыцці творцы, валадарыць інтэлектуальнае, насычанае духоўнасцю, крышталіна-чыстае асяроддзе, дзе перавага аддаецца адвечнай празе чалавека да асветы — тут базуецца інфармацыйна-адукацыйны цэнтр Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я. Ф. Карскага. Заўсёдынікі скарбніцы не прамянаюць парога гэтай хаты.

заходняга краю з 2002 года, калі салон упершыню пачаў збіраць знаўцаў музыкі, прозы ды паэзіі.

Яшчэ адна рысачка-характарыстыка Э. Ажэшкі: яна заўсёды праводзіла для дзяцей-сірот прыгожае, таямнічае, атуленае мяккім, рыпучым снегам сямейнае свята — у гэтым доме праходзілі дабрачынныя ёлкі. Супрацоўнікі абласной бібліятэкі з 2005 года аднавілі традыцыю пісьменніцы.

Сёлета Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я. Ф. Карскага правяла шэраг мерапрыемстваў, прысвечаных 170-годдзю з дня нараджэння Э. Ажэшкі. Супрацоўнікі падрыхтавалі буклет "Домік Элізы Ажэшкі" (на беларускай, польскай, рускай і англійскай мовах), які выйшаў у Гродзенскай друкарні накладам 1000 экз. Прай-

шоў конкурс творчых прац "Эліза Ажэшка вачыма маладых", удзел у якім прынялі вучні агульнаадукацыйных школ Гродзеншчыны. На конкурсе было прадстаўлена звыш 30 творчых прац, сярод якіх — мастацкія карціны, фотаздымкі, вершы, сачыненні.

У межах святочных мерапрыемстваў дзейнічала экспазіцыя дакументаў "Пісьменніца. Грамадскі дзеяч. Жанчына" з фондаў абласной бібліятэкі, аддзела рэдкай кнігі і старадрукаваных выданняў Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-археалагічнага музея, Падляскай ваяводскай бібліятэкі імя Л. Гурніцкага, а таксама з прыватных калекцый гарадзенцаў.

Прайшла Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Пісьменніца. Грамадскі дзеяч.



Жанчына", удзел у якой прымалі прадстаўнікі абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў, Генеральны консул Рэспублікі Польшча ў Гродне Анджэй Хадкевіч, навукоўцы, краязнаўцы, супрацоўнікі бібліятэк і музеяў, пісьменнікі і паэты з Беларусі і Польшчы, творчая інтэлігенцыя.

У тыя святочныя дні ў "Доміку Ажэшкі" прайшло літаратурнае свята "Пані Эліза запрашае", падчас урачыстага адкрыцця якога адбылося ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу творчых прац

"Эліза Ажэшка вачыма маладых".

Усе жадаючыя змаглі наведаць мемарыяльны пакой, прысвечаны жыццю і творчасці пісьменніцы, сустрэцца з літаратарамі Гродзеншчыны, прыняць удзел у літаратурнай вечарыне паэта з г. Беластока Яна Леанчука. Для выхаванцаў сацыяльных прытулкаў прайшоў ранішнік у межах дабрачыннай акцыі "Наша добрае сэрца — дзецям".

На здымку: у мемарыяльным пакоі Элізы Ажэшкі.

Сацыяльнае партнёрства ў прасторы і часе

Галіна БУРЫНА,
намеснік дырэктара Брэсцкай
абласной бібліятэкі
імя Максіма Горкага

Брэсцкая абласная бібліятэка імя Максіма Горкага мае шмат сацыяльных партнёраў. Да прыкладу, штомесяц мы сістэматызуем інфармацыю пра новыя паступленні ў фонд бібліятэкі па тэмах: “Ідэалогія”, “Эканоміка”, “Права”, што досыць запатрабавана ў аддзеле інфармацыйных тэхналогій аблвыканкама. Гэтая ж інфармацыя размяшчаецца на сайце бібліятэкі. Раз у паўгода якраз для супрацоўнікаў абласнога і гарадскога выканаўчых камітэтаў арганізуюцца выстаўкі-прагляды новых паступленняў.

Так, да пасяджэння калегіі Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама бібліятэка арганізавала выязную выстаўку “Беларусь і беларусы ў прасторы і часе”, якая экспанавалася таксама на цырымоніі ўручэння дыпламаў аблвыканкама і грашовых прэмій па выніках штогадовага спаборніцтва сярод рэдакцый газет, тэлебачання і радыё, прафесійных журналістаў.

Так павялося ўжо, што ў сценах бібліятэкі праходзяць выязныя пасяджэнні пастаяннай камісіі па пытаннях сацыяльна-культурнай сферы і сацыяльнай абароны насельніцтва абласнога Савета дэпутатаў.

Шмат вядома пра нашу абласную літаратурную прэмію імя У.Калесніка, якая была заснавана ў 2007 годзе. Цяпер яна прысуджаецца ў намінацыях “проза”, “паэзія”, “дзіцячая літаратура”.

Мы практыкуем такую форму працы, як выязныя выстаўкі-прагляды па просьбе розных арганізацый, якія ўсё часцей да нас звяртаюцца. Тэматычныя выстаўкі літаратуры з прэзентацыямі арганізуюцца ў рамках “Педагагічных чытанняў” і “Фестывалю практычнай псіхалогіі”, “Дзён спецыяліста”.

Бібліятэка супрацоўнічае з Рэгіянальным цэнтрам прававой інфармацыі. Ужо дзесяць гадоў у нас працуе Публічны цэнтр прававой інфармацыі, у якім жыхары могуць карыстацца базами

У наш час паспяховае развіццё любой кніжніцы залежыць ад таго, наколькі яна інтэгравана ў сацыяльнае жыццё мясцовай супольнасці. З’яўляючыся адкрытай і агульнадаступнай, бібліятэка аказвае паслугі максімальна шырокай аўдыторыі — у гэтым яе асаблівасць.

данных “Эталон” і “Эксперт”. З мінулага года ў цэнтры пачала працаваць вучэбная лабараторыя — так званая “Юрыдычная клініка”, створаная пры юрыдычным факультэце Брэсцкага дзяржуніверсітэта імя А. С. Пушкіна. У “клініцы” бясплатна дзяжураць студэнты, будучыя юрысты, якія кансультуюць чытачоў — і гэта запатрабавана! Дарэчы, сябруем з універсітэтам мы даўно.

Існуе адметная сістэма прэзентацый выязных выставак для студэнтаў і выкладчыкаў БрДУ імя А. С. Пушкіна. Гэта ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях, універсітэцкіх фестывалях і літаратурных чытаннях, тэматычных тыднях і днях. Так, у снежні мінулага года супрацоўнікі бібліятэкі адкрывалі “Тыдзень польскай мовы і культуры” сумесна з кафедрай польскай філалогіі (выстаўка “Грунвальд: погляд праз вякі. Да 600-годдзя Грунвальдскай бітвы” выклікала асаблівую цікавасць), прымалі ўдзел у “Карагкевічавых днях”, прымеркаваных да 80-годдзя пісьменніка.

Сярод пастаянных вядучых прэзентацый кніг, творчых вечароў і літаратурных сустрэч, арганізаваных бібліятэкай, — кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры гісторыі славянскіх народаў БрДУ імя А. С. Пушкіна А. Вабішчэвіч; кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага літаратуразнаўства гэтага ж універсітэта Г. Праневіч; выкладчык кафедры беларускага літаратуразнаўства С. Варонік. Дзякуючы ім творчыя сустрэчы са знымі людзьмі Беларусі набываюць асаблівую непаўторнасць.

Можна згадаць прэзентацыі кніг “Род Дзяконскіх і іх маэнткі на Брэстчыне ў XIX-XX стст.”, якую правяла аўтар В. Папко — кандыдат гістарычных навук, дацэнт кафедры філасофіі і куль-

туралогіі БрДТУ; “Брэст у 1919—1939 гг.: дакументы і матэрыялы”, якую Дзяржаўны архіў Брэсцкай вобласці распачаў публікацыю найбольш цікавых і значных дакументаў са сваіх фондаў. Альбо акцэнтаваць: выкладчыкі двух універсітэтаў з’яўляюцца аўтарамі артыкулаў, надрукаваных у выданнях бібліятэкі. Але неаспрэчна галоўнае: бібліятэка мае аўтарытэт і ў выкладчыкаў, і ў студэнтаў ВУНУ горада. Дарэчы, навучэнцы, у тым ліку студэнты ВУНУ, складаюць больш за 40 працэнтаў чытачоў нашай кніжніцы. Да таго ж, многія выкладчыкі ўніверсітэтаў з’яўляюцца нашымі ганаровымі чытачамі і карыстаюцца правамі, якія прадстаўляе ім гэты статус.

Бібліятэка супрацоўнічае таксама з грамадскімі арганізацыямі і ўстановамі, з замежнымі партнёрамі, сярод якіх — Бяла-Падляская гарадская публічная бібліятэка (Польшча), Ровенская абласная дзяржаўная бібліятэка (Украіна), Інстытут імя Гётэ ў Мінску, Інфармацыйны цэнтр Пасольства ЗША ў Рэспубліцы Беларусь, Пасольства Францыі ў Беларусі і “Франка-беларуская зала інфармацыі пра сучасную Францыю” Мінскай абласной бібліятэкі імя А. С. Пушкіна.

Мы шукаем сваё месца ў новай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, наладжваем працу такім чынам, каб зноў быць запатрабаванымі — у самым шырокім грамадскім асяроддзі. Між іншым, у 2011 годзе бібліятэка распачала стварэнне карпаратыўнага электроннага прадукту “Краязнаўства Берасцейшчыны” і плануе працу па фарміраванні баз даных у рамках праекта “Звод кніжных помнікаў публічных бібліятэк Брэсцкай вобласці”.

Працягваецца праца і па развіцці міжнароднага праекта “Віртуальная рэканструкцыя бібліятэк роду Сапегаў”.

Штрых-код

Ярына РЫТАМІНСКАЯ

Што было

У Віцебскай гарадской бібліятэцы імя Янкі Купалы адбылося падарожжа па творах класіка “Пра папараць-кветку і людское шчасце”.

У Лідскай цэнтральнай раённай бібліятэцы прайшла літаратурная гадзіна “У Панямонскім небе Цётчынай зорцы не згаснуць”, прысвечаная 135-годдзю з дня нараджэння беларускай паэткі, дзеяча беларускага адраджэння пачатку XX ст. Алаізы Пашкевіч — Цёткі. Прысутныя пазнаёміліся з кніжнай выставай “Палкая і вечна маладая маці беларускіх паэтэс”, на якой прадстаўляліся творы пісьменніцы, літаратура пра яе жыццё і дзейнасць.

Гарадоцкая раённая дзіцячая бібліятэка Віцебскай вобласці праявіла кінавідэачасіну “В. Быкаў. Франтавыя старонкі”.

Што ёсць

Магілёўская абласная бібліятэка імя У. Леніна прадстаўляе адкрыты прагляд “Кніжныя помнікі сусветнай культуры: рукапісы і старадрукі”. На выстаўцы прадстаўлены матэрыялы, якія распавядаюць пра гісторыю пісьменства і кнігі, пра першадрукароў. Чытачы могуць азнаёміцца з факсімільнымі выданнямі: “Біблія Василя Кореня 1692—1696”, “Изборник Святослава 1073 года”, “Біблія Ф. Скарыны 1517—1519” Прадстаўлена серыя кніг “Бібліятэка літаратуры Старажытнай Русі”.

У чыгальнай зале перыядычных выданняў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага экспануецца выстаўка “Краіна вялікага спорту”, прымеркаваная да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Прадстаўлены артыкулы з часопісаў “Беларусь”, “Беларуская думка”, “Юридический мир” і інш.

Што будзе

9 ліпеня ў Васілішкаўскай сельскай бібліятэцы Шчучынскага раёна для вучняў сярэдніх школ пройдзе літаратурная гадзіна “Вялікая дачка Бацькаўшчыны”. Падчас мерапрыемства прагучаць вершы Цёткі.

12 ліпеня ў Сморгонскай раённай дзіцячай бібліятэцы ў рамках краязнаўчай гасцеўні адбудзецца літаратурная гадзіна “Пісьменнікі-землякі”. Да мерапрыемства будзе падрыхтавана аднайменная электронная прэзентацыя.

14 ліпеня Аляксейскай сельскай бібліятэка Бераставіцкай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы плануе правесці сустрэчу з Я. Сянкевічам, аўтарам кнігі “Роздумы каля свайго генеалагічнага дрэва”.

14 ліпеня ў Шчорсаўскай сельскай бібліятэцы Навагрудскага раёна пройдзе гутарка “Мая мова — маё люстэрка”. Дзеці сярэдняга школьнага ўзросту спрычыняцца да свету беларускай мастацкай і навукова-папулярнай літаратуры.

17 ліпеня Поразаўскай бібліятэка — цэнтр краязнаўства Свіслацкай ЦБС запрасіць аматараў паэзіі на літаратурную вечарыну “Незабытыны Максім Багдановіч”, прысвечаную 120-годдзю з дня нараджэння паэта. Удзельнікі пазнаёмяцца з жыццёвым і творчым шляхам М. Багдановіча, наведаюць выставу “Нязгасная зорка паэта”. Працягам стане дэманстрацыя электроннага выдання “Літаратурная спадчына Беларусі”.

17 ліпеня Завідзіненцкая сельская бібліятэка Астравецкай ЦБС плануе правесці вусны часопіс “Мова наша родная” ў рамках акцыі “Чытаем беларускую кнігу” для дзяцей рознага школьнага ўзросту. Будзе аформлена выстава беларускіх дзіцячых часопісаў.

19 ліпеня Полацкая гарадская бібліятэка імя Л. Талстога праводзіць гульні-падарожжа “Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной”.

22 ліпеня ў Навагрудскай гарадской дзіцячай бібліятэцы № 2 адбудзецца завочнае гістарычнае падарожжа “Сцяжынкамі спадарыні Гісторыі”. Прысутныя даведваюцца пра гісторыю стварэння, асаблівасці архітэктуры Міхайлаўскага і Фарнага касцёлаў, Мікалаеўскай і Барысаглебскай цэркваў. Да мерапрыемства будзе падрыхтавана фотавыстава культурных устаноў горада.

24 ліпеня Мёрская цэнтральная бібліятэка Віцебскай вобласці запрашае на літаратурную вечарыну “Пясняр партызанскай славы” — да 100-годдзя з дня нараджэння А. Астрэйкі.

24 ліпеня ў Мокра-Дубраўскай сельскай бібліятэцы Пінскага раёна адбудзецца конкурс чыгальнікаў “Мой лубы кут, як ты мне мілы”.

Зачытаныя кнігі

Гомель сёлета аб’яўлены культурнай сталіцай Беларусі і СНД. А што чытаюць яго жыхары? Рэйтынг найбольш папулярных твораў у чытачоў горада над Сожам прапануе Цэнтральная гарадская бібліятэка імя А. Герцэна

Дзіцячая зала

Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Ліпскі, У. Прыгоды Нуліка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010.
- Олуіч, Г. Нябесная рэчка. — Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010.
- Савіцкі, А. Прыгоды Муркі. — Мінск: Юнацтва, 1997.
- Баравікова, Р. Казачныя аповесці пра міжпланетнага пажарніка і іншых мамурыкаў. — Мінск: Літаратура і мастацтва, 2010.
- Бядуля, З. Сярэбраная табакерка. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010.

Кнігі расійскіх выдавецтваў

- Магюшкіна, Е. Пираты кошмарного моря. — Москва: Астрель; Санкт-Петербург: Сова, 2010.
- Майер, С. Новолуние. — Москва: АСТ, 2009.
- Олкотт, Л. Маленькие женщины. — Москва: АСТ, 2007.
- Томпсон, Э. Моя жена няня. — Москва: АСТ, Астрель, 2010.
- Сестры Воробей. Пыльца на пальцах. — Москва: Росмэн, 2005.

Адзел краязнаўства

- Скринников, И. Добровольцы на защите городов и сёл. — Гомель, 2005.
- Гомельшчына ў Вялікай Айчыннай вайне. — Гомель, 2005.
- Рогалев, А. От Гоміюка до Гомеля. — Гомель, 2006.
- Святло шчымлівай памяці: зборнік вершаў паэтаў Гомельшчыны. — Гомель, 2006.
- Памяць: гісторыка-дакументальная хроніка Гомеля: у 2-х т. — Мінск, 1998.

Чытальная зала

Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Национальная экономика Беларуси: учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В. Н. Шимова. — Мінск: БГЭУ, 2006.
- Современная Беларусь: энциклопедический справочник: в 3-х т. — Мінск: Беларуская навука, 2006.
- Гісторыя Беларусі: у 6 т. / Рэдкал.: Касцюк М. і інш. — Мінск: Экаперспектыва, 2000.
- Василевич, Г. Конституционное право Республики Беларусь: учебник. — Мінск: Книжный дом, 2010.
- Новик, Е. История Беларуси. С древнейших времён до 2010 г.: учеб. пособие. — Мінск: Вышэйшая школа, 2011.

Абанемент

Кнігі беларускіх выдавецтваў

- Батракова, Н. Территория души. — Мінск: Кавалер Паблішэрс, 2005.
- Батракова, Н. Площадь согласия. — Мінск: Кавалер Паблішэрс, 2008.
- Солженицын, А. Архипелаг ГУЛАГ. — Мінск: Мастацкая літаратура, 1991.

Кнігі расійскіх выдавецтваў (замежныя аўтары)

- Вербер, Б. Дыхание богов. — Москва: Гелеос, 2007.
- Вишневский, Я. Одиночество в сети — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008.
- Вишневский, Я. Повторение судьбы. — Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2007.
- Гавальда, А. Просто вместе. — Москва: Флюид, 2007.
- Коэльо, П. Одиннадцать минут. — Киев: София, 2003.

Расійскія аўтары

- Акунин, Б. Алмазная колесница. — Москва: Захаров, 2004.
- Акунин, Б. Смерть на брудершафт. — Москва: АСТ, 2008.
- Веллер, М. Легенды Невского проспекта. — Харьков: Фолио, 2000.
- Вильмонт, Е. Артистка, блин. — Москва: АСТ; Владимир: ВКТ, 2010.
- Донцова, Д. Кулинарная книга лентяйки. — Москва: Эксмо, 2008.



Успамінаю, як у Дзень беларускага пісьменства ў родным горадзе Барысаве дэманстравала выстаўку скульптур з мастацкага шкла жыхарка вёскі Лошніца Барысаўскага раёна **Валянціна Шутко**. Сярод твораў было шмат кветак.

І ажывае шкло ва ўмелых руках

Анатоль **БАРЫС**, фота аўтара

Залюбуешся гэтай ювельнай і ўсёдэлавай работай майстра. Вось Валянціна Аляксандраўна ўключае газавую гарэлку, якая дае на выхадзе вялікую тэмпературу, кампрэсар, які падае паветра, і з дапамогай іх спецыяльны складрот, набыты ў Расіі, у горадзе Гусь-Хрустальны Уладзімірская вобласці, становіцца мяккім. Яна пачынае фантазіраваць — злучаць падыходзячыя па эстэтыцы патрэбныя колеры — і “лепіць”, калі можна так выказацца, задуманую скульптуру кветкі, птушкі, жывёлы або нават чалавека.

Так ствараецца прыгажосць з каляровага шкла. Гэтану Валянціна Аляксандраўна навучылася ад мужа Леаніда Рыгоравіча. Нездарма ў народзе кажуць, што “честна жена мужем”. Менавіта ён 24 гады таму ўгаварыў настаўніцу пачатковых класаў пераехаць у вёску Лошніцы, каб была гаспадыняй у доме і памочніцай у няпростым майстэрстве апрацоўкі мастацкага шкла, якому ён сам навучыўся на Барысаўскай фабрыцы мастацкіх вырабаў.

За яе ж плячамі было 25 гадоў педагогічнага стажу: працавала выхавальніцай у дзіцячых садках, настаўніцай пачатковых класаў. У апошнія гады працоўнай дзейнасці перад выхадам на заслужаны адпачынак перакваліфікавалася ў шкладува на Барысаўскай фабрыцы мастацкіх вырабаў.

Разам з мужам радаваліся, калі даводзілася добра падрыхтавацца да выстаўкі на чарговым мерапрыемстве. Назаву некаторыя з іх: удзел у юбілейных урачыстасцях з нагоды 900-годдзя Барысава, на радзіме Янкі Купалы ў Вязынцы на Маладзечаншчыне, Якуба Коласа на Стаўбцоўшчыне. Рыхтавалі ў якасці прыза ластаўку на скрыпічным ключы для фе-

стывалю “Убельскія ластаўкі”, які праводзіўся ў вёсцы Убель Чэрвенскага раёна і прысвячаўся памяці кампазітара Станіслава Манюшкі. Любуюся скульптурай “Цвецік-сяміцвецік”. Гэта сімвал фестывалю нацыянальных культур. Узяўшы старт на Барысаўшчыне, ён працягваецца на рэспубліканскім узроўні ў Гродне. “Кожны палестак, — тлума-



чыць Валянціна Аляксандраўна, — сімвалізуе нацыянальнасць. Не хапае аднаго, а гэта значыць, што адкрыта месца для далучэння новых нацый”.

На працягу шэрагу гадоў Шутко прымалі ўдзел не толькі ў раённых, але і рэспубліканскіх “Дажынках”. Бывалі ў Нясвіжы, Полацку. Іх выстаўкі дэманстраваліся ў Слуцку. Свае вырабы яны прадстаўлялі на “Славянскім базары ў Віцебску”. На такіх мерапрыемствах звычайна ёсць магчымасць не толькі паказаць зробленае, але і пазнаёміцца з творамі іншых майстроў: разьбяроў па дрэве, саломпяцельшчыкаў, ганчароў. Асноўныя сімвалы на “Дажынках”, лічыць Валянціна Аляксандраўна, — жыта, васількі, вядома, каласкі. Менавіта іх, увасобленых у шкле, пашанцавала Валянціне Шутко падараваць Прэзідэнту краіны на адной з урачыстасцей ля Кургана Славы пад Мінскам.

Валянціна Аляксандраўна мае шмат дыпламаў і грамат рознага ўзроўню за ўдзел у выстаўках. У прыватнасці, за ўдзел у кірмашах у Барысаве, Жодзіна, Салігорску і іншых гарадах. Адрэз культурны Барысаўскага райвыканкама неаднаразова набываў яе цікавыя вырабы для сваіх прызёраў. Валянціна Шутко працягвае прымаць удзел у дабрачынных кірмашах, сродкі ад правядзення якіх ідуць на аднаўленне храмаў.

У гэтай ініцыятыўнай і стараннай жанчыны ёсць задумкі і творчае натхненне. Хочацца ёй і надалей працягваць любімую справу мужа, якога не стала шэсць гадоў таму.

Ствараючы прыгажосць, якая аздабляе наша жыццё, Валянціна атрымлівае маральнае задавальненне і дорыць добры настрой іншым.

На здымках: Валянціна Шутко ў сваёй мастацкай майстэрні падбірае розныя варыянты будучай скульптуры; прызы для розных фестываляў: “Убельская ластаўка на скрыпічным ключы”, “Цвецік-сяміцвецік”, а таксама “Каласкі” для штогадовых “Дажынак”.

Вядучы праекта — рэдактар аддзела мастацтва Віктар Кавалёў

Водгукі і матэрыялы дасылаюце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.

З глыбіні

«Кола дзён»

па-камароўску

Многія беларускія майстры ўжо прывычаліся, што летам на некалькі дзён дарогі іх абавязкова прыводзяць на Мядзельшчыну — у вёску Камарова. Вось і сёлета з розных куткоў нашай краіны сюды прыехалі каля двухсот умельцаў каб прыняць удзел у шостаў па ліку рэспубліканскай выставе-кірмашы народных рамёстваў і промыслаў “Камарова — кола дзён”.

Многія з гасцей былі не супраць хоць крыху пераняць сакрэты майстроў: вучыліся ткацтву ў Вітольда Малюткі з Валожыншчыны, ганчарству — у Сяргея Шчэрбы з Пастаўшчыны. І выцінанку маглі зрабіць, і з лазы нешта сплесці.

На выставе можна было знайсці сувенір на любы густ і кашалёк: ад гліняных вівулек і саламяных кветак да выражаных з дрэва скульптур ці незвычайных карцін, у якіх спалучаецца дрэва і ручная чаканка па метале. Думаю, мала хто з гасцей мог устрымацца, каб не набыць які падарунак. Так што куплялі людзі і дробныя рэчы, і грунтоўныя работы коштам у некалькі мільёнаў рублёў.

Зразумела, ці ж параўнаеш пастаўлены на паток тавар з вырабам, у які ўкладзены душа і цяпло? Гэта цяplo сагравае сэрцы гасцей і кожны год зноў і зноў запрашае іх на свята ў Камарова.

Алесь ВЫСОЦКІ,
г. Мядзель

Лётчык з Чавус

Добравядомы на Магілёўшчыне паэт, член Саюза пісьменнікаў Беларусі Іван Пехцераў напісаў аповесць “Нябесныя браты”. Кніга выйшла ў свет тыражом 300 экзэмпляраў у Магілёўскай абласной друкарні імя Спірыдона Собаля.

Цікава, захапляльна, праўдзіва падае аўтар чытачу падзеі ваеннага ліхалецця. Сярод герояў аповесці — чырвонаармеец стралок Аркадзь Хруцкі, які разам са сваім сябрам лётчыкам Георгіем Кавалёўскім знішчаў фашысцкія самалёты, бамбіў гарнізоны і ўмацаванні захопнікаў. У адным з паветраных баёў у жніўні 1943 года на Украіне пры вызваленні Данецкай вобласці самалёт мужных байцоў быў падбіты і загарэўся. Машыну можна было пакінуць, уратавацца, аднак сябры-лётчыкі вырашылі інакш. Яны скіравалі свой ІЛ-2 на вышыню, адкуль фашысты вялі шквальны агонь па нашых войсках, што ішлі ў наступ...

Аркадзь Хруцкі нездарма стаў героем кнігі, выданага ў Магілёве. Нарадзіўся ён у вёсцы Гарбавічы Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Тут свята захоўваюць памяць пра мужаага земляка. У музеі Гарбавіцкай школы яму прысвечана экспазіцыя, у якую сабраны рэдкія фотаздымкі і ўспаміны пра героя. Цяпер гэту экспазіцыю папоўніла кніга І. Пехцерава “Нябесныя браты”.

Уладзімір ДУКТАЎ,
г. Чавусы

Афарызм

Наконт таго, ці шмат здолее адзін. Нават адзін здолее, калі да канца.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў
Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ГА “Саюз пісьменнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”
Галоўны рэдактар Алесь Мікалаевіч КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч
Лілія Ананіч
Алесь Бадак
Дзяніс Барсукоў
Святлана Берасцень
Віктар Гардзеі

Уладзімір Гніламедаў
Вольга Дадзімава
Уладзімір Дуктаў
Анатоль Казлоў
Алесь Карлюкевіч
Анатоль Крайдзіч
Віктар Кураш

Алесь Марціновіч
Мікола Станкевіч
Мікалай Чаргінец
Іван Чарота
Іван Штэйнер

Юрыдычны адрас:
220034, Мінск, пр. Незалежнасці, 39, п.4а
Адрас для карэспандэнцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19
Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73
Аддзелы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04, 284-66-71
аддзел “Кніжны свет” — 284-66-71

бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73
E-mail: lim_new@mail.ru
Адрас у Інтэрнэце: www.lim.by
Пры перадруку просьба спасылка на “ЛіМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцензуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведмляюць сваё прозвішча, поўнаснае імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас. Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.
Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.
Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку” г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856
Кошт у розніцу — 1800 рублёў

Наклад — 2801
Умоўна друк.
арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк
07.07.2011 у 11.00

Газета зарэгістравана ў Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Рэгістрацыйнае пасведччанне №7 ад 22.07.2009 г.

Заказ — 3217
Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

